

### А ЯДЛОВЕЦ УВАСКРЭС...

16 мая лаўрэату  
Дзяржаўнай прэміі Беларусі,  
уладальніку Міжнароднага  
Ганаровага дыплама  
імя Андэрсена Васілю Вітку  
споўнілася 90 гадоў...

4, 6—7

### ПОШУКІ ІСЦІНЫ

Абразкі Лідзіі АРАБЕЙ

5, 15

### НОВЫЯ ВЕРШЫ

Валянціны АКСАК  
і Ірыны ДАРАФЕЙЧУК

8

### НОВЫЯ АПАВЯДАННІ

Васіля ТКАЧОВА  
і Івана КАНАНОВІЧА

9, 12

### З ФІНСКАЙ ПАЭЗІІ

Юкка Малінэн у перакладзе  
Уладзіміра Някляева

12

### ШЛЯХ ПЕРААДОЛЕННЯ СТРАХУ


Галіна Тычка—пра кнігу  
Юрыя Станкевіча  
“Любіць ноч—права пацукоў”

14—15

### БУДЗЬМА РАЗАМ!

Шаноўныя чытачы! Пачалася падпіска на “ЛіМ” на другое паўгоддзе 2001 года. Падпіску можна аформіць у любым паштовым аддзяленні. Кошт індыўідуальнай падпіскі на адзін месяц — 690 рублёў, на тры — 2070 рублёў, на паўгода — 4140 рублёў. Кошт ведамаснай падпіскі на адзін месяц — 1800 рублёў, на тры — 5400 рублёў, на паўгода — 10800 рублёў.

Індыўідуальны індэкс — 63856.  
Ведамасны індэкс — 63857.



## Сведкі ледавіка



Каб трапіць у гэты музей на ўскраіне горада, ва Уроччы, не трэба ўваходны білет. Жыхары наваколля ўвогуле ўспрымаюць яго як парк, як зону адпачынку — пра што сведчыць непрыбранае смецце і рэшткі вогнішчаў. Але гэта самы сапраўдны музей, хоць і не зусім звыкла ўспрымаць звычайныя валуны экспанатамі, што маюць гістарычную і навуковую каштоўнасць. Так. З развіццём урбанізацыі наспела патрэба ствараць ахоўныя зоны для рэшткаў прыроды, звозіць у спецыяльна адведзеныя месцы ўзоры старой драўлянай архітэктуры і вясковага побыту, збіраць камяні...

Калісьці традыцыйны беларускі краявід стваралі тры прыродныя чыннікі — сосны, валуны і жыта. Сёння Беларусь, як збольшага і ўся астатняя Еўропа — асфальт і бетон. Знікаюць прыгадныя вёскі, пакінуўшы свае імёны новым гарадскім раёнам. Мабыць, і сосны сёння не тыя, што сто-дзвесце гадоў назад. Застаюцца камяні. Сярод гэтых валуноў, што нагнаў сюды яшчэ вялікі ледавік, адчуваеш сябе эфемерным экспанатам касмічнага музея камянёў. Камяні застаюцца...

П. В.



Фота М. ПРУПАСА



**Сёння пачаў сваю працу другі Усебеларускі народны сход, у якім удзельнічае больш двух з паловай тысяч дэлегатаў і гасцей не толькі з нашай краіны, але і з замежжа, дзе жывуць беларусы. Напярэдадні сходу ў друку быў абнародаваны праект "Асноўных палажэнняў Праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця Рэспублікі Беларусь на 2001—2005 гады". Усходзе ўдзельнічае 755 жанчын, 221 рабочы, 273 работнікі сельскай гаспадаркі, 272 інжынерна-тэхнічныя работнікі, 519 работнікаў сацыяльна-культурнай сферы, 497 кіраўнікоў прадпрыемстваў і арганізацый, а таксама 718 студэнтаў, прадпрыемальнікаў, ваеннаслужачых, пенсіянераў і асоб іншых катэгорый. Сярод дэлегатаў — 17 Герояў Савецкага Саюза і Герояў Сацыялістычнай Працы. Іншых дзяржаўных узнагарод удастоены 513 чалавек, ганаровыя званні маюць 175 чалавек. Дэлегатамі сходу з'яўляюцца таксама 505 дэпутатаў мясцовых Саветаў, 251 прадстаўнік палітычных партый і грамадскіх аб'яднанняў. Перад дэлегатамі сходу выступіць прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Лукашэнка.**

**ЮБІЛЕЙ ТЫДНЯ**

Святкуюць юбілей не толькі людзі, але, як вядома, і ўстановы. У адных гэта ўжо салідныя лічбы, а ў другіх першыя дзесяткі. Дзесяцігоддзе з дня стварэння адзначае найбуйнейшая мытня Беларусі "Заходні Буг", у складзе якой цяпер сем пагранічных і тры ўнутраныя пасты. Працы мытнікаў хапае. Мяркуюць самі. Штосутачна праз мытню праходзіць звыш 7 тысяч адзінак транспарту і звыш 20 тысяч пасажыраў. Калі браць у працэнтах, то праз "Заходні Буг" праходзіць 51 працэнт усіх экспартна-імпартных грузаў нашай краіны, 53 працэнт усіх транзітных грузаў і 31 працэнт усяго пасажырапатоку. Толькі за 4 месяцы гэтага года праз юбілярку праследавалі звыш 2 мільёнаў чалавек і звыш 752 тысяч адзінак транспарту. Словам, "Заходні Буг" — гэта нашы галоўныя вароты ў Еўропу, і хочацца, каб і надалей яны прыносілі нашай дзяржаве прыбытак. А прыбытак ёсць — толькі ў 2001 годзе ў бюджэт Беларусі пералічана 14,9 мільярда рублёў...

**ПЕРСПЕКТЫВЫ ТЫДНЯ**

Гледзячы расійскае тэлебачанне, бачыш на экране, як у нашай суседкі не толькі ў Чачні гарады ў развалінах, але і па ўсёй яе тэрыторыі хапае развалюх. Зрэдку паказваюць, што недзе нешта будзеца. А яно так і на самай справе, у адрозненне ад нашай краіны. У нас толькі ў першым квартале 2001 года ўведзена ў строй 674,4 тысячы квадратных метраў жылля, што складае 22,5 працэнта ад гадавога задання. Гэта добры паказчык, і трэба спадзявацца, што гадавы план будзе выкананы. І ўсё ж жылля як не хапала, так і не хапае. Але, як гаворыцца, дарогу асіліць той, хто ідзе...

**МАРШРУТ ТЫДНЯ**

Не за гарамі лета — час адпачынкаў і вандровак. Нехта будзе корпацца на сваім лецішчы, а нехта, назбіраўшы за зіму грошай, выберацца ў дарогу. Але, як бы там ні было, няма аднолькавых дарог, а тым больш няма аднолькавых цэн на білеты. Таму многія з радасцю ўспрымуць паведамленне, што цягнік "Санкт-Пецярбург — Калінінград", які раней хадзіў праз Латвію, з 10 чэрвеня пачне хадзіць праз нашу краіну (Маладзечна — Віцебск — Полацк) і Літву. Маршрут змяніўся, бо Латвія ўвяла транзітныя візы для асоб, канчатковая мэтра руху якіх не знаходзіцца ў Латвійскай Рэспубліцы. Кошт білета на зменены маршрут будзе ніжэйшы, чым на былы маршрут плюс кошт транзітнай візы праз Латвію. "А быў жа час..." — нехта ўздыхне і нікуды не паедзе, як нікуды і раней не ездзіў.

**ПЕРАХОД ТЫДНЯ**

Закончыўся чэмпіянат свету па хакеі. На гэты раз зборная Беларусі не апраўдала спадзяванняў сваіх заўзятараў. Гэта стала фактам пасля таго, як каманда Латвіі перайграла ў заключным матчы супрацьнага турніру за права застацца ў сусветнай эліце зборную Нарвегіі з лікам 3:0 і апырэдзіла беларусаў па лепшай роўнасці забітых-прапушчаных шайбаў. Цяпер зборная Беларусі і Нарвегіі пераходзяць у першую лігу. Іх месца на першынстве-2002 года, якое пройдзе з 25 красавіка па 11 мая ў Швецыі, зоймуць каманды Польшчы і Славеніі. Нам жа ў наступным годзе разам са зборнымі Нарвегіі, Галандыі, Эстоніі, Венгрыі і Казахстана прыйдзеца змагацца за адну з дзвюх пуцёвак у сусветную эліту. Што ж, будзем хвалявацца і далей за нашых хлопцаў...

**ЛІЧБЫ ТЫДНЯ**

На сённяшні дзень у абменных пунктах можна спакойна і без асаблівых чаргі здаць і купіць валюту па 1375 рублёў за адзін доллар. Па прагнозах спецыялістаў, курс беларускага рубля ў адносінах да долара на канец 2001 года будзе ў межах 1620 рублёў за доллар. Праўда, прагнозы прагнозамі, але... За першы квартал насельніцтва нашай краіны купіла ў абменных пунктах валюты на 33,2 мільёна долараў больш, чым ім было здадзена. Лічба салідная, тым больш, што большасць насельніцтва жыве ад зарплат да зарплат, ад пенсіі да пенсіі, а не купляе долары...

**ПАДВЫШКА ТЫДНЯ**

Нікога ўжо не здзівіш тым, што павысілася цана на алкагольную прадукцыю. На гэты раз на 4 працэнт. Цяперашняе павышэнне цаны на гарэлку стала сёлета пятым. Апошняе было 3 красавіка. І тое, што падаражэла гарэлка, — нястрашна, бо без яе можна абысціся. Не даражэлі б іншыя тавары...

**ПРАДКАЗАННІ ТЫДНЯ**

Верыць ці не верыць астралагам? Адны адназначна кажуць: "Не!" Другія: "Трэба верыць, але..." А многія вераць без усякіх "але", нават не ўспамінаюць тыя прагнозы, якія былі 10 гадоў назад і якія зусім не спраўдзіліся. Праўда, не кожны астралаг астралагу раўня. Да прыкладу, Павел Глоба адзін з самых аўтарытэтных і вядомых астралагаў. Шмат што ён прадказваў, але амаль нічога не спраўдзілася. І ўсё ж Глоба працягвае прадказваць. Нядаўна ён быў у Віцебску. На адной са сваіх лекцый ён сказаў, што ў 2004 годзе разваліцца ЗША, бо там пры кіраўніцтве 44-га прэзідэнта адбудуцца жудасныя катастрофы і т.д. Ад ЗША застанеца некалькі штатаў, якія будуць варагаваць паміж сабой. Нялепшая доля чакае Лондан і Японію, якія будуць агорнуты цемрай і знікнуць у марскіх глыбінях. НАТА таксама разваліцца і больш ніколі не будзе гаспадарыць у свеце. Сусветныя перамены закручуць і нашу Беларусь. Праўда, нас чакае росквіт. Дзякуючы беларусам, адбудзецца новае славянскае ўз'яднанне. Сённяшні прэзідэнт нашай краіны будзе кіраваць да 2008 года і ў гэты ж год сталіца Беларусі стане Віцебск. Другім прэзідэнтам будзе выхадзец з зямлі Полацкай, які названы "будуўніком", прадоўжыць справу Лукашэнка. Аднак, нягледзячы на ўсё добрае, у гэтым тысячагоддзі наш свет знікне зусім. Словам, такія вось у нас перспектывы...

У Саюзе беларускіх пісьменнікаў

Традыцыйны семінар маладых літаратараў сёлета прыйшоўся намай. Больш за пяцьдзесят пачынаючых паэтаў, празаікаў, драматургаў, літаратурных крытыкаў з неярпеннем чакалі гэтага дня. Дарэчы, своеасаблівым падарункам для іх і мінулагодніх удзельнікаў семінара стала кніга "Анталогія маладога верша", якая выйшла ў выдавецтве "Ураджай" і куды ўвайшлі паэтычныя падборкі 67 маладых аўтараў. Адкрыўся семінар у вялікай зале Дома літаратара. Перад яго ўдзельнікамі і гасцямі выступілі в. а. старшыні СБП В. Іпатава, першы намеснік старшыні Дзяржкамдруку У. Глушакоў, народны паэт Беларусі Н. Гілевіч, пісьменнікі А. Савіцкі, А. Камароўскі, М. Мятліцкі, У. Някляеў...

Семінарысты мелі магчымасць сустрэцца з прадстаўнікамі літаратурна-мастацкіх выданняў Б. Пятровічам, А. Бадаком, А. Канпелькай. Добра і зладжана працавалі секцыі, якімі кіравалі М. Мятліцкі, Я. Каршукоў, А. Сулянаў, А. Глобус, Г. Кісліцына, А. Масарэнка. А завяршыўся семінар вечарынай паэзіі, у якой разам з семінарыстамі бралі ўдзел М. Мятліцкі, Н. Гальпяровіч, Л. Дранько-Майсюк, Н. Загорская, І. Чыгрын, А. Гуцаў, В. Слінко, М. Махар, З. Вішнеў. Удзельнікаў семінара на паэтычнай пераклічцы прадстаўлялі В. Калеева, В. Кустава, І. Клепікаў, Т. Хмарка, І. Тоўсцік, Д. Кандрацьеў, Г. Міклашэвіч, Я. Булка, В. Ласаева, А. Кузняцоў, В. Сямашка. Больш падрабязна пра работу семінара маладых літаратараў можна будзе прачытаць у наступных нумарах "ЛіМа".

Да праекта помніка Барысу Сачанку на Маскоўскіх могілках прыступіў скульптар Барыс Пуставой. Заказ пасля неаднаразовых зваротаў СБП ажыццяўляе Міністэрства культуры і Мінгарвыканкам. Пасля грамадскага абмеркавання помніка, ён будзе ўстаноўлены ў максімальна кароткі тэрмін.

Цёпла сустракалі ў вёсцы Драганова Асіповіцкага раёна пісьменнікаў Навума Гальпяровіча і Паўла Вераб'ева. СБП, як вядома, узяў шэфства над юнымі талентамі з Асіповічыны, дапамог у арганізацыі літаратурнага аб'яднання пры раённым адзеле адукацыі. Нядаўня сустрэча з вучнямі і настаўнікамі Драганавскай сярэдняй школы з'явілася канкрэтным працягам творчага шэфства. У ёй прынялі ўдзел выкладчыкі беларускай мовы з іншых школ раёна.

Госці таксама наведвалі школьны музей, мелі цікавыя гутаркі з мясцовымі літаратарамі, прапагандыстамі роднага слова. Няма было сказа на і пра штотыднёвік "ЛіМ", які карыстаецца папулярнасцю ў мясцовай інтэлігенцыі.

Н. К.

ПЕРАДЗ'ЕЗДАЎСКАЯ ТРЫБУНА

Шукаць гаспадара

Пісьменнікі выдаюць свае творы за ўласны або спонсарскі кошт. У далейшай працы перашкаджае нульовае фінансаванне (адсутнасць рахунку ў аддзяленні СП) і неакрэсленасць прававога статусу Саюза беларускіх пісьменнікаў увагуле.

Аўтар мае атрымаць рукапіс і афіцыйнае пасведчанне. Аўтар мае падаць апеляцыю ў раду: як вырашыць рада — так павінна быць.

дуру прыёму ў СП, успомніўшы, што працэдура гэтая ўведзена ў 1934 г., па версіі І. Сталіна і А. Жданова.

Трэба пашукаць гаспадара, магчыма, камітэт па друку і інфармацыі, паколькі ён мае казённыя выдавецтвы, а на правінцыі — упраўленні па друку і інфармацыі.

Аўтар, якога выдавецтва ў друк не бярэ, павінен атрымаць назад кнігу, рэцэнзію і канкрэтна вызначаную прычыну, чаму не бярэ.

Будучы з'езд можа пастанавіць, што аўтар, які прыходзіць у любую ўстанову СБП з кнігай ці 10 публікацыямі і пакаідае для даведак маленькую кардонку (імя, прозвішча, год нараджэння, адрас і тэлефон), — атрымоўвае білет СП.

Давайце найперш перастанем плакаць аб лёсе роднай мовы і што нас не запрашаюць у школы. З лёсам нічога не зробіш. Школы належыць Міністэрству народнай асветы.

Планам кнігадруку і арбітражам паміж аўтарам і выдавецтвам мае займацца рада. Другая функцыя рады — планаванне бюджэту.

Нічога страшнага, што ў нас "прападзе" літаратура ад таго, што ў Саюзе будзе не 500, а 5 ці 15 тысяч, што да "творцаў" набягуць графаманы, шызафрэнікі і ўсіх патолчуць.

Нам важна ад дзяржавы мець рэальны бюджэт, няхай малы; трымаць на ім як мага болей літаратараў, а не персаналу Дома літаратара ў Мінску.

Перад пачаткам фінансавага года рада мае падаць у камітэт па друку і Міністэрства фінансаў канкрэтную выразную паперу: чаго хочучы, а чаго не хочучы літаратары.

Варта падумаць пра стварэнне Акадэміі літаратуры для даўно працуючых майстроў — нахштальт Французскай Акадэміі Бессмертных з 40 чалавек (ніколі не прымаюць 41, прымаюць 40-га, калі застаецца 39), прымаюць таго, каго самі захочуць...

У нас павінна быць выдавецтва, план работы якога мае вызначаць рада СП — так, як гэта робяць капітулы Інстытута Гётэ ці Інстытута Франса. Колькі зможа той бюджэт прафінансаваць аўтараў, столькі і выйдзе кніжак.

Спіс мае быць "па ранжыру", улічваючы, што міністр фінансаў скарачае планы прыкладна ўдваю, а то і болей. Таму і аўтары маюць быць расставлены "па ранжыру", у спісе павінны быць і жывыя, і памерлыя аўтары.

Такая акадэмія па-за функцыяй шанавання мела б практычную задачу адну — раз у год працавала б як капітула і дзяліла б літаратурныя прэміі закрытым тайным галасаваннем.

У гэтай радзе павінны быць аўтаматычна сакратары з Фрунзе, 5 і сакратары з абласцей.

Такі спіс павінны мець усе, хто належыць да СП.

Перад тым, як бегаць па школах, вёсках, дажынках, неафіцыйных мітынгх, афіцыйных міністэрствах, еўрапейскіх Хельсінках, цягніках дружбы, лецішчавых б сотках і плакаць пра горкі лёс беларускай мовы, было б добра навесці нейкі парадок у Саюзе пісьменнікаў увагуле і кожнаму ў сваёй галаве ў прыватнасці: як працуем, што пішам, якой гэта якасці і каму гэта трэба...

Шэф СП мае быць намеснікам міністра па друку ці загадчыкам аддзела міністэрства па літаратуры. Тое — і ў абласцях.

Рада СП мае наклапаціцца пра дадатковыя пенсіі за літаратурную работу (паколькі прыналежнасць да СП залічваецца ў працоўны стаж); стыпендыі для тых, хто да пенсіі яшчэ не дажыў, сродкі на санаторнае, амбулаторнае лячэнне для інвалідаў, ветэранаў і вхворых. Рада павінна ведаць — як хто жыве, а не разважаць у секцыях пра тое — як хто і што піша, не ведаючы — чаго хоча. Рада павінна скончыць з дыскрымінацыяй літаратараў з прычыны мовы, бо не прыняць у СП чалавека за тое, што ён піша па-руску ці па-польску — гэта тое самае, што ў гастронаме плюнуць у твар таму, хто гаворыць па-беларуску.

Перастаньма жыць у Савецкім Саюзе, пачнём жыць у сябе дома. Таму мусім памяняць арганізацыю работы так, як было пададзена вышэй.

Усе "брацкія магілы" ў выдавецкіх рэдакцыях за 10-15 гадоў павінны быць разабраны.

Не кепска было б змяніць працэ-

Данута Бічэль

Нацыянальнаму фестывалю беларускай песні і паэзіі — быць!

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Лукашэнка падпісаў распараджэнне "Аб правядзенні Нацыянальнага фестывалю беларускай песні і паэзіі", у якім гаворыцца:

анід Гуляка, старшыня Мінскага аблвыканкама (намеснік старшыні арганізацыйнага камітэта) Мікалай Дамашкевіч, начальнік упраўлення культуры Мінскага аблвыканкама Анатолій Акушэвіч, першы намеснік старшыні Маладзечанскага гарвыканкама Яфім Ідзельчык, выконваючы абавязкі старшыні грамадскага аб'яднання "Саюз беларускіх пісьменнікаў" Вольга Іпатава, старшыня грамадскага аб'яднання "Беларускі саюз кампазітараў" Ігар Лучанок, старшыня Дзяржаўнага камітэта па друку Міхаіл Падгайны, першы намеснік старшыні Нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыё-кампаніі Ягор Рыбакоў, першы намеснік міністра культуры (намеснік старшыні арганізацыйнага камітэта) Ле-

саў Анатолій Сверж, начальнік упраўлення сацыяльна-культурнай палітыкі Апарату Савета міністраў Рэспублікі Беларусь Алена Сівалобава, мастацкі кіраўнік — дырэктар Дзяржаўнага кірестра сімфанічнай і эстраднай музыкі Рэспублікі Беларусь Міхаіл Фінберг, начальнік упраўлення па каардынацыі ідэалагічнай, інфармацыйнай дзейнасці дзяржаўных органаў галоўнага ўпраўлення грамадска-палітычнай інфармацыі Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Валерый Харавец, старшыня Маладзечанскага гарвыканкама Мікалай Чурсін, першы намеснік міністра ўнутраных спраў — начальнік міліцыйна-грамадскай бяспекі і спецыяльнай міліцыі Аляксандр Шчурко.

ВІШУЕМ!

## Заслужанае званне

"Ніна Антонаўна!.." — заўсміхаюцца зараз многія з нашых чытачоў, пазнаўшы твар на фотаздымку. Знаёмае аблічча любімай актрысы яны не так і даўно бачылі на старонках "ЛіМа". Прыгадвалі яе сёлетні бенефіс. Чыталі яе інтэрв'ю, перажываючы складаны лёс нашай зямлячкі, чыя музычна-сцэнічная кар'ера бліскуча складвалася далёка ад роднага Мінска, пакуль ужо ў сталыя гады не пашчасціла вярнуцца на радзіму і апынуцца ля вытокаў новага, маладога тэатра. Дзяржаўнага тэатра музычнай камедыі Беларусі. Цяпер гэта Дзяржаўны музычны тэатр, а Ніна Анто-

наўна Равінская — адна з яго слаўтасцяў і легенд.

Да нядаўняга часу яна мела ганаровае званне "Заслужаная артыстка РСФСР". Днямі яе адметнае і адданае служэнне роднай мінскай сцэне атрымала высокае афіцыйнае прызнанне: Ніну Равінскую ганаравалі званнем заслужанай артысткі Рэспублікі Беларусь. Што ж да папулярнасці... Такое прызнанне, такую любоў публікі, як мае Ніна Антонаўна, зведаў мала хто і з "народных".

С. Б.

На здымку: заслужаная артыстка Беларусі Ніна РАВІНСКАЯ ў спектаклі "Баядэра".



АБСЯГІ

ГОМЕЛЬШЧЫНА...

## "Голасу Веткаўшчыны" — 70

Дваццаціга траўня, семдзесят год таму, выйшаў першы нумар Веткаўскай раённай газеты. За гэты час мяняліся назвы раёнкі, але нязменнай засталася журналісцкая пазіцыя — аб'ектыўнае асветленне жыцця багатага традыцыямі раёна. У газеце, якая зараз прыходзіць да чытача пад назовам "Голас Веткаўшчыны", працавалі ў розныя гады пісьменнікі Яўген Каршукоў, Анатоль Сус, Віктар Стрыжак...

Гэтымі днямі творчы калектыв раёнкі адзначае юбілей сваёй газеты. "ЛіМ" далучаецца да святочных віншаванняў!

Наш кар.

## Навуковая канферэнцыя

У Гомельскім грамадска-культурным цэнтры прайшла міжнародная навуковая канферэнцыя "Славянскі свет на рубяжы трэцяга тысячагоддзя", у якой бралі ўдзел навукоўцы і літаратары Беларусі, Расіі, Украіны, Польшчы, краін Балтыі, На ёй працавалі секцыі па тэмах "Гісторыя, лёсы і

перспектывы развіцця славянскіх народаў", "Традыцыйная народная духоўная культура славян", "Славянская мова ў новых грамадска-палітычных умовах", "Роля хрысціянства ў славянскай культуры". На канферэнцыі абмяркоўваліся і перспектывы выдання Славянскай энцыклапедыі.

## Творы дырэктара школы

У абласной карціннай галерэі экспануюцца творы сябра СМ, дырэктара Гомельскай мастацкай школы Васіля Бондарова. Ён плённа працуе ў тэхніцы алею і пастэлі. Асноўныя жанры ягоных твораў — пейзаж і партрэт. Сярод выстаўленых работ — "Раніца над Дняпром", "Пахмурны дзень", "Жанчына ў чырвоным"...

## Фестываль юных

У Мазыры прайшоў фестываль юных талентаў, якія выступалі ў розных краінах музычнага мастацтва. Канцэрты былі арганізаваны ў Палацы культуры нафтапрацоўшчыкаў. Уразілі гледачоў мазырскія ансамбль танца "Фанта-

зія" і балет-студыя "Алексіс", светлагорскі рытм-балет "Зур'ядзікі", рэчыцкі ўзорны ансамбль танца "Асарці", фальклорныя калектывы са Жлобіна, Жыткавіч і гарпасёлка Аццябрскі.

Аляксей ШНЫПАРКОЎ

ВІЦЕБШЧЫНА...

## Карціны, кнігі, кветкі...

У Глыбокім з'явіўся салон-магасін "Мастацтва". Гэта не проста крама. Тут адчуваеш нейкую ўзнісласць, цэпльна, асаблівы настрой. На сцэне — карціны. У пакоі — арыгінальныя вырабы з керамікі, вазы, пано. Шмат кніг. Тут можна набыць творы рускіх і замежных класікаў. Але цэнтральнае месца адведзена кнігам беларускіх пісьменнікаў. Ёсць Якуб Колас і Янка Купала, Іван Шамякін і Мікола Мятліцкі, Ларыса Геніюш і Іван Пташнікаў, Алесь Жук і Алесь Пісьмяноў... А яшчэ ў салоне шмат жывых кветак. Уладальнік крамы, прадпрымальнік Віктар Лабунька з вёскі Чарневічы жартуе, што менавіта з-за кветак уклаў у гэтую справу грошы. Аднойчы ішоў у госці, патрэбны былі кветкі, а нідзе ў Глыбокім іх не знайшоў. Цяпер вось будзе сабе і людзям. А сама ідэя адкрыцця салона належыць камерцыйнаму дырэктару крамы Таццяне Саулч. Гэта пад яе кіраўніцтвам адбылася рэканструкцыя заняўдбанага памешкання, вылучаны асноўныя накірункі гандлю, устаноўлены стасункі з выдавецтвамі, мастакамі і народнымі майстрамі.

Уладзімір СМЫК

## Запрашае Сафійскі сабор

У Сафійскім саборы ў Полацку адбыўся канцэрт сімфанічнага аркестра Белтэлерадыёкампаніі (галоўны дырыжор Анатоль Лапуноў, саліст — Мануэль дэ Хуан Аяла, скрыпка (Іспанія). Выступілі таксама ансамбль трубачоў з Мінска, арганіст, саліст Беларускай дзяржаўнай філармоніі Канстанцін Шароў (у праграме творы кампазітараў

XVIII—XX стагоддзяў), Ліна Мкртчян (меца-сапрана) і Яўген Талісман (фартэпіяна) з Расіі. Прайшоў і канцэрт фартэпіяна музыкі "Настаўнік і вучні". І ўсё гэта на працягу аднаго месяца. Акрамя таго, адбылося адкрыццё XV Міжнароднага фестывалю старажытнай і сучаснай камернай музыкі. Фестываль доўжыўся да шостага траўня.

## Полацкія выставы

У старажытнай сталіцы Беларусі працягваюцца старыя выставы і з'яўляюцца новыя. Прайшла персанальная выстава полацкага мастака А. Канавалава "Грані рэальнага". Там жа (у музеі беларускага кнігадрукавання) можна пабачыць і выставу "Лепшыя кнігі Беларусі 2000 года". А ў Гарадскім цэнтры нацыянальных культур і рамёстваў — выставу дэкаратыўна-прыкладнага мастацтва.

Таццяна ХМАРКА

БРЭСТШЧЫНА...

## 3 музея — у гарады

Да 60-годдзя абароны Брэсцкай крэпасці і 30-годдзя пачатку будаўніцтва на яе тэрыторыі мемарыяльнага комплексу арганізавана вялікая перасоўная выстава, якая пачынае ў кожным раённым цэнтры

вобласці. У яе экспазіцыі — рэчы, дакументы, творы выяўленчага мастацтва, у тым ліку, створаныя нядаўна. Яны і выклікаюць найбольшую цікавасць у наведвальнікаў, асабліва ў школьнікаў.

## Дэкор, жываніс, графіка

Багатая персанальная выстава прац сябра СМ Леаніда Рацько адкрылася ў Брэсце. Яна прымеркавана да 50-годдзя з дня нараджэння аўтара — майстра дэкаратыўных пано і вырабаў з металу, жыванісца, графіка, пераможцы рэспубліканскіх і міжнародных конкурсаў.

## "Вясновыя рытмы"

У Пінску прайшоў першы гарадскі фестываль дзіцячых эстрадна-канцэртных праграм "Вясновыя рытмы-2001". Аснову журы склалі выхаванцы школ мастацтваў горада. А ўзначалі яго педагог і спявак, лаўрэат міжнародных конкурсаў Аляксандр Чаркас.

Юным артыстам былі аддадзены лепшыя эстрадныя пляцоўкі, дзе канцэрты ладзіліся на працягу чатырох дзён. Фестываль вырашана зрабіць традыцыйным і праводзіць праз кожныя два гады.

Сымон АКСЕНІН

МІНШЧЫНА...

## Тыдзень экалогіі

У дзіцячай бібліятэцы № 3 імя Аркадзя Гайдара, што ў сталічным мікрараёне Шабаны, прайшоў тыдзень экалогіі. Да юных чытачоў, сярод якіх нямала чарнобыльскіх перасяленцаў, завітаў пісьменнік і публіцыст Васіль Якавенка — кіраўнік Беларускага сацыяльна-экалагічнага саюза "Чарнобыль". На сустрэчы прысутнічалі бібліятэкары, настаўнікі, школьнікі. Пасля свайго выступлення Васіль Цімафеевіч з задавальненнем адказаў на процьму дзіцячых пытанняў наконце чарнобыльскай катастрофы, навогт беларускай літаратуры і нашага супярэчлівага жыцця.

Пісьменнік падараваў юным чытачам свае кніжкі "Чорная рука", "Смальчак Лузь". Сустрэча атрымалася нефармальнай і вельмі цёплай.

Наш кар.

ДАТЫ

## "Маліся, сыне..."

У сакавіку сусветная, у тым ліку беларуская, грамадскасць адзначыла 187-ю гадавіну з дня нараджэння і 140-я ўгодкі з дня смерці вялікага украінскага паэта Тараса Шаўчэнкі, які спачатку быў пахаваны ў Пецяжбургу, а 22 мая 1861 года труна з ягоным прахам была перавезена і перазахавана на Чарнечай гары пад Каневам.

На працягу дзесяцігоддзяў у дзень перазахавання вялікага Кабзара каля ягоных помнікаў вольналюбівай часткай творчай моладзі традыцыйна

праводзіліся Шаўчэнкаўскія чытання. З 1987 года гэтыя чытання ператварыліся ў афіцыйнае Міжнароднае Шаўчэнкаўскае літаратурна-мастацкае свята "У сям'і вольнай, новай...", якое праводзіцца штогод, кожны раз у іншай вобласці Украіны. Летась гэта была Хмяльніччына, сёлета будзе Івана-Франкоўшчына. Звычайна туды запрашаюцца і беларускія пісьменнікі.

Прапануем увазе чытачоў вершы Тараса Шаўчэнкі ў перакладзе Валерыя Стралко, удзельніка леташняга Шаўчэнкаўскага свята.

### Тарас ШАЎЧЭНКА

І людзей любіці,  
А як не... дык праклінаць  
І свет запаліці!  
Укайданы страшна ўлезці,  
Памерці ў няволі,  
Яшчэ горш — у сон упасці,  
Спаць і спаць на волі, —  
І заснуць зусім, наvekі,  
Следу не пакінуць  
Ніякага — адволькава,  
Жыўці ці гніў мякінай!  
Доля, дзе ты, доля, дзе ты?  
Мець бы хоць якую;  
Калі шкода добрай, Божа,  
Дай хоць злую! Злую!  
1845

Мне абьякава, ці буду  
Жыць на Украіне я, ці не.

Ці хто згадае, ці забудзе  
Учужыне выстылай мяне—  
Адволькава ўсё роўна мне.  
У няволі вырас між чужымі,  
І, неаплаканы сваімі,  
У няволі, плачучы, памру,  
Малага следу не пакіну  
На нашай слаўнай Украіне,  
На нашай — не сваёй зямлі.  
Не памяне і бацька з сынам,  
Не скажа сыну ў час якісь:  
"Маліся, сыне: за Украіну  
Яго замучылі калісь".  
Мне абьякава, ці будзе  
Той сын маліцца, а ці не  
Ды не ўсё роўна будзе мне,  
Як Украіну зляў людзі  
Прысяць,

а толькі палыхне—  
Яе, абкрадзеную, збудзяць  
Ох, не ўсё роўна будзе мне.  
1847

ГАСТРОЛІ

## Гродзенскі рок-канцэрт

15 мая ў Мінску распачаліся гастролі Гродзенскага абласнога драматычнага тэатра. На працягу дванаццаці дзён на сцэне Рускага тэатра гродзенцы пакажуць лепшыя спектаклі рэпертуару: сцэнічную версію рамана У. Набокова "Кароль, дама, валет" (19, 26 мая), сцэнічную фантазію на аснове трох сюжэтаў Р. Горына "Рок-канцэрт з Рыгорам Горыным" (25, 27 мая), "Татуіраваную ружу" (18 мая), — усе тры спектаклі паставіў рэжысёр Г. Мушперт — "Таццяна" Н. Птушкінай (яшчэ адну гісторыю пра каханне, якую паставіў слаўты Р. Таліпаў, можна будзе паглядзець 20—21, 24 мая, камедыю "Лялька" паводле п'есы Б. Шоу "Пігмаліён" у рэжысуры У. Савіцкага (22—23 мая).

Адзначым, што ў бягучым тэатральным сезоне сапраўдны ажыятаж сярод гродзенскай публікі меў спектакль Г. Мушперта "Рок-канцэрт з Рыгорам Горыным" (прынамсі, у сакавіку намеснік дырэктара тэатра казаў, што квіткі на гэты спектакль раскуплены на два месяцы наперад).



"Рок-канцэрт з Рыгорам Горыным" гучыць актуальна, лабадзённа, свежа, дзякуючы перадусім цудоўным тэкстам Р. Горына (інсцэніроўка зроблена па апавяданні "Выпадак на фабрыцы № 6" і п'есе "Рэінкарнацыя", а таксама несумненнай вынаходлівасці рэжысёра, які ўвёў у спек-

такль "вандроўны" рок-гурт, удзельнікі якога спяваюць знакамітыя песні Б. Грабеншчыкова, А. Макарэвіча, Г. Сукачова, Ю. Шаўчука.

В. Б.

На здымку: сцэна са спектакля "Рок-канцэрт з Рыгорам Горыным".  
Фота І. ЛУЦЭНКІ

## Запрашае дзіцячы кірмаш

Ужо трэці год запар па ініцыятыве Беларускага фонду культуры ў Траецкім прадмесці ладзяцца нацыянальныя кірмашы — своеасаблівыя святы культуры нашай і мастацтва. Сёлетні кірмашовы сезон быў распачаты 5 траўня. Тады над Свіслаччу заяўлялі аб сабе беларускія культурна-асветніцкія аб'яднанні.

Заўтра, 19 траўня, адбудзецца гарадскі дзіцячы кірмаш. Як паведамляе намеснік старшыні БФК Людміла Касяк, ён, як і летась, стане сапраўдным кірмашовым сукеццем. Траецкае прадмесце ў суботу ўпрыгожыць традыцыйны Горад Майстроў з ужо знаёмымі мінчукам падворкамі, на якіх можна будзе пабачыць і прыдбаць самыя розныя вырабы народнага мас-

тацтва як сталых майстроў, так і іх вучняў. Будзе арганізавана, тэатралізаванае відовішча. З канцэртамі мастацкай самадзейнасці выступяць самыя лепшыя дзіцячыя калектывы Мінска. Прыдзе агляд-конкурс. Будучы наладжаны святочны каргод, забавляльныя мерапрыемствы, дзіцячы цырк.

Упершыню на дзіцячым кірмашы — прадстаўнікі армянскай культурна-асветнай суполкі Мінска. Як зазначае Людміла Касяк, да ўдзелу ў суботнім свяце ўпершыню запрошаны і дзеці-інваліды, дзеці-сіроты...

А 9 чэрвеня на чарговым Траецкім кірмашы культуры і мастацтва Гродзеншчыны будзе прадстаўляць Смаргонь.

Наш кар.



Творчыя сустрэчы

У Маладзечанскай цэнтральнай бібліятэкі ёсць даўняя і добрая традыцыя арганізоўваць і праводзіць сустрэчы з вядомымі і цікавымі людзьмі, святкаваць юбілей дзеячаў беларускай культуры, рабіць прэзентацыі кніг. Часцей за ўсё гэта адбываецца ў Маладзечне, але нярэдка супрацоўнікі цэнтральнай бібліятэкі праводзяць свае мерапрыемствы далёка за межамі не толькі горада, але і раёна.

Апошнім часам супрацоўнікамі бібліятэкі пры ўдзеле дырэктара гімназіі г. Смаргоні Уладзіміра Прыхача і настаўніцы беларускай мовы і літаратуры Залескай СШ Тамары Казлоўскай, у гэтых навучальных установах былі праведзены творчыя сустрэчы з паэтам, першым намеснікам галоўнага рэдактара штотыднёвіка "ЛіМ" Віктарам Шніпам і супрацоўнікамі Маладзечанскай цэнтральнай бібліятэкі, рэдактарам часопіса "Куфэрак Віленшчыны" Міхасём Казлоўскім. Вучні старэйшых класаў маглі пазнаёміцца з творчасцю В. Шніпа, даведацца ад М. Казлоўскага, як краязнаўца, пра гістарычнае мінулае іх родных мясцін, пра знакамітых людзей, якія тут жылі і працавалі раней.

Н.К.

Незвычайнае свята

Творчыя асобы заўсёды неардынарныя — гэта факт вядомы.

І тое, што танцы ўмеюць і любяць святкаваць неардынарна, скажа кожны, хто, так альбо іначай, далучаўся да дзівосна цудоўнага свету танца. А што ўжо і казаць, калі іх прафесійныя свята (для сапраўднага танцора конкурс — заўсёды свята) супадаюць з агульнанацыянальнымі. У такім выпадку звычайнае прадстаўленне ператвараецца ў самую сапраўдную фабрыку мрояў... Падобнай феерыі ў ўдастоіліся аматары, якія вечарам 9 Мая, у самы разгар святкавання Дня Перамогі сабраліся ў Мінскім Палацы дзяцей і моладзі. Сабраліся для таго, каб на вартасці ацаніць эфектныя заключныя акорды сезона, што адыходзіць, — трэці тур чэмпіянату РБ па спартыўных танцах.

Новыя касцюмы, новыя кампазіцыі і вясенні настрой у сукупнасці з разуменнем таго, што да восені ў Беларусі танцаваць на конкурсах больш не давядзецца, стваралі ў зале незвычайную атмасферу. Пасля кожнай мелодыі глядзчы проста купалі танцораў у апладысментах. І, вядома, сваю долю ўнеслі пуцёўкі на чэмпіянат свету, за якія, уласна кажучы, і разгарнулася самая ўпартая барацьба ва ўзроставых групах "Юніёры-2" (14-15 гадоў) і "Дарослыя" (за 18 гадоў).

У групе "Юніёры-2", якая танцавала еўрапейскую праграму, для паездкі на сусветнае першынства адбіраліся дзве лепшыя пары. Імі сталі нашы госці з Брэста — Аляксандр Шайдораў і Ганна Козіч (клуб "Вікторыя"), якія занялі 1-е месца, і сярэбраныя прызёры чэмпіянату — Дзмітрый Вайтуль і Аляксандра Выдрук (клуб "Фантазія", горад Мінск).

"Дарослыя" ў гэты дзень танцавалі самую сур'ёзную праграму, што складалася з дзесяці танцаў і вымагала ад танцораў не толькі бездакорнай тэхнікі выканання, але і самага сапраўднага дару пераўвасаблення. І ў гэтай групе судзейская калегія практычна аднагалосна прызнала лепшымі Антона Кукарэку і Алену Феакціставу (клуб "Сігма", горад Мінск). Ім і дасталіся кубкі чэмпіёнаў і адзіная ў гэтай групе пуцёўка на чэмпіянат свету.

Пасля ўзнагароджання прызёраў адбылася ўрачыстая цырымонія ўручэння пасведчанняў і значкоў майстроў спорту адзінаму ў Беларусі ансамблю "Формейшн" "Мара". Гэтыя ганаровыя званні танцорам па хадайніцтве Беларускай Федэрацыі спартыўнага танца прысвоіў Дзяржкамспорту за выдатнае выступленне на чэмпіянаце свету, што прайшоў у снежні 2000 г. у нямецкім горадзе Брауншвайне.

Аляксандр ДУДЗІК

У літаратуры трэба працаваць сур'ёзна, шчыра, самаахвярна. Або не працаваць зусім...

3 ВЫСТУПЛЕННЯ НА НАРАДЗЕ МАЛАДЫХ ПІСЬМЕНнікаў БЕЛАРУСІ 11 ТРАВНЯ 2001 ГОДА

Віншую вас, маладыя людзі, з гэтым святочным днём, з гэтай важнай падзеяй у вашым жыцці. Так, дзень гэты незвычайны і настрай у вас павінен быць святочны. Мяркую па сабе, успамінаючы нараду маладых, на якую я, у свае няпоўныя шаснаццаць, быў запрошаны. Было гэта амаль 54 гады таму, летам 1947-га. Гэта была першая пасля вайны Рэспубліканская нарада маладых пісьменнікаў Беларусі. Дагэтуль помню, як моцна я хваляваўся, збіраючыся ў дарогу, і затым ужо ў Мінску, калі нясмела заявіўся ў Дом урада, у Саюз пісьменнікаў, дзе нарада праводзілася. Найбольшае ж хваляванне зведаў на адкрыцці нарады, калі ў прэзідыуме ўбачыў самога Якуба Коласа і многіх іншых вядомых паэтаў і пісьменнікаў, якіх пазнаў па партрэтах у падручніках, у часопісах і газетах.

Мне, праўда, трохи не пашанцавала: маё свята здорава палсапаваў адзін вядомы ў той час крытык-разбойнік, якога звалі Лукаш Бэнда. У 30-ыя гады гэта быў самы страшны далакоп беларускай літаратуры, які ўчыняў разнасныя пагромы Купалу і Коласу за іх нібыта нацыяналістычна-контррэвалюцыйную творчасць. Пасля вайны ён жыў у Ленінградзе, аднак жа падчас нарады апынуўся ў Мінску і на абмеркаванні маіх вершаў узяў слова. Як зараз чую яго скрыпучы голас: "Што вы тут хваліце вершы гэлага хлапчука! У іх нічога няма, што палавала б надзеі, і трэба яму сказаць адкрыта, каб шукаў іншую дарогу ў жыцці". Помню, што мне было ў тую хвіліну аж горача ад сорама-ганьбы, ад пачуцця віны і ад крыўды, што самая светлая мара мая пахавана. Хай бы лепш я не ехаў на гэтую нараду!.. Але ў абарону выступілі Янка Маўр, Аляксандр Якімовіч, Павел Кавалёў, і мне стала трохи лягчэй. І ўрэшце — вяртаўся праз пяць дзён дадому амаль ішчаслівы. Ну, а Бэнду ўзненавідзеў на ўсё жыццё. За тое, што ён зрабіў спробу знішчыць мяне на самым пачатку дарогі — яшчэ зусім зялёнага вершатворца. І што сапсаваў мне тое вялікае свята.

Сам я ў сталыя гады ніколі не дазваляў сабе крытыкаваць "пачаткоўцаў" жорстка, стараўся, па магчымасці, падтрымаць і дапамагчы — хоць добрым словам, калі не практычнымі справай. Знакаміты нямецкі пісьменнік ХХ ст. Ліон Фейхтвангер у наскрозь іранічнай аўтабіяграфіі "Аўтар пра самога сябе" пісаў, што ён за жыццё зрабіў нямала добрых спраў, а іменна: выратаваў адну дзяўчынку, не даўшы ёй утапіцца, аднаго юнака, не даўшы яму стаць акцёрам, і 6 здольных маладых людзей, не даўшы ім стаць пісьменнікамі. Але ў 106 падобных выпадках, як ні стараўся, нічога не мог зрабіць — не "ўратаваў". Бліскучы жарт, вядома, якім Фейхтвангер хацёў падкрэсліць, што цяжкі, небяспечны і няшчасны лёс пісьменніка раўназначны смерці. І, аднак жа, мала каго са "здольных маладых людзей" можна ад гэтага перасцерагчы, таленавітыя такога лёсу не баяцца і ідуць яму насустрач: мэта даражэй. У адрозненне ад нямецкага класіка, я здольных пачаткоўцаў не ратаваў ад лёсу пісьменніка. Наадварот — спрыяў ім у гэтым. Яшчэ і таму, што наша краіна мае пільную патрэбу ў вялікай колькасці працаўнікоў на ніве нацыянальнай літаратуры. Так, нам трэба вельмі шмат і паэтаў, і празаікаў, і драматургаў,

і публіцыстаў, і крытыкаў. Гэтага вымагае сама гістарычная сітуацыя, у якой знаходзіцца Беларусь, вымагаюць задачы дзяржаўнага і культурнага адраджэння Беларусі. На гэтым я і хацеў бы засяродзіць вашу ўвагу.

Помніце: вы прыходзіце ў літаратуру ў вельмі складаны, а сказаў бы, разломны час. Разбурылася і бурыва далей многае з таго, што здавалася непарушным. Вырашаецца лёс краіны, лёс нацыі. І вось тут слова пісьменніка можа значыць вельмі шмат — калі пісьменнік мае не толькі талент, але і мужнасць грамадзяніна, патрыёта сваёй Радзімы.

Помніце: якіх бы розных грамадска-палітычных поглядаў і перакананняў мы ні былі — Беларусь ва ўсіх у нас адна, другой Беларусі няма, ёсць толькі гэта, у якой мы жывём. І мова беларуская ў нас адна — другой беларускай мовы няма і не будзе; дык жа трэба шанавать і любіць яе, трэба даражыць гэтым унікальным скарбам народа. І беларуская культура, нацыянальная духоўная спадчына ў нас таксама адна, мы не можам яе дзяліць на "сваё" і "чужое", на "наша" і "не наша", мы абавязаны берагчы яе і ўзбагачаць плёнам сваёй працы.

Помніце: ў літаратуры трэба працаваць сур'ёзна, шчыра і самаахвярна. Або — не працаваць зусім. Дбайце пра свой творчы рост, пра пашырэнне свайго светапогляднага і эстэтычнага кругагляда. Вам пашанцавала: да вашых паслуг уся сусветная літаратурная класіка, у тым ліку — кнігі знакамітых філосафаў свету, — тое, чым былі абдзелены некалькі пакаленняў беларускіх пісьменнікаў. Хай вас не напаткае той сорама, які перажыў у 1966 годзе я на курсах славенскай мовы і літаратуры ў Любліне: сабраліся ў пакоі аспіранты і студэнты заходнеўрапейскіх краін, спрачаюцца аб творчасці "зуброў" сучаснай еўрапейскай эстэтыкі, а я, выкладчык універсітэта, нават прозвішчаў іх не чуў, не ведаю. А дзе, адкуль я мог іх пачуць? Такой магчымасці не было. Іх імёны і іх творы знаходзіліся ў нас пал забаронай. Даводзіцца наганяць упущанае цяпер, на старасці гадоў. А ў вас усё ўмовы для росту ёсць. Скарыйстайце ж іх!

Жывіце ў літаратуры сумленна і мудра, у дружбе з калегамі і пабрацімамі, не дазваляйце сабе ставіцца зняважліва да творчых набыткаў як папярэднікаў, так і сучаснікаў. Гэта вельмі непрыгожа і вельмі нядобра, калі самі літаратары бясцянь творчасці або асобу выдатнага майстра слова, аўтара цудоўных кніг, якія сталі часткай нашага нацыянальнага гонару і славы. Часцей прыслухоўвайцеся да голасу сваёй душы і сэрца, а душу і сэрца настройвайце на музыку нашага бурлівага, неспакойнага часу і старайцеся пачуць у ёй тое, што падыме ваш творчы дух, узвысіць думку, акрыліць мару. Працуйце — помнячы пра Беларусь і пра свой сыноўскі абавязак перад ёю.

І яшчэ адна парада: часцей звяртайцеся да Купалы, Коласа, Багдановіча, Гарэцкага і іншых вялікіх, шукайце адказу на балючыя пытанні ў іх, звярайце свае думкі і меркаванні з іхнімі — і яны вам дапамогуць.

А ядловец уваскрэс... Ядловец зелянее...

...Ліст з Мінску выправіўся ў дарогу пасля полудня (мяркуючы па паштовым штэмпелі) — 27 жніўня 1995 года. І кіраваўся ў прыхільны Музам Дом, атулены гаманкім птушыным лесам. На беразе наравістай прыгажуні Іслачы. Паэт сам выхадзіў там уласнымі нагамі ўсе лясныя сцежкі і прырочныя — між стромых берагоў — лугавіны, расшытыя духмяным шпывом непаўторных беларускіх красак і траў.

...Ліст быў адказам на адказ-заданне чалавеку, які ехаў і меўся быць далучаным да тае боскае благадаці... А заданне было такое: "Як толькі заедзеш і добра там агледзішся, пра ўсё напішы: пра лес, які ён у гэтую пару, пра птушыны шчэбет, пра надрэчны аер і мяту..."

Заданне было споўнена, і ў той лясны Дом прыйшоў — не затрымаўся водгук-падзяка.

"Любая Леначка, дзякуй, што ўспомніла, паведаміўшы ўцешныя весткі: пра тыя мясціны, дрэвы, расліны, птушыныя галасы на стромых і западзістых берагах Іслачы. Парадаваўшы, што ажыў, уваскрэс і зазелянеў, некалі здавалася, безнадзейна засохлы ядловец, мой любімы беларускі кіпарыс. У мяне ёсць верш пра яго, заповітнага, у той кніжачцы, якую адкрывае твая прадмова. Дзякуй, дарагая.

Ты не паведаміла, да каго пары там будзеш, і я, асцерагаючыся, каб не здарылася так, як было летась з маім пісьмом, якое так і не дайшло да цябе, не буду пісаць доўга. Пра настрой і аб той струне, якая гучыць у маёй душы, выпішу табе з дзеннікавых занатавак некалькі мініяцюрак.

Васіль ВІТКА

Дзяцінства

Здаўна не церпячы слова "дзяцінства", Каюся, кінуўшы родны дзядзінец, Дзяцінец пачаў у казінным Мінску, Дзе назаўсёды мушу здзяцінець.

Шкада, што часу зямнога замнога Патрачанага, убачанага ўвачавідкі, Ды не пазначанага ні духам, ні плоцю Ні ў клопаце дзённым, ні ў памяці анікого Ні прыдарожнай віткай, Ні повіткаю ў заплоці!

Мову як адняло. Слова адольвае боязь. На адно прыпадоў крыло, Сугучаў трацячы повязь.

Цьмее і слых і зрок, Як васілёк пагаслы. Позняе пожны радок — Снапок без перавясла.

— А ты яшчэ жывеш? — Жыву. — І хлеб жуеш? — Жую... — І як табе не брыдка — Жывеш, не заўважаш, Што сам на хлеба сбіку Ужо не зарабляеш.

На дзевятым дзесятым Трэці год мой мінае, А чыцьвёрты, мой братку, Ці дацягнеш да маю?

За табою і пяты гадок Як зарок, няхай клятва, Каб убачыць яшчэ хоць радок Развітальнае кнігі дзятла.

Пляць клубніц, Быў пэўны, сяголета анідзе Летняя сонца няма ў людзей, Анеўзабаве мусіў прызнацца, Самога сябе павініць — Наташа за тысячу "зайцаў", Купіла ажно пляць клубніц!

Душа і цела

Душа малілася, Грашыла цела. Цела спахапілася — Душа адляцела.

Гарэтнік

Гарую, не гару, а тлею, Перагарэў, далей не ўмею. Даруй гарэтніку, мой Божа, — Перагарэлае гарэць не можа.

На дзяды

Вінося перад вамі, дзедзі, Што лішняе жыву на свеце,

Не па наўмысламу намеру Сваю перабраю меру. Сам у трывозе і ўскурсе — Даруйце, каюся, вінося.

Памяці Б. П.

"Быць знаменитым некрасиво" Зямнога займеў нямнога, Не дамагаўся славы абранца І адышоў без некролога З імем жывога У чорнай рамцы.

Паклон вясне

Госпадзі Ісусе, Я і сам дзіўлюся Наяве, а не ў сне: Укішні напашэве Нітрагліцэрын пры мне — Выйду накланюся Яшчэ адной вясне.

Яшчэ пра бяссонніцу

Дарэмна да апошніх дзён змагацца З адзінай ёй, хто дапаможа разабрацца, Як век пражыў, Як многа нагрэшыў. Не ў тым уцеха, што камусьці спіцца, Не бачыцца нічога і не сніцца. Адна бяссонніца якраз уночы Нам зразумець дае, чаго ніхто не хоча,

Апроч, як з ёй дадумаць да канца Толькі з ёй адзінаю бяссонніцай, Сяброўкай, палюбоўніцай і супрацоўніцай, Апошняй жонкай без вянца. І г. д.

...Так у бяссонні і спальванні ўласнае душы — ад апошняга дня жыцця! — прысутнічае на зямлі Паэт. А калі і назаўсёды адыходзіць.

Усё роўна — ядловец уваскрэсае. Ядловец зелянее. Ці сніцца ён Паэту на дарованых яму сажаных пясчанай пустэльні на Паўночных могілках?..

Публікацыя Алены ВАСІЛЕВІЧ

## Творчасць

Яго раманы былі непраўдзівыя, героі выдуманія, але ён быў глыбока перакананы, што так і трэба пісаць, што літаратура патрабуе не праўды жыцця, а прыкладу, узору. Ён плёў гэты шэры ўзор і той рабыўся яшчэ больш шэры ад пылу, што пакрываў яго ў бібліятэках і кнігарнях, дзе па шмат галоў, некранутыя, стаялі яго тамы.

## З дапаможных часоў

Хабарніцтва жыве сярод людзей з дапаможных часоў. Калі нашы далёкія продкі прыносілі ахвяры багам, то хіба гэта не быў хабар? "Я табе ахвярую ягна, а ты зрабі так, каб я займеў вялікі статак..." І дажыло такое ахвяраванне да нашых дзён, толькі ахвяруюць таго ягна ўжо не багам, а чыноўнікам, якія ў сваіх крэслах адчуваюць сябе няй-накш багамі. І дажыве гэты рытуал, напэўна, да скону дзён чалавечых.

зьяла і скруціла вярочкаю. Дрэва вырасла высокае, з пышнаю кронаю, але ў тым месцы, дзе я скруціла галінкі вярочкаю, так і вырасла скручанае. Я паду-мала: так, мусіць, і з чалавекам: як зак-руціш яго з маленства, такі ён і вырасце.

## Праўда

Першая кніга "Палескай хронікі" Івана Мележа "Людзі на балоце" была як глыток свежага паветра ў затхлай літаратурнай атмасферы таго часу. Праўдзівыя вобразы, праўдзівыя сітуацыі, мова герояў, якая рабіла іх яшчэ больш жывымі, цікавымі. А ў наступных кнігах "Палескай хронікі" цікавасць чытача да герояў і сітуацый пайшла на спад. Думаю, таму, што Мележ, як сумленны пісьменнік, і далей шукаў у жыцці праўду, але шукаў яе там, дзе яна не ляжала, дзе яе не было. Ён шукаў праўду ў калгасным ладзе, ў бальшавіцкіх метадах кіравання. Далей-

## Паміраць нам Ранавата...

Доктарка ўвайшла ў палату. Хворыя жанчыны, лежачы на ложках, спявалі, а кіравала тымі спевамі новенькая, не ма-лада, з не вельмі простым дыягназам, як аказалася пасля — кіраўніца народнага хору.

Не была б то прафесіяналка...

## Язда

Некалі пісьменнік Валянцін Зуб купіў аўтамабіль, вучыўся ездзіць і трымаўся ў машыне з вялікім напружаннем. Адно-чы сеў у тралейбус і зрабіў для сябе вя-лікае адкрыццё:

— Як жа добра ездзіць у тралейбусе!

## Трымайцеся!

Ведаю жанчын, якім пад восемдзесят гадоў, а яны маюць паклоннікаў, тыя дораць ім кветкі, гавораць кампліменты.

## Лідзія АРАБЕЙ



# ПОШУКІ ІСЦІНЫ

## Сірата

Яна змалку засталася сіратою, жыла ў дзіўным доме, так што башкі аніяк не маглі дапамагчы ёй уладкавацца ў жыцці. Але, не пакінуўшы дачы з багашы, яны пакінулі ёй таленавітыя гены, упорны характар, адвагу і гэта вывела яе ў людзі, узняло высока. Так што спадчына бывае розная.

## Несправядлівасць

Калі славыты чалавек скажа нават глупства, гэта глупства будучы паўтараць як нешта разумнае, шукаць у ім глыбокага сэнсу.

Калі не славыты чалавек скажа нешта нават вельмі разумнае, на гэта не звернуць увагі.

## Як яно будзе?

Канчаецца адпущаны мне тэрмін быцця на гэтым свеце. Хутка перабірацца на той. Цікава, як гэта будзе?

## Каб ведала

Каб ведала Алаіза Пашкевіч, наша сла-вутая Цётка, што цара Мікалая, якога ў пачатку дваццатага стагоддзя народ называў крываваму, якому яна, Цётка, патра-бавала ў сваіх верхах віселіні:

*Народ чужае галас з неба,  
Што цара павесіць трэба!*

Каб ведала Цётка, што ў канцы двац-цатага стагоддзя таго ж Мікалая царква кананізуе як святога!

Неспаведныя шляхі твае, Госпадзе!

## Мыльняныя оперы

Колькі б ні смяліся мы з так званих мыльняных опер, трэба аддаць належнае іх аўтарам — як умеюць яны будаваць сю-жэт, плесці доўгую інтрыгу. Акрамя таго, яны, хоць і прымітыўна, ухваляюць да-бро і караюць зло. Лепш глядзець мыль-няныя оперы, чым твая баевікі ды трылеры, дзе бясконца жорстка і крывава забіва-юць.

## Бог ёсць

Старая кабетка з глыбокім пераканан-нем гаварыла журналісту:

— Я веру ў Бога, веру, што Бог ёсць, інакш — адкуль бы мы ўзяліся?

— Гэта падобна на довад, якім другая бабка даказвала, што зямля не можа круці-цца: — Каб зямля круцілася, то вада з ка-лodgeжаў павывілалася б.

Вось і паспрачайся з ім!

## Не думаюць

Калі памёр Іван Паўлавіч Мележ, я сказала:

— Чаму ж гэта добрыя людзі паміра-юць, а нягоднікі жывуць?

— І нягоднікі паміраюць, — сказала Вера Палтаран.

— Але ж нягоднікі жывуць і не дума-юць, што і яны некалі памруць, — адка-зала я.

## Альча

Маладое дрэўца альчы расло дзвюма галінкамі ў розныя бакі. Я тыя галінкі

## АБРАЗКІ

шы лёс Ганны быў ужо прыдуманы. Аў-тар не мог сабе дазволіць пайсці іншым шляхам. Можна, глыбокімі былі яго пера-кананні ў праўдзе бальшавіцкага кіраван-ня, а можа, не хапіла адвагі падумаць інакш? Не змог вылузацца з рамак, у якія заціснула літаратуру тая ж бальшавіцкая партыйнасць?

## Разумны і дурны

Жылі ў вялікай беднасці, апранаць не было чаго, і маці, уздымаючы на мяне нешта абыва-як пераліцаванае, прыгавор-вала:

— Разумны не зверне ўвагі, а дурны падумае, што так і трэба.

З тою мудрасцю жыву і сёння.

## Герой

З аўтамата Калашнікава забіты мільё-ны людзей. Забіта і шмат расіян. І вуся-ішна робіцца, калі аўтару аўтамата чапля-юць на грудзі зорку Героя Расіі.

## Энцыклапедыя

Адзін наш пісьменнік, калі ўводзіў у тэкст свайго рамана якую-небудзь пту-шачку ці зверта, разгортваў энцыклапе-дыю і адтуль спісваў усе яе прыкметы. Напрыклад, сініца. У рамане яна апісва-лася: "Атраду вераб'іных, шэсцьдзесят пяць відаў, жыве пераважна ў лесе, гнез-ды робіць у большасці ў дуплах..." І г. д.

## Спрэчка

Сусед жаліўся:

— Я спартсмен, хачу глядзець Алімп-іяду, а жонка хоча глядзець "Санту-Бар-бару"...

Па тым, што жонка засталася пры тэ-левізары, а муж пайшоў з дому, можна было здагадацца, што "Санта-Барбара" перамагла.

## Расстрэл

Нявыдуманая гісторыя... Значыцца прысудзілі да пакарання смерцю. Ён ве-даў, што хутка гэты прысуд прывядуць у выкананне, і прыняў атруту, якая была пры ім на ўсякі выпадак. Але яго завезлі ў бальніцу, адкачалі, вярнулі да жыцця, а потым расстралялі.

## Беларусы

— *А хто там ідзе, а хто там ідзе  
у агромністай такой грамадзе?*

— *Беларусы,*

— пісаў некалі Янка Купала.

Дзе тая агромністая грамада?

Дзе тыя беларусы?

Разбрыліся па дарозе?

І не хочучь больш людзьмі звацца?

## Хор

Доктарка ішла па бальнічным калідор-ы, і раптам з адной палаты пачуліся спевы:

*Зорка Венера  
Узышла над зямлёю...*

Доктарка спынілася каля дзвярэй. Пяці хораша, зладжана. Скончылі "Зорку Ве-неру" і грывнулі:

Так што, жанчынкі, не трацьце надзеі, трымайцеся!

## На бальнічных харчах

Лежачы ў бальніцы, падчас сняданкаў, абеду ды вячэры яна спецыяльна пакі-дала кавалачак катлеты, лыжку кашы, скла-дала ўсё ў поліэтыленавы мяшэчак. Веча-рам прыходзіла дачка і забірала тыя неда-елкі — кату.

Тоўсты і лянвы, ён, крывячы носам, з'ядаў той харч і забіраўся на канапу — спаць. Так і пражыў кот тры тыдні на бальнічных харчах.

## Вера

У час вайны ў яе загінула двое сыноў. Але яна да смерці верыла, што яны не загінулі.

— Хлопчыкі жывыя Яны недзе там, на захадзе... Пабаяліся вярнуцца дадому, — тоячыся, гаварыла яна.

Хача ясна было — сыны ні ў чым не вінаватыя перад радзімаю і каб былі жы-выя — адазваліся б.

Але маці верыла.

## Крыўда

Чытаеш свой твор, надрукаваны ў ча-сопісе, і яскрава бачыш, дзе ўлезла чужая рука і не паправіла, а напаскудзіла. На-прыклад. Замест "кінуцца да яго на грудзі" зроблена: "кінуцца да яго на грудзіну", замест "яе скаланула" правяць на "яе перасмыкнула" і г. д., і без усялякай зго-ды аўтара, у яго нават нічога не спытаў-шы. Знаходзіш тыя перлы толькі ў надру-каваным тэксце, і потым дакажы чытачу, што гэта не ты напісала, а табе ўпісалі.

## Каб жа хто...

У пераходзе на пляшчы Перамогі стаіць сівая бабулька з кіёчкам, нешта падспеў-вае — жабруе. Паўз яе ідуць і ідуць людзі і каб жа хто зірнуўся на бабульку, каб жа хто падаў хоць рубель.

## Кроў зямлі

Плывуць, як шырокія рэкі, патокі машын ва ўсіх гарадах свету. Гэта ж колькі трэба вызмактаць з зямлі нафты, каб на-паіць бензінам усіх гэтых пачвар. А ка-жуць жа, што нафта — кроў зямлі. Некалі зямля адпомсціць чалавецтву за такі здзек з яе. А мо і ўжо помсціць — землятрусамі, абваламі, вулканами...

## Ён і я

Калі пра чалавека адны гавораць кеп-ска, а другія добра, то людзі чамусьці створаны так, што хутчэй паверачь кеп-скаму. Напэўна, паверыць кепскаму ў чалавеку, значыць, нейкім чынам абяліць сябе, дараваць сабе свае грахі. І чамусьці зусім не хочучь верыць добраму ў чала-веку. Маўляў, прыкідваецца добранькім.

## Сукенка

Купіла сукенку — на смерць, каб на тым свеце выглядаць прыстойна. Схапа-ла сукенку ў чамаданчык, разам з іншым скарбам, падрыхтаваным для падарожжа ў іншы свет.

Але мінаюць год, другі, а яна не памі-рае, а насіць няма чаго. Выцягнула тую сукенку з чамаданчыка, уздзела на сябе. А нішто, пасуе.

Так і пайшла насіць тую смяротную сукенку.

## Жанравая сіфна

Пад дахам Камароўскага базару, на лесвіцы, сядзяць дзве дзяўчынкі галоў па дзевяць, з усходніх краёў, і з вялікім азар-там пералічваюць пакаменчаныя купюры — нажабраную вырубку.

Насупраць іх стаіць дзяўчынка галоў трынаццаці, іх жа супляменніца, і з вялі-кай зайздрасцю паглядае і на дзяўчынак, і на тую вырубку.

## Зайздраець

Некалі Алесь Пальчэўскі гаварыў, што баіцца апранаць новы гарнітур, баіцца сказаць людзям пра свой ганарар — каб не выклікаць зайздрасці. Чалавек з вялікім і горкім жыццёвым вопытам, ён ведаў злосную, агідную сілу зайздрасці і хацеў сябе ад яе абараніць.

## Парыж пада мною

У Парыжы бываюць такія ж казусы, як і ў Мінску. Мы чакалі, пакуль спустыцца ліфт, каб падняць нас на Эйфелеву вежу, але ліфт зламаўся, і мы па жалезнай вітой лесвіцы падымаліся вышэй, вышэй, да рэстарана. І быў абед, дзе выкшталонныя афіцыянты галантна падносілі нам салаты і адбўныя, віно, каву, сыры, якімі ў Парыжы закончавалі амаць кожны ўра-чысты абед.

А потым з вышыні той вежы мы гляд-зелі на Парыж, які, у ружовым тумане, ляжаў пад намі. Слаба вырысоўваліся спічастыя вежы Нотр-Дама, круглыя вежы царквы Сакра Кер на ўзгорку Манмарт-ра, недзе там, у ружовым тумане, хава-ліся Трыумфальная Арка і плошча Кан-корд з Егіпецкім абеліскам, Дом інвалі-даў з труною Напалеона Банапарты, Луўр з крылатаю багіняю перамогі. Тады ўсё гэта здавалася звычайным. А сёння ўспа-мінаю тыя хвіліны як святы, што падарыў мне лёс.

## Перачытаць

Бывае, цікава перачытаць кнігу альбо другі, трэці раз паглядзець выдатны кінафільм — звяртаеш увагу на дэталі, на дыялогі, якія раней прапусціў.

І як хацелася б мне "перачытаць" Рым з яго саборамі, плошчамі, фантанамі, Афін з Акропалем, Токію з яго ўра-пейскім і разам самабытным, традыцый-ным абліччам, Нью-Йорк з хмарачосамі, Каір з пірамідамі і сфінксамі, ну і, вядо-ма, Парыж, які я гатова "перачытаць" бясконца.

## Ратуйце!

Уключаеш тэлевізар, і тут жа на цябе з экрана цэліцца пісталет ці аўтамаг. На-ціскаеш на кнопку, каб пераклучыць на іншую праграму, але і адтуль у цябе цэ-ляцца, і ўзрываюцца бомбы, і адчайна б'юцца азвярэлыя мужчыны, і ліецца кроў. І хочаша крыкнуць: ратуйце, людзі!

## Формула

Некалі сярод інтэлігенцыі, афіцэрскага існавалі чэсць і гонар, за абразу выклікалі на дуэль, чалавеку, які ўчыніў подласць, не падавалі рукі, выкідалі са свайго ася-родка.

Цяпер грамадства так пагрузла ў под-ласці, што яна ўспрымаецца як норма жыцця, і хоць людзі ведаюць, што гэты чалавек — нягоднік, падаюць яму руку і трымаюць побач з сабою. Мусібыць, та-кая ліберальнасць трымаецца на формуле — я табе дарую, а ты — мне

## Навечна

Неаднойчы была на пахаваннях, але апошнім разам асабліва востра адчула, што чалавека, хоць і ў труне, проста закідва-юць зямлёю, навечна адлучаючы ад неба, сонца, навечна адлучаючы ад жывых людзей. А ён ляжыць там, у зямлі, прыб-раны, як на святы, склаўшы на грудзях рукі

## Дзяўчаты

Доўгая сукеначка з гарэзікам, танюці стан, капялюшык, пальчаткі, парасон-чык... Ад кавалера патрабуе да сябе глыбо-кай павагі, не вельмі скоро атрымае той дазвол на панадунак і ў зашнітым куточ-ку, каб ніхто, броне бог, не бачыў. Гэта — дзяўчына дзевятнаццаціга стагоддзя.

Аленне — відаць голя пупок, штонкі ў абіяжачку, раскудлачаныя, дыбам, ва-ласы. Цалуецца са сваім кавалерам у тра-лейбусе, на вуліцы, у метро — сёння з адным, заўтра з другім. Гэта — дзяўчына канца дваццатага стагоддзя.

(Працяг на стар. 15)

# Любіў і верыў...

16 МАЯ Васілю ВІТКУ СПОЎНІЛАСЯ 6 90 гадоў



Апавяданні, легенды, казкі, аповесці Вацлава Ластоўскага, аб'яднаныя агульнай назвай "Бяздоннае багацце", пабачылі свет у выдавецтве "Юнацтва". Кніга (укладанне, прадмова і заўвагі Язэпа Янушкевіча, каляровыя ілюстрацыі Галіны Хінко-Янушкевіч) у першую чаргу адрасавана чытачам старэйшага школьнага ўзросту. Тым самым ёсць магчымасць пазнаёміцца з творчасцю таго, хто з'яўляўся не толькі выдатным дзяржаўным і грамадскім дзеячам, вучоным, але і пісьменнікам. Дарэчы, не лішне нагадаць, што першым вярнуў В. Ластоўскага з небыцця Барыс Сачанка, апублікаваўшы ў "ЛіМе" (22 верасня 1989 года) яго верш "На радуніцу", некалькі навел і "Мае ўспаміны аб М. Багдановічу". Між іншым, гэтыя публікацыі павінны былі выйсці раней, але ўсяляльны тады "Галоўліт" зняў іх. Справа ў тым, што не адно дзесяцігоддзе згаданне імя В. Ластоўскага было забаронена, і толькі ў чэрвені 1988 года крымінальная справа ў адносінах да яго з-за адсутнасці складу злачынства была пасмяротна спынена.

Сярод іншых твораў, змешчаных тады ў "ЛіМе", была і казка "Сож і Дняпро", з якой можна пазнаёміцца і ў кнізе. Пісьменнік расказвае, як "сярод глухіх пушч, цёмных бораў, на прыгорку, стаялі каліс старыя-прастарыя харомы вялікага валадара, сівавалосага старца Рыдана". Багатым ён быў, але асабліва славілася яго карона, скрытая за дванаццаціцю дзвярамі, дванаццаціцю замкамі". Адночы яна была выкрадзена...

Адкрываецца ж кніга ўступным артыкулам Я. Янушкевіча "Волат духу", у якім прасочваецца жыццёвы шлях В. Ластоўскага, яго праца ў розных галінах дзейнасці. Аўтар прыходзіць да высноваў, што "Вацлаў Ластоўскі выйшаў з роду волатаў духу. Гэта значыць, быў народжаны для несмяротнасці, бо ўсё жыццё рупіўся пра скарбы, якія моль не паточыць, іржа не з'есць. Гартваў дух нацыі, упарта аднаўляючы памяць пра мінуўшчыну. Імя Вацлава Ластоўскага ў летапісе нашай культуры захавалася не толькі дзякуючы яго мастацкай прозе, літаратурнай крытыцы, адметнай публіцыстыцы, нешматлікім вершам, але і шырокай чыннасці Влста як навукоўца і грамадскага дзеяча. Творы ж яго, несумненна, стануць хрэстаматыйнымі, зойміць пачэснае месца ў будучых школьных падручніках, студэнцкіх дапаможніках". В. Ластоўскі адным з першых у беларускай літаратуры задумваўся, як мы любім цяпер гаварыць, над лёсам гараджаніна ў першым пакаленні. Горад не прыняў Грыгора Лежню, але і вёска яго, можна сказаць, ужо адрынула. Ён чужы і там, і тут. Нездарма ў народзе гавораць: "Надломлены пірог не склеіш". Для Лежні спроба вярнуцца ў вёску, няхай толькі ў думках, заканчваецца трагічна. Грыгор, пацуўшы ў горадзе народную песню, на момант страчвае кантроль над сваімі ўчынкамі. Ён забывае, дзе знаходзіцца. На крылах мрояў пераносіцца ў вёску, да крынічанкі, пра якую слываў голас з расчыненага айна — Лежня побач падмятаў вуліцу, а потым: "Цяпер здалося Грыгору, што гэта не на полі стаіць ён, а на парозе хаты сваёй, і маці не плае, а плача, убываючыся па ім, а з хмарнага неба падаюць льдастыя каплі на твар яму і Ганулі, што, як тая калінка, стаіць пад варотамі і плача. Маці на парозе крычыць нема: "Вярніся, вярніся!" А яму слёзы здушылі горла, і не можа адказаць ёй...

Гэта крычаў фурман карэты: "Эй, сцеражыся, сцеражыся!" Грыгор не ўсцярога. Прабегла праз яго парка каней, пераехала карэта. А яму здавалася, што ён падае на зямлю, каб яшчэ раз пацалаваць яе...

Гэтае апавяданне меў на ўвазе М. Багдановіч, калі гаварыў: "...на апісаннях нашага шэрага жыцця адбіваецца лірычны пад'ём душы пісьменніка і ўплывае ў вянок нашай літаратуры свежы, яркі цвяток (гл. ап. "Лебядзіная песня"). У кнізе змешчаны і іншыя творы В. Ластоўскага: аповесці "Прыгоды Панаса і Тараса", "Лабірынты", апавяданні "Панас гуляе", "Мост у Кутах", "Сябра з каўбасой", "Мікалай Галубовіч"... Багата прадстаўлены легенды, казкі, прыпавесці. Ёсць раздзелы "З навукова-педагагічнай спадчыны", "Успаміны".

Міхась ГЕНЬКА

На жаль, Бог адмервае чалавеку не так і шмат на зямлі. Адно супраць, што добрыя справы не забываюцца, а памяць жыве ў наступніках. Яна тым больш моцная, калі гаворка тычыцца людзей, якія вельмі шмат зрабілі на карысць Бацькаўшчыны. А Цімох Васільевіч, як вядома, належыць да падобных русліцаў. Яго набыткі важкія ў розных галінах мастакоўскай дзейнасці. Але найперш Васіль Вітка зарэкамендаваў сябе яркім, цікавым дзіцячым пісьменнікам, стаўшы парадаўжальнікам тых традыцый, што былі закладзены ў беларускай літаратуры Янкам Маўрам. Многія маленькія чытачы выхоўваліся на такіх яго кнігах, як "Вавёрчына гора", "Буслінае лета", "Казка пра цара Зубра", "Азбука Васі Вяселкіна", "Чытанка-маляванка" і іншых. Менавіта за кнігі "Чытанка-маляванка", "Беларуская калыханка" і "Казкі" Цімох Васільевіч у 1972 годзе быў адзначаны Дзяржаўнай прэміяй БССР. Праз шэсць гадоў да яго прышло яшчэ адно прызнанне: Васіля Вітку ўзнагародзілі міжнародным ганаровым дыпламам імя Андрэсена з занясеннем прозвішча пісьменніка ў Ганаровы спіс дацкага казачніка.

Да ўсяго Васіль Вітка і выдатны "дарослы" паэт. Ён выдаў кнігі "Гартванне", "Поўдзень", "Вярнісь", "Паверка", "Праводзіны лета", "Вышні святла" і іншыя. Надзіва плённа,

застаючыся глыбока самабытным, працаваў у галіне сатыры і гумару — "Для дома, для альбома і трохі для эпохі". Не кажучы аб творах, што змяшчаліся ў кнігах поруч з "сур'ёзнымі" творамі. Натхнёна авалодаў сакрэтамі драматургіі, паспяхова займаўся перакладам.

І, канечне ж, Васіль Вітка — выдатны педагог. Не па прафесіі, а па прызначэнні. Таму і атрымаліся ў яго такія непаўторныя творы для дзяцей, што Цімох Васільевіч, перш чым напісаць іх, цудоўна ведаў, разумеў запатрабаванні сваіх будучых чытачоў. А яшчэ ніколі не цураўся магчымасці сустрэцца з імі. Аб гэтым яскрава засведчылі і тэаўрокі, якія ён у свой час вёў у Мясешкаўскай школе на роднай яму Случчыне і трансліраваліся па тэлебачанні. Развагі В. Віткі-педагога і на старонках яго кнігі "Дзеці і мы", "Крокі", "Азбука душы". Дарэчы, Цімох Васільевіч быў і адным з аўтараў чытанак "Роднае слова" для першага, другога і трэцяга класаў.

Чалавек, улюбёны ва ўсё беларускае, пісьменнік, які тонка адчуваў характэрны роднай мовы і заклікаў любіць яе, — Васіль Вітка заўсёды будзе ва ўдзячнай памяці нашчадкаў прыкладам самаадданага служэння Беларусі, а яго лепшыя творы будуць нязменна знаходзіць водгук у чытацкіх сэрцах.

## Застаўся след у душы

Сярод многіх, каго лічу сваім настаўнікам — настаўнікам з вялікай літары, — адзін з першых ён, Васіль Вітка. Чвэрць стагоддзя Цімох Васільевіч уважліва сачыў за маёй творчасцю. І дапамагаў.

Шкада толькі, што пры жыцці я не паспеў (а лепей мовіць — не адважыўся) выказаць яму сваю ўдзячнасць. Раблю гэта са спазненнем, як бы наўздагон...

### У рэдакцыі "Вясёлкі"

У студзені 1970 года першы раз я пераступіў парог рэдакцыі часопіса "Вясёлка", якая месцілася тады ў доме № 40 па вуліцы Карла Маркса. У пакоі былі трое: Васіль Вітка, Аляксандр Пальчэўскі і Сяргей Грахоўскі.

Аляксандр Восіпавіч доўга і добразначліва аналізаваў мае "няспелыя" яшчэ апавяданні, даказваючы, чаго ў іх не стае, павучаючы, як зрабіць, каб яны былі цікавыя для хлопчыкаў і дзяўчынак, а значыць, і для "Вясёлкі".

Цімох Васільевіч штосці чытаў. Адклаўшы ўбок лісты, нечакана спытаў пра Сухамлінскага. Яшчэ ў інстытуце мы знаёміліся з педагагічнымі поглядамі Васіля Аляксандравіча. Многія газеты друкавалі ягоныя артыкулы пра Паўльшскую "школу радасці".

— А ведаеце вы, што ён піша апавяданні для дзяцей? І паглядзіце, як піша!.. — хітравата ўсміхнуўся і працягнуў свежы нумар "Вясёлкі", які яшчэ пах друкарскай фарбай. На дзвюх старонках часопіса былі надрукаваны некалькі апавяданняў Сухамлінскага ў перакладзе з украінскай В. Віткі. Адно лепшае за другое. Я не адарваўся, пакуль не закончыў чытаць.

— Ну як? — пацікавіўся Цімох Васільевіч.

— Цудоўна! — прызнаўся я.

— Калі навучыцеся гэтак, тады можаце лічыць сябе дзіцячым пісьменнікам...

І цяпер, калі чытаю Віткавыя словы пра Сухамлінскага: "Тонкае адчуванне пазіі маленства, глыбокае пранікненне ў псіхалогію дзіцяці адразу ж выявілі ў ім талент дзіцячага пісьменніка", мне здаецца: яны былі сказаны яшчэ тады, пры першай сустрэцы.

Роўна праз год, зноў на зімовых канікулах, я наведваў рэдакцыю "Вясёлкі". Гэтым разам мяне сустрэў адзін Цімох Васільевіч. Ведаючы, што я прыехаў здалеку, прапанаваў сесці, сам размясціўся насупраць і папрасіў прачытаць, што прывёз.

Мае апавяданні расчаравалі яго, а казкі — зацікавілі. Асабліва першая, якая называлася "Зайцава футра". Хоць у Цімоха Васільевіча адрозні з'явілася заўвага:

— А чаму "Зайцава футра"? Футра — у лісы, у мядзведзя, а ў зайца — кажухок. Так-так, кажухок. Падумаеце — "Зайцаў кажухок", — і дзіўна прычмокнуў языком, мусіць, ад сваёй знаходкі. — Дапрацуеце абедзве казкі і прысылайце ў "Вясёлку".

"Зайцаў кажухок" неўзабаве з'явіўся ў часопісе, а пасля, з лёгкай Віткавай рукі, — і ў падручніку "Роднае слова". Казка і дагэтуль вывучаецца ў школе.

Мы доўга гаварылі ў гэты дзень. Цімох Васільевіч распытваў пра маю працу ў школе. Мусіць, такая даверлівая гутарка дадала мне смеласці, і я расказаў, што ў Бастынскай сярдняй школе Лунінецкага раёна за паўтысячы вучняў, а жывога пісьменніка ніхто з іх не бачыў...

На здзіўленне, Васіль Вітка адказаў: — Я пагавару з Сяргеем Іванавічам і Аляксандром Восіпавічам. Калі яны не будуць супраць, то наведваем Бастынь, пра якую да вас не чуў ніколі. Пра наша рашэнне — напішам...

Сапраўды, недзе праз паўмесяца я атрымаў ліст ад Аляксандра Пальчэўскага. Ён пісаў пра намер вясёлкаўцаў прыехаць у школу, цікавіўся, як дабрацца ў Бастынь. Прыезд намецілі на май. Школа стала рыхтавацца да прыезду дарагіх гасцей.

Быў яшчэ адзін ліст ад Пальчэўскага. У самы прыезд дзень прыезду. "На вялікі жаль,

— пісаў Аляксандр Восіпавіч, — наш Цімох Васільевіч захварэў і лёг у бальніцу. Ехаць без рэдактара нам няёмка. Давайце адкладзем сустрэчу на больш позні час..."

Сталася так, што наступны навучальны год я пачаў у Жабінкаўскім раёне. Паездка сарвалася. А шкада!..

### У Каралішчавічах

Двойчы выпала мне сустрэцца з Цімохам Восіпавічам у Доме працы і адпачынку Саюза беларускіх пісьменнікаў, слухаць яго цікавыя апаведы пра майстэрства пісьменніка, і ў першую чаргу дзіцячага:

— Калісьці для малых куплялі адзенне навывраст, бо за адзін год не зносіш. Для дзяцей і пісаць трэба гэтак жа: добра, як і для дарослых, але крыху з хітрынкай. Тады і бацькі, можа, што-небудзь возьмуць для сябе...

Мы слухалі заварожана: Віткавы вершы і казкі чытаюцца аднолькава цікава як малымі, так і дарослымі.

— Лірыкі, — казаў між тым Вітка, — працягваюць сябе ў маладым узросце. Дзіцячыя ж пісьменнікі — як становяцца бацькамі. Гэта першая ступенька. Вышэйшая — як становяцца дзядзямі, і найвышэйшая — як прадзедамі. Я пакуль не прадзед, а таму спадзяюся, што мая галоўная кніга яшчэ наперадзе. Гэта папершае. А па-другое, дзіцячы пісьменнік павінен мець багаты жыццёвы вопыт. Невыпадкава ж выхаванне маленькіх спрадзеку давяралі бабулям і дзядулям. А казка — тая народная педагогіка, якая будзе выхоўваць вечно. Хаця бываюць і выключэнні...

Цімох Васільевіч распавядаў пра П. Яршова, які ў восемнаццацігадовым узросце стварыў сваю несмяротную казку "Канёк-Гарбунок", пра Янку Маўра, які і ў свае амаль дзев'яноста гадоў па характары заставаўся дзіцем; пра сваю казку "Вавёрчына гора", якая вызначыла далейшы, бадай, самы плённы Віткаў накірунак творчасці.

Цімох Васільевіч і пасля размовы заставаўся ў Каралішчавічах, браў удзел у абмеркаванні нашых твораў. Я бачыў яго ўсмешліва-радасны твар, калі вершы маладых падабаліся, і расстроены, калі адчуваліся фальш і падробка.

Варта было, аналізуючы апавяданні аднаго аўтара, сказаць, што задумкі ў іх ёсць, але мова падводзіць, як Цімафей Васільевіч расшуча заявіў:

— Не можа з'явіцца пісьменнік, калі чалавек не валодае мовай. А тут дзеці гавораць між сабою, як дзядзькі дарослыя, прымаюць панастовы. А чым яны будуць займацца, як



вырастаць?.. — і як бы вынес свой вердыкт: — Аўтар — глухі да мовы!..

Заступіўся ён за Васіля Шырко, калі абмяркоўваліся казкі пра дзеда Манюкіна, пачуўшы ў роднай вёсцы Чурылава на Уздзеншчыне. Многія гаварылі пра цікавыя сюжэты, добры гумар, сакавітую народную мову, вольны шмат чарцей, ведзьмаў і рознай іншай нечысці.

— А я таксама не баюся пісаць пра чарцей, — парываў адрозні Вітка і прыгадаў пры гэтым казку А. Пушкіна, аповесці М. Гогаля.

Парадвала вершамі, пацешкамі, лічылкамі Ганна Іванова.

— Цудоўныя Ганніны вершы — ад брабра ведання творчасці Віткі, — сказала Эдзі Агняцэвіч, але Цімох Васільевіч з гэтым не пагадзіўся:

— Не, я думаю, творы яе ідуць ад саміх дзяцей. Дый гучаць яны так, як дзіцячыя лічылы, вершы, і за тое, што выхоўваецца дзетак...

Р. С. Прайшло амаль пяць гадоў, як не стала Віткі, але след яго ў беларускай літаратуры вялікі. Ён адным з першых, у адначасце з Янкам Маўрам, стаў лаўрэатам Дзяржаўнай прэміі БССР у галіне дзіцячай літаратуры і першым сярод беларускіх пісьменнікаў атрымаў Ганаровы дыплом Міжнароднага журы па прэміях Андрэсена. Ёсць Літаратурная прэмія імя Васіля Віткі. Засталіся творы, і ў першую чаргу непаўторныя казкі, на якіх будзе выхоўвацца не адно пакаленне дзетак-беларусаў.

Расціслаў БЕНЗЯРУК

г. Маларыта



П. Панчанка, В. Вітка, С. Грахоўскі, А. Бачыла, А. Асіпенка, 1969 г.

# Васілю ад Васіля...

ДВА ЭКСПРОМТЫ

Васіль Вітка сустракаў тады сваё 50-годдзе. І я, супрацоўнік газеты "Піянер Беларусі", ад імя юнага чытача рыфмаваў з тае нагоды віншавальныя радкі:

*Раз зайшла ў кнігарню мама,  
Ну і я зайшоў таксама.  
Мама просіць:  
— Калі ласка,  
Мне для сына дайце казку.  
— Казкі любіць? Малайчына, —  
— Кажыце ў магазіна. —  
Калі так — вазьміце Вітку...  
Я ж,  
Пачуўшы тое,  
Прытка  
Ад прылаўка шугануў:  
Уявіў, як зараз віткай  
Паласнуць цераз спіну.  
Дума ўсё было іначай:  
Калі кніжку я пабачыў —  
Закрываў:  
— Ура! Ура!  
Казка пра цара зубра!  
І дарэмна ж я баяўся:  
Вітка казачнікам стаўся!  
Дзядзька добры, не сярдзіты,  
Казкі дзядзькавы магнітам  
Так прыцягваюць цябе,  
Што не ўспомніш пра абед!  
Сам я ў тым пераканаўся,  
Бо з сябрамі зачытаўся  
Аж да самага змяркання  
Прачыталі ўсё дазвання  
І казалі сумнавата:  
— Малавата?  
— Малавата!..  
Вось па кніжцы б  
Кожны год  
То было б наадварот:  
Трыццаць казак, а не тры!  
Тут усклікнуў я:  
— Сябры!  
Я ўжо знаю, што рабіць:  
Тэлеграму трэ адбіць:  
"Прачыталі ўсё адразу.  
Дык чакаем новых казак!"*



В. Вітка ў гасцях у маці. Еўлічы, 1954 г.



В. Зуёнак, Я. Брыль, В. Вітка, 1983 г.

*Атрымае дзядзька Вітка  
І падвівіцца:  
— Глядзі-тка,  
Значыць, жэўжыкі чытаюць.  
А раз гэтак —  
Трэба баіць  
І тады —  
Святкуем свята:  
Казак будзе ў нас багата!  
22 красавіка 1961*

Адказаў Васіль Вітка — разам з падарункам: "Чытанкай-малюванкай", кнігай, цудоўна аформленай мастаком А. Луцэвічам. Кнігай, пра якую марыў Цімох Васільевіч: каб у ёй зліліся ў адно і паэзія, і мастацкае афармленне, і паліграфія, і чытацкае ўспрыманне. Задумана кніга — і чытаецца кніга:

*Ладачкі-ладкі,  
лічылі, загадкі,  
байкі, самагудкі,  
жарты, перакруткі,  
казкі, пацешкі,  
вяселья ўсмішкі...*

Гэта жанравае вызначэнне. А звыш яго — надпіс на кнізе:

*Васілю ад Васіля  
Адаю свой доўг і я.  
Што раней аддаць не мог —  
Вінаваты быў Цімох.*

*Тым прыемней удвая  
Нам сказаць, што ён і я  
Любім Вас адной душой  
Хоць на двух, затое ўсёй.*

Васіль Вітка,  
Цімох Крысько.

І ці трэба казаць, што мне радасней было шматкроць: пачуць гэтыя словы і ад Васіля і ад Цімоха (той, пра якога з хітрынкай сказаў Васіль: "вінаваты"... — кніжка выйшла праз дзесяць год — да 60-годдзя паэта)...

Васіль ЗУЁНАК  
Фота Ул. КРУКА

КНИГАРНЯ

# Едзе гром на калясніцы...

Часам дзіцячую кніжку хочацца прачытаць не толькі, так сказаць, па прафесійным абавязку. Ubачыш на вокладцы знаёмае прозвішча і хутчэй бярэш яе ў рукі. Асабліва, калі да ўсяго з густам аформлена. А зборнік вершаў Паўла Саковіча "Гром на калясніцы", які нядаўна пабачыў свет у выдавецтве "Юнацтва", з шэрагу падобных кніг. Мастак Р. Цімохава пастаралася, каб у малюнках вобразна-насычаная, непаўторна перадаць тое, пра што раскажваецца ў творах. А што да П. Саковіча, ён апошнім часам выступае ў друку вельмі плённа. Не ў апошняю чаргу на старонках "ЛіМа". Праўда, як чытач паспеў заўважыць, у асноўным з эпіграматамі, пародыямі. Аднак не цураецца і "дарослай" паэзіі. Нараджаюцца з-пад яго пера і творы для дзяцей. Але адна справа, калі напаткаеш верх-другі ў перыёдыцы і куды іншая — кніга. Мала сабраць удалыя вершы, а і трэба размясціць іх так, каб ад твора да твора цікаўнасць маленькага чытача (ці слухача) не паслаблялася, а яшчэ больш узрасталася.

Як жа справіўся П. Саковіч з падобнай задачай? Наколькі ўдалося яму застацца не толькі самастойным, але і напісаць такія вершы, што не згубяцца ў шэрагу твораў іншых аўтараў. Мушу з радасцю адзначыць: удача П. Саковіча-дзіцячага пісьменніка не абмінула. Прынамсі, у гэтым пераконваюць лепшыя вершы кнігі. Пачынаючы з "Маладзічка", паэт вядзе з дзецьмі даверліваю гаворку, знаходзячы адпаведныя інтанацыі, вобразы, ствараючы той асаблівы паэтычны лад, што пераконвае: верш напісаны па душэўнай патрэбе, а яна заключаецца ў тым, каб, па меры магчымасці таленту, зрабіць свет хлопчыкаў і дзяўчынак яшчэ больш непаўторным, прывабным, напоўняючы ўсімі колерамі вясёлкі і прынесшы ў яго тую магчымасць немагчыма з чаго, уласна кажучы, і пачынаецца дзіцячая паэзія, чым яна жыве.

Павел Саковіч глядзіць на навакольны свет вачыма дзяцей, поўнымі захаплення, таму і вершы "Маладзічок" быццам напісаны адным з гэтых "чамучак" — настолькі ўсё шчыра, падзіцячы даверліва:

*Маладзічок смяшыць мяне,  
Ён натапырыў рожкі,  
Вось-вось Мядзведзіцу бадне,  
Хоць страшнавата трожкі.*

Маладзічок у вершы — істота жывая. І адухоўленая. Ён у чымсьці нагадвае звычайнага хлапчука-свавольніка. Праўда, паэт выкарыстоўвае іншае параўнанне, але яно таксама да месца, бо дазваляе адчуць, які непаседлівы Маладзічок, як хочацца яму пагуляць: "Нібы гарэза казляня, // Такі малы няўклуда! // Ён хоча да пачатку дня // Яшчэ паспець усюды". Таму і знаходзіць сабе пастаянна занятак. То "аб хмарку чэшацца ілбом", то "Млечным Шляхам скача". А захоча траўкі — "на луг пачне садзіцца".

Бадай, не трэба шмат гаварыць, на колькі ўсё гэта не толькі абуджае, а і актывізуе фантазію дзіцяці, вучыць яго ўменню, пазнаючы навакольны свет, успрымаць пабачанае праз сістэму вобразаў.

У завяршальнай жа страфе Маладзічок яшчэ большы гарэза. Як хлапчук які, хоць і ведае, што за пэўны ўчынак могуць паўшчуваць, зробіць усё роўна па-свойму, ад задуманага нізашто не аддыдзе:

*Хоць дзень амаль ужо відзён,  
Маладзічок не ўцерпіць:  
Збанок на плоце рогам ён  
Яшчэ крадком падчэпіць.*

Дарэчы, адзін з такіх непаседлівых хлапчукоў, герой верша "Пра рыжых". У творы моцныя выхаваўчыя моманты. Праўда, ён напісаны так, што аўтар свайго дыдактызму не афішуе. Толькі калі з вершам пазнаёмімся цалкам, зразумееш, што меў на ўвазе паэт, раскажваючы "пра рыжых". Добра вядома, як дзеці ставяцца да сваіх сяброў, а то і проста аднагодкаў, якія знешне выглядаюць інакш, чым усе. Могуць і пасмяяцца — незласліва, а могуць і з'едліва пакпіць. Прачытаўшы ж напісанае П. Саковічам, несумненна, шмат у чым змяняць сваё стаўленне да рыжых аднагодкаў. Больш таго — палюбяць яго:

*Рыжы ранак надыходзіць,  
Сонца рыжае ўстае  
І далонню рыжай водзіць  
Па зрыжэлай скрозь траве.*

*Выйду з ценю на паляну —  
Сонца хай не абміне.*



*З-пад рукі ўгору я гляну,  
Лашчы рыжага, мяне!*

А колькі досціпу ў такім, здавалася б, тэматычна традыцыйным вершы, як "Дзед Мароз і Міхасёк"?! Нешта падобнае дзеці чыталі і ў іншых аўтараў, але ніводзін з іх не раскажаў пра ўсё так непасрэдна, калі Міхасёк даў драпака ад дзеда Мароза:

*Дзед Мароз такі старэнькі,  
У яго баляць каленкі.  
Ён ад хлопчыка адстаў  
І... чапляцца перастаў!*

Асобныя вершы кнігі напісаны, як успаміні П. Саковіча аб пэўных момантах свайго жыцця, звязанымі з гадамі маленства. Яны аднолькава цікавыя і для дзяцей, і для дарослых. Асабліва, калі вабіць не толькі настрой, у нечым элегічны, а і вобразна-насычаны паэтычны малюнак, як, для прыкладу, у вершы "Мроі":

*На снім палатне нябёс  
Аблокаў белыя карункі  
Напамінаюць мне да слёз  
Абрусаў матчыных малюнкi.*

*Яшчэ стрыжы у вышыні  
Туд-сюд малаккаю мільгаюць,  
Нібыта "крыжыкам" яны  
Абрус той матчын вышываюць.*

Такое вяртанне паэта ў гады паэтавага маленства дазволіць сённяшнім дзецям з большай спагадай паставіцца і да сваёй матулі. На гэта "падштурхне" верш "Хлеб на далоні":

*Верасень халоднага туману  
На ўвесь парк прыціхлы напусціў.  
Я пад клёнам, каб сагрэцца стану —  
Ён здаля мне свечкаю свяціў.*

*І лісток, да чырвані нагрэты,  
Дакранецца галавы маёй.  
Помню, макауку матуля гэтак  
Сагравала ўзімку даланей.*

Трэцяя, заключная страфа прымусяць хлопчыкаў і дзяўчынак адкрыць для сябе і невялічкую таямніцу: ім абавязкова захочацца даведацца, як раней пяклі хлеб, які цяпер прыносяць з крамы:

*Чыстым ранкам да стала ад печы  
Несла мама бохан на руках.  
Думаў я з удзячнасцю хлапечай,  
Што на хлебе гэтым след адвечны —  
Роднай далані, а не лістка.*

Ёсць у зборніку і некалькі жарту. Дасціпнасцю вылучаецца "Сціпласць памідора":

*Ён самай сціплай на зямлі пароды,  
Бо чырванее раз і назаўсёды!*

Усмешку выклікае і жарт "Добры Джэк":  
*Джэк мой добры — цераз край:  
Хоча ў дружбе жыць і міры.  
Толькі скажаш: "Лапу, дай!",  
На спіну ён брык: трымай,  
Не адну, а ўсе чатыры!*

І, канечне ж, прынясе маленькім нявала радасці верш, які даў назву кніжцы. Я знарок ні слова не сказаў пра яго, каб знаёмства з ім стала для чытачоў добрай неспадзеўкай. Ды і прыведзеных вышэй прыкладаў, думаецца, дастаткова, каб упэўніцца, што "Гром на калясніцы" П. Саковіча — добры падарунак маленькім чытачам.

Алесь МАРЦІНОВІЧ



“Выбраныя творы”  
Паўлюка Труса



Ледзь возьмеш у рукі кнігу “Выбраныя творы” Паўлюка Труса, што папоўніла “Беларускі кнігазбор” і стала ў ім чатырнаццатым томам (у выхадных дадзеных значыцца “Беллітфонд”), як адразу шукаеш паэму “Дзесяты падмурак”, каб яшчэ раз адчуць дзіўную вабнасць радкоў, якія ўжо не адно дзесяцігоддзе на слыху ў многіх аматараў паэзіі і даўно з яўляюцца хрэстаматыямі. Канечне, іх можна прамаўляць і па памяці, анеж хочацца не прапусціць ніводнага слова, успрыняўшы ўсё так, як і было ў свой час выказана паэтам:

*Падаюць сляжынікі —  
дыяменты-росы,  
Падаюць бялюткі  
за маім акном*

*Расчасалі вішні  
шоўкавыя косы  
І ўраілі долу  
снежавы вянок.*

*Дзесяці у прасторах  
празвінелі бомы.  
Дацвілі пляўсткі  
нечае тугі*

Несумненна: нават калі б П. Трус нічога больш не напісаў, гэтых радкоў дастаткова, каб памяць пра яго жыла заўсёды. У той жа час відавочна і іншае: зводзячы творчасць П. Труса толькі да паэмы “Дзесяты падмурак” — значыць, звужаць яе, увязваць толькі з канкрэтнымі рэаліямі дня. Яны ж з яўляліся такімі, што П. Трус, як і многія іншыя, вымушаны быў нярэдка пісаць па сацыяльным заказе, кажучы словамі Уладзіміра Маякоўскага, “наступаць на горла ўласнай песні”. Таму сёння трэба уважліва разабрацца з яго творчай спадчынай, пільна паставіўшыся да яе, вызначыўшы тое, што і на самай справе характарызуе П. Труса як яркую мастакоўскую індывідуальнасць, а што знаходзіцца па сутнасці як бы на водшыбе ад асноўных пошукаў.

Падобную магчымасць і дае прадмова Сімфонія радасці і тугі, напісаная ўкладальнікам і аўтарам каментарыяў Ганнай Запартыкай. У артыкуле гаворка ідзе не толькі пра П. Труса хрэстаматыянага, колькі пра таго, якога чытач яшчэ слаба ведае. Г. Запартыка падрабязна расказвае пра рэаліі тагачаснай літаратурнай барацьбы, ад якой не мог заставацца ўбаку паэт, не абмінае і асабістага жыцця П. Труса: “У яго былі прысвячэнні камсамольцы Ніне”, “М.”, але сябры і без лішніх тлумачэнняў ведалі, што пад “М.” хаваецца Марыя Цімошак... Паэтва каханне было нешчаслівым. У нейкі момант пачынаюць нараджацца вершы, падобныя рамансу, вершы-перайманы”. Дакладна называе Г. Запартыка і прычыну з яўлення твораў, празмерна прывязаных да праблем, што існавалі тады: “П. Трус пакінуў вёску лапцюжнюю, бедную, з горкім потам знясільваючай працы. Ён жадаў ёй лепшай долі, а таму шукаў прычыны яе гаротнага стану. На гэтыя прычыны “указала” партыйная ідэалогія і ён, з верай у хуткае збаўленне вёскі ад неувуцтва і цемнаты, рынуўся ў барацьбу за новы лад. Вінавата рэлігія — значыць, трэба змагацца з рэлігіяй, і ён становіцца ваяўнічым атэістам; вінавата сусветная буржуазія — значыць, трэба біць яе моцным словам. Чыстая рамантыка адступае на другі план, і ў яго творчасці вяршэнства бярэ агітацыйны верш, не пазбаўлены пры гэтым тонкага лірызму ў паданні вясковых карцінак”. Урэшце, пазнаёміўшыся з аднатомнікам, чытач сам ва ўсім разбярэцца. А выданне цікавае і тым, што не толькі змяшчае паэтычныя творы П. Труса. Можна прачытаць яго прозу, пераліску — друкуюцца як лісты самога П. Труса, так і тыя, якія атрымліваў ён. Асобны раздзел — “Успаміны, вершы пра П. Труса”. Ён таксама прадстаўнічы на імёны: Антон Адамовіч, Максім Гарэцкі, Пятро Глебка, Максім Лужанін, Адам Русак, Мікола Хвядларовіч і іншыя. Да ўсяго кніга “Выбраныя творы”, як і іншыя з “Беларускага кнігазбору”, багата ілюстравана.

Міхась ГЕНЬКА

ПАЭЗІЯ

Валянціна  
АКСАК



Перад Летаю —  
бабіна лета,  
альбо

Нізка просценькіх  
вершаў пра восень

Спасаўская ноч  
у Смалічах

*Пад німбама Сусвету  
стаю,  
ахаваная Госпадам,  
нат поўні насмешка  
душу  
не ўвіроўвае ў поцемкі,  
Шлях Птушыны з вышыняў  
засявае мой сад  
мілажалю.*

Трагичанне  
гаркоты

*Дзве кроплі буйныя  
ліповага мёду*

*яшчэ зіхацяць  
на донцы сподка майго,  
але я ўжо сумую  
па вашай слодычы,  
тата і мама.*

*Кривавымі промямі  
ў клёнавых кронах  
успыхвае Лета краса,  
Спас і Багач  
скрасаваліся долу,  
бабіна лета  
расквечвае сад.*

*Лета ў восень памкнеца,  
а вецер  
узгрукваецца прад ім буралом —  
сцераблю маладое веце  
й суквецці  
забярэ ў новы дом,  
які ты збудаваў  
з бураломных камлёў  
дзеля вечнасці.*

*А лісцікі на ліпах  
раптам парудзелі  
і неба сінь засмужылася ўраз,  
ды толькі цела  
з зратычнае купелі  
на водмель пуританскую  
не хоча плыць.*

*Мяне звабіць не той,  
хто імгэнна  
цадуе кабетам рукі,  
а той,  
хто нарэшце дасць рады  
забойцам  
майго манікюру.*

*Мой дзень народзінаў  
прыпаў на час  
разводу ружаў,  
то веснавыя зоркі,  
бачыш,  
звінаваціліся ў тым,  
што калючая я і ўвосень.  
хрызантэмаўлюбёны  
мой муж.*

Ірына ДАРАФЕЙЧУК



Пяро з крыла  
блакітнай птушкі

*І калі выбіраць  
Паміж мною, сабою і восенню —  
Выбіраючы восень,  
Ты мне патлумачыш прычыну.  
Гэта ўсмешка яе,  
Ці слязінка самотная позняя...  
І не дзіўна,  
Бо восень — таксама чыясьці жанчына.*

*І калі выбіраць  
(Ты, вядома, пакрыўдзішся)  
Некага,  
Выбіраючы восень,  
Я маю дакладныя мэты:  
Я з залеў лістападаўскіх,  
З першага покрыва снежнага  
Сшыю вэлюм вясельны  
І замуж пайду за паэта.*

*І калі з раскрасанай душой  
(А з паэтамі зносіны  
Раскрасваюць душу)  
Гэты свет непрыветны пакіну,  
Станеш ты выбіраць  
Паміж мною, сабою і восенню  
І мяне выбіраючы  
Урэшце паклічаш: Ірына!..*

*Мне чамусьці здаецца, што івалга —  
сіняя птушка,  
Непаўторнага колеру чыстага  
летняга неба.*

*І калі за чарніцамі выбрацца  
ліпеньскім ранкам  
І, збіраючы ягады, трапіць  
у цёплы сасоннік,  
І зваліцца ў іглу, ці ў мох,  
ці ў зялёны чарнічнік,  
І каб пахла жывіцаю, ды багуном,  
ды чаборам,*

*І каб папараць побач дрыжэла  
карункавай лапай...  
І калі ты расплюшчыш прыгрэтыя  
сонцам павекі,  
І якраз над табою нябачная  
дзіўная птушка  
Заспявае спякотна, пляшчотна  
і крышачку горка —  
Ты убачыш тады найспраўднейшы  
івалгі колер.*

*Разбярэ  
Песню на сказы,  
Распяту  
Сказы на словы,  
Распраду  
Словы на гукі —  
І тады  
Скончыцца песня.*

*І сярод  
Лукаў трывожных,  
Трапяткіх,  
Радасных, сумных,  
Залатых,  
Сініх, ружовых  
Стану я  
Лукам таксама.*

*І мяне  
У словы і сказы  
Запляце  
Хтосьці прыгожы.  
І тады  
Песня пачнецца  
І спакой  
Сонны парушыць.*

*Я ўзячу,  
Поўная сілы,  
Разарву  
Шэрань і хмары...  
Сустракай,  
Гордае неба,  
Гэта я —  
Новая песня!*

*Запаліць  
Свечку  
І чытаць  
Вершы  
Каб ты мог  
Верыць  
Што ты ёсць  
Першы  
Каб ты мог  
Думаць  
Што няма  
Болю  
Што няма  
Суму  
Без маёй  
Волі*

Калі вырастаюць  
сыны

*У дзень народзінаў  
майго малодшага  
пайду да доктара,  
што невылечнасць лечыць,  
дыягназ я ўжо ведаю  
і мне не страшна будзе  
канчатковы чужы прысуд  
у дзень,  
калі мой хлопчык  
вырасце ў мужчыну.*

*З болю,  
пакутаў ды жарсцяў  
складаліся вершы былыя,  
цяпер я ўся —  
роўнядзь,  
а музы на горах жывуць.*

Плакровы  
ў Смалічах

*Яшчэ ў хатах  
вокны ўсе цэлыя,  
ды не ў кожным  
акне агонь,  
гусі пасвяцца  
адзічэлыя,  
стабуніўшыся  
за гумном.  
Яшчэ з дахаў  
каміні атланты  
падпіраюць  
воблакаў столь,  
ды не з кожнага  
дух аладкавы  
сцэле шлях  
анёлам за стол.*

*Адсланюся келіхам віна  
ад тваіх шурпатых вуснаў,  
цэпра,  
і цішыню праз музыку  
не учую.*

*Толькі сноў  
Немач  
Толькі слоў  
Ляската  
Запаліць  
Свечку  
І чытаць...  
Плакаць...*

*Я кляноае лісце збіраю,  
Я імя твае зноў паўтараю,  
Я, здаецца, даўно ўжо старая.  
Я хварэю — я лісце збіраю.*

*У пад'езд незнаёма-знаёмы  
Я зайсці не змагу — пабаюся.  
Восень гоніць чамусьці дадому.  
Не хачу! Не пайду. Не вярнуся...*

*Мне няма ўжо месца на свеце.  
Тут — халодна, там — пуста і змрочна.  
Ціха стукваю: дзверы ў пад'ездзе  
Прамаўчаць, закрываючы вочы.*

*Што, і ты не пускаеш?  
Не трэба.  
Што — імя? Я нічога не маю,  
Толькі неба, халоднае неба.  
Толькі неба заўсёды прымае.*

*Абярнуся даверлівым рэхам —  
Я ж была ўжо рэхам калісьці —  
І ўзячу над апошнім паверхам,  
На прыступкі губляючы лісце...*

*Лісты...  
А што такое ліст?  
Сняжынка — на далоні тае?..  
І я сама не расчытаю  
Тых слоў,  
Што ведала калісь  
На памяць,  
Што чытаць магла  
Начной малітвай  
Без святла.*

*Лісты...  
А што такое ліст?  
Пяро з крыла блакітнай птушкі,  
Слязінка на рагу падушкі  
Ці нечый прывідны капрыз...  
Пяро з крыла,  
Што стане шэрым,  
Як толькі знікне цень даверу  
З лістоў,  
Што нашы дні сплялі  
Чаканнем радасці і мары...  
Таго, што ёсць, заўсёды мала.  
Мы не пісалі,  
Мы ЖЫЛІ  
Лісты...  
А што такое ліст?..*

# КОНЬ БАБЫ ДУНІ

АПАВЯДАННЕ

Васіль ТКАЧОЎ



Вунь яна, баба Дуня. За шчарбатай брамкай мільганула постаць. Ці мо не яна, хто іншы шкрабаеш па двары? Прыслухайцеся: чутны яе крокі, а яшчэ больш — лаянка. Жывая, значыць. А людзі мянцілі языками абы-што... Выходзіць, значыць, з двара нарэшце. Даўно не было відаць старой, даўно.

Спяраша паказваеш конь бабы Дуні — тонкая арэжавая кавенька. Яна доўга намацае зямлю, — і такое ўражанне, быццам кавенька тая — цацка нейкая, і ёй кіруюць няйначай па радыёсувязі, схвабіўшыся за вузлом. Доўга і прыдзірліва выбірае кавенька, дзе ўтыкнуцца-заямліцца. А трохі пазней з'яўляецца і нага ў чырвонай бахіле, не адрознівае другая. Старая крэкча, войкае і ахае, а тады, выкуліўшыся нарэшце за брамку, з палёгкай уздыхае: усё, выбралася, дзякаваць Богу, на людзі. Аглядаецца па баках. Бачыць мала што: вочы толькі для слёз. І чуе зусім дрэнна — але лепш, чым бачыць.

— О баба Дуня, ты зноў з канём?! — каля хаты старой — збучыліся калодзеж, і Мітрафан, пераліваючы ваду з цэбра ў вядро, вясёлымі вачыма глядзіць на яе: ён, па ўсім відаць, рады бачыць суседку.

— З канём, з канём, — выдыхае баба Дуня.

— І куды ж едзеш? — А во пастану, пастану... Я такі яздок, што куды хочаш магу заехаць.

Мітрафан панёс вядро з вадой, яго двор насупраць, а старая стаіць на адным месцы, бы прырасла. Маленькага расточку, сухенькая, прыгорбленая, баба Дуня і праўда вырашае, куды ёй схадзіць. Крама яшчэ зачынена: загалчыца і прадаўчыца — яна ў адной асобе — жыве ў суседняй вёсцы, прыязджае на веласпедзе пазней. Там звычайна збіраюцца вясковыя кабеты, бы на сход, і гамоняць пра жыццё, а заадно чакаюць машыну з хлебам. Пакуль хлеб той ці сядзецца падвязаць, яны нагаворацца ўволю!

Даўно не была ў краме баба Дуня, даўно. Сёння можна схадзіць: Танька, яе нявестка, паехала ў горад, бачыць не будзе... І кавенька з'явілася ў старой, цяпер, пакуль зноў не адбярэ яе Тань-

ка, жыць можна. Так вась і бывае: калі не было кавенькі, то хацелася ў старой праведзець і сястру — яна на канцы вуліцы жыве і яшчэ больш хворая і нямоглая, чым сама, і да суседкі зазірнуць, не кажучы ўжо пра краму, а як надарылася магчымаць, то во — стаіць на адным месцы, бы і сапраўды ў зямлю ўрасла, і не ведае, куды пайсці. І тады баба Дуня, торкаючы перад сабой кавенька, шоргае бахіламі да былога вясковага клуба. У ім жывуць цяпер малдаване, муж і жонка. А паўзбоч яго прыцёрлася вузенькая палоска затравленай дарогі, па якой возыць у апошні шлях вясковы нябожчыкаў. Людзей у Плоскім жыве мала, двароў тут заўсёды было няшмат, таму і зарасла дарога — няма каго хаваш. Вось і спіць дарога.

Так-сяк дачыкільгала старая да пагоста, аддыхалася, адкашылялася, а тады пахвалілася Мішцы, які спіць пад акуратным курганком:

— Прыйшла, прыйшла, сыночак...

Ёй, пэўна, і сапраўды здаецца, што Мішца чуе яе, толькі адказаць не можа, і баба Дуня падырае, бы на ложак, да сына на магільку, гладзіць дрыготкай рукой зямельку і расказвае яму пра сваё жыццё. У краме ўсёго не скажаш — там слова якое лішняе выпусціш і не рады будзеш: людзі дадуваюць, перакруціць-перавярнуць і адрознівае Таньцы дзяньсуць, хоць кожны прылюдна ганьбіць яе, папракае, што не глядзіць належным чынам за бабай Дуняй, а пенсію да капейкі прыбірае да рук ды яшчэ і апыкунства аформіла ў сельсавете, бессаромніца. Яно так і ёсць. Але ж навошта Таньцы пераказвае? Хіба ж яна не ведае і сама, што так нядобра робіць? Ведае. Але ўжо чалавек такі: ёй хоць плюй у вочы, а яна будзе гаварыць, што дождж ідзе. Нядоўга размаўляючы са старай, Танька хапае кавеньку, якую старая звычайна не выпускае з рук нават у хаце, паламае-пакрышыць і кіне ў печ.

— Сядзі дома! Не будзеш поўзаць і плакацца, ведзьма старая! Даглядаю яе, бачыць, не так! А хто ты мне? Хто? Гэта калі Мішца жыў, то радней было. А цяпер я і не глядзела б у твай бок, каб не грошы тыя. Але ж сын спіць, а дзетак мне, п'я-

ніца бессаромны, пакінуў: гадуў-расці, Тацяна! Дык ты што, мяне напакраш за грошы тыя будзеш? Пачую яшчэ раз, то во табе прынясу і малака, і сцу! — Танька тыцкае старой пад нос — як не праткне яго — дулю і выслізгае з хаты.

Што яна ёй адкажа, баба Дуня? Пакуль адно слова падбярэ і тое вымавіць не паспее, а ў Танькі іх сто вылятае, і тады хоць вядро якое, ці што, ад іх на галаву надзявай, каб не чуць. Дзетак, што сына зямля прыбрала? Маўчыш, Танька? А ты скажы, скажы! Каб усе пачулі. У краме. Выйдзі на цэнтр і скажы: "Гэта, людзі, я сама паслала Мішцы на смерць П'яны ён быў дужа, хістаўся ажно. Ён, відаць, што і памёр — не ведае. А да нас жа ў той вечар прыбегла Манька з Буканайкі, пілі разам, утрох. І я папрасіла, бо моцная завіруха была, правесці Маньку — магла ж заблудзіцца. Мішца і паўё. Калі вяртаўся назад, то заснуў на рэйках, гаворнік яго і пераехаў". А прыяць, нягодніца, п'янішай яго называеш Мішца не чуе, канешне, гаварыць можна, што хочаш, аднак баба Дуня верыць: каб Мішца быў жывы, то за такія словы Таньцы ох і даставо б!

— З канём, сыноч, то і прыехала, — старая ўзімае кавеньку. — Бачыш? А без яе я — як і без ног... У мяне і яшчэ дзве ёсць. Схавала. Далёка схавала. Каб Танька не ўбачыла, бо патрушчыць. Яна каня майго пакусаць гатова — столькі злосці. "Сядзі дома, старая цяпера, не поўзай!" А хіба ж мне адной дома сядзець добра? Хоць задавіся... Ні радзіва, ні жывой душы... Адна. З катом хіба пагаворыш? Дзеці ж твае дарослыя, у іх свае сем'і. У Гомлі жывуць, калі ў турме не сядзяць... Яны мяне і пашкадаваць, бачу, хочучы, але ж матка не дазваляе, шыкае. Тайком, бывае, заходзіць. Калі ж Танька таму, хто мяне ўважыць, меней у торбу гасцін-

цаў кладзе... А есці ж хочаша дзеткам Пападае і людзям, якія мне, бывае, паспакуваюць... Не дае нават і глядзец ім у мой бок, забараніла. А людзям што? Не трэба, дык не трэба. Барані Божа, калі загавару з кім! Адрознівае на Таньчыны вокны паглядаюць: ці не відаць яе, а то будзе бяда. Праўдацькі. Яна ж, Мішца, — гэта ж ты ведаеш ці не? — да цябе ніколі не прыходзіць і дзетак не прывучыла. Нават на радаўніцу. Тыя прыязджаюць іншы раз на радаўніцу, а на пагост не ідуць... У хале патаўкуцца-патаўкуцца і паедуць. А калі яна, Танька, акрамя як сябе, каго больш любіла? Дзяцей жа пазапыхала ў дзіцячыя дамы, а там з іх бандзітаў парабілі. Во так во!

А ці помніш ты, Мішца, як я казала табе, каб прагнаў ты Таньку, калі яна сама да цябе прыбегла? Помніш? Ёй у школу трэба, а яна да цябе. Не хпіла ў мяне тады смеласці яе вытурывць. Добра было б, ох і добра!

Баба Дуня пэўны час маўчыць. Не дужа любіць яна варушыць старое, бо старое тое не вельмі прыемнае для яе. Каб, разважае, не прагнала Кацю з першым сваім унукам, калі Мішцы ў армію забралі, то і Танькі не было б Прагнала ж. А тады, калі сын вярнуўся са службы, не пусціла і на парог. Віна тут яе, што так атрымалася. Можа б, і Мішца жыў. Ды і жыў бы, Манька ж не Каціна сяброўка і яе не трэба было праводзіць у завіруху...

Абмінушы гэты штыршок у сваім жыцці, баба Дуня далей скардзіцца сыну на Таньку, зноў шкадуе, што была вайна і не вярнуўся Платон, а то б і дзетак у яе мелася больш, а не адзін Мішца, і было б тады каму заступіцца за яе... Паплакала, лабадала. А тады цяжка паднялася, сказала ціха і пакутліва:

— Гэта каб можна было адлучыць дзверы і прыйсці да цябе, Мішца, я б прыйшла Яй-бо Бо мне ўжо цяжэй да тупаць да сваёй хаткі... Каб гэта не ісці мне ўжо дамоў, то і добра было б...

Баба Дуня шоргала бахіламі па ўтравалай дарозе і якраз тады пачула, што да крамы пад'ехала аўтамашына. Пазнала: хлебная. Тая заўсёды так гырчыць. У краму сёння яна спазнілася. Жанчыны набіраць зараз хлеба і разьдуцца, і толькі убачыш іх.

Ды ёй, зрэшты, і не трэба сёння туды — з сынам нагаварылася. Забылася, праўда, сказаць яму, што адрознівае тыя кавенькі зрабіў ёй праўнук Колька і сказаў, жэўжык, перадаючы іх: "На аднаго каня сядай, бабуля, а двух схавай, каб бабушка Таня не бачыла. Запражэш, калі трэба будзе".

На праўнукавым кані яна зараз і едзе...

Іван КАНАНОВІЧ



# КРЫНІЧКА

БЫЛЬ

Лобік Лявон Сцяпанавіч (1871, в. Кукавічы Слуцкага пав. Мінскай губ. — сак. 1918), беларускі паэт і публіцыст. Чл. КПСС з 1905. Удзельнік трох рэвалюцый. З сялян. Скончыў Нясвіжскую наст. семінарыю. Аўтар вершаваных аповядаў "Залом у жыце" (1911), "Лекар-вядзьмар", "Калядны вечар" (1912) і іншых.

БелСЭ. Т. 6, с. 416

Той дзень улетку Кастусь з дзядзькам Антосем звозіў з лугавін-затонаў сена. Настоеная на разнастайных зёлках і хваёвым водары, разамлеала ад летняй спекі, паветра дыхцела водарам сенажаші, парнай вільгаці ад шіха-запа-венанай пры беразе і вірліва-неўтайма-ванай пасярод рэчышча плыні Нёмана. Духмянае, высушанае да ломкасці сена бралі з валкоў. Складзеныя нанач копы малодшыя браты Юзік і Міхась распусцілі на санчапкі і цяпер рулілі ва, як і ён, Кастусь, ладалі граблямі з валкоў прыёрбіраць і падалі дзядзьку на воз, стараючыся адзін аднаго апыраць.

— Не спяшайцеся, мае саколікі, я не ў дзесяць рук кладу, як вы падаеце, — жартаўліва сунімаў дзядзька Антось неўтаймаваную прыць пляменнікаў. — На Кастуся раўняйцеся, — з гонарам ён зірнуў на свайго старэйшага выхаванца-паэта, які не так даўно вызваліўся з астрога і прыехаў пераведаць родных.

— Дак Кастусь не раўня нам — вучо-

ны, гарадскі, верхыкі складае і, пэўна, забыўся, як сена падаваць, — наперабой загаманілі ўзмакрэлы ад спекі і рупнасці, разгарачаныя работай хлопцы, не хаваючы сваёй радасці і гонару за брата.

Неўзабаве пасярод лясной паляны ўзвышаўся, адштукаваны дзядзькам Антосем воз сена — высокі да неба і шырокі, траха не на ўвесь поплаў, шчыльна ўшчытаны рублём і трывала ўвязаны вузшычам. Другі наладавалі яшчэ хутэй, і дзядзька, шлёгнуўшы лійчынай, рушыў паперадзе, а Кастусь — следам, кіруючыся ў пуно. Браты, ідуць за вазамі берагам ракі, на халу раздзяляліся і адзін за адным давалі нырца ў заспакоеную плынь, расквечаную пры беразе белымі лілеямі.

Кастусю таксама карцела акунуцца ў асвяжальна-балдзёрую купель, каб пазбавіцца ад гарачыні і стомы, ды злезці з воза было як упасці з неба.

Думка пра купанне з братамі, гэтак жа як і з'явілася ў памяці, раптоўна аддалілася, успыхнуўшы той, не вельмі даўняй радасцю сустрэчы з сябрам у "Нашай Ніве", калі ён прыехаў у Вільню і прывёз свае вершы. Перамовіліся, паспакувалі адзін аднаму і парадаваліся, што непадалёку жывуць — можна заўсёды сустрэцца. Лявон таго разу так і сказаў: "Я пры зямлі, дома, заўсёды цябе чакаю, а да майго вёскі можна пе-

хам прагуляцца табе маладзейшаму..."

Пасля той сустрэчы перапіваліся, хоць добра ведалі, што іх пісьмы чытае цензура, але вельмі хацелася пабачыцца. І ў гэтую хвіліну, едучы на спружыністым духмяным возе, Кастусь прыспешваў сам сябе, каб хутэй дапаць у гумно і, пакуль не прыляцяць з купання браты, дамовіцца з дзядзькам Антосем наконт паездкі.

Дзядзька каля стоепа спрытна ссуноўся з воза і пачаў руліва раскуркоўваць вузшыча. Кастусь скінуў прыездню, сцягнуў на ток рубель і ўзяўся за арэжавыя вільі, нясмела пытаючыся:

— А што мы, дзядзька, будзем рабіць, як звозім сена?

— Бульбу трэба апалоць і абагнаць па другім разе.

— А пасля бульбы? — не сунімаўся Кастусь, схіляючы дзядзькавы думкі да свайго клопату.

— Нечага ж табе, сынку, наймешца, — добрым, спагальным позірмам зірнуў ён на знакамитага пляменніка, ведаючы, што той не так сабе пытаецца.

Кастусю нічога не заставалася, як адкрыць сваю тайну:

— Непадалёк ад нас жыве мой даўні сябар паэт Лявон Лобік, даслаў некалькі лістоў, запрашае ў госці. Чалавек ён надзвычай шчыры, душэўны і таленавіты. Жыве ў Кукавічах — гэта не так і далёка: вёрст мо дваццаць пяць ці трыццаць. Ці чуў ты пра такую вёску?

Кастусь шчырае віламі на стоепа, глядзіць на свайго спагальнага, мудрага і дасціпнага дзядзьку і чакае — што той скажа. А ў душы, як і некалі ў маленстве, цепліцца радасная надзея, што ён не адмовіць у просьбе.

— Дак мы ж некалі з тваім бацькам з кукавіцкага лесу дубы на калодзель вазілі — надта ж багата іх там і кожны з небамамоніш, — лагодна адказвае ён, згадваючы былое, і дадае: — і ў самім Слуцку не раз быў: карчмару Ірку сельдзіцы ў бочка адтуль вазіў не раз.

— Пакуль гаманілі, віхурай з ракі прымчаліся браты, імгненна скінулі ў стоўп сена, селі на воз і падаліся на лясную пойму, як бы знарком пакінуў-

шы іх адных. Дарогаю дзядзька Антось, пэўна, зашкаўлены пляменнікавай прапановай, памаўчаў колькі хвілін і каза:

— От, сынку, падходзім з сенам, абгонім бульбу і можам скокнуць да твайго сябра ў Кукавічы. Адно трэба драбчак падладзіць — на адным калесе шына целпаецца. Каб быў спраўны, дык ляснічы не прадаў бы яго за такую мізэрную плату. — Па твары яго прабегла звыклая Кастусю змалку лагодна-жартаўлівая ўсмішка. — Не вярні ж мне знакамитага пляменніка ў госці на драбнах. — Для большай перакананасці шлёгнуў лейцамі па аглабіне з раскохлымі лёсткамі.

Пакуль Кастусь з братамі абганяў бульбу, дзядзька грукаў у павесі, ладзічы ў дарогу драбчак. Пад вечар нарэшце падштукаваў, памазаў каламазю восі, пачэкаў на спружынных рысорых, запэўніў:

— Заўтра, сынку, можам ехаць.

Выехалі рана, як толькі выгнелі на пашу кароў. Гняды жвава бег, лёгка косячы драбчак па каліяністай грэблі. На ім сядзелі па-святочнаму прыбраныя дзядзька з пляменнікам, кіруючыся ў далёкія госці. Абапал грэблі цягнуліся лугі і балачыны з лозавым кустоўем, з якіх пацяхла ў твар парным паветрам, настоеным на духмяністых травах. На росных лугах руліва ўвіхаліся касцы, спяшаючыся ўправіцца з работай да санчапкі.

Мінулі Мікалаеўшчыну і па лясной дарозе неўзабаве прыехалі ў Затур'ю. Пасля прымянулі Юшавічы, Грыбаўшчыну, Салтанаўшчыну.

Кляновыя прысады вывелі падысораны драбчак з самавітымі гасямі на шырокі луг, уславы пракосамі, копамі і валкамі, на якім увіхаліся касцы і жанкі з граблямі. Заўважыўшы на дарозе незнаёму падводу, вясковы пакінулі свой занятак, збіліся ў гурт і пачалі з цікавага ўзірацца на прыезджых. Са зрэбанасцю, басаногога натоўпу адлучыўся высокі статны мужчына ў клятчатой паркалёвай рубашцы і, злёгка накульгваючы, пайшоў наустрач.

(Працяг на стар. 12)

З 21 па 24 мая ў Рэспубліканскім тэатры беларускай драматургіі пад патранажам Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, пры ўдзеле Міністэрства культуры Расійскай Федэрацыі, Міністэрства культуры і мастацтваў Украіны, Польскага інстытута ў Мінску, Беларускага саюза пісьменнікаў, літаратурна-мастацкіх крытыкаў, тэатральных дзеячаў пройдзе міжнародны семінар драматургаў, у якім прымуць удзел прадстаўнікі Беларусі, Расіі, Украіны і Польшчы. Чакаецца прыбыццё вядучых драматургаў Расіі: Н. Птушкінай, К. Драгунскай, А. Яхантава, Р. Бялецкага. Украіну прадстаўляюць сакратар Нацыянальнага саюза пісьменнікаў, заслужаны дзеяч мастацтваў, вядомы драматург і празаік Я. Стэльмах, народная артыстка Украіны, драматург Л. Кушкова, галоўны рэдактар Міністэрства культуры В. Няволаў і група маладых драматургаў. Польскі бок будзе прадстаўлены галоўным рэдактарам польскага журнала "Тэатр Я. Майхеракам і рэдактарам спецыялізаванага драматургічнага журнала "Дыялогі" М. Радзівонам. Сярод беларускіх майстроў сцэнічнай інтрыгі — А. Дударэў, А. Папова, А. Дзялендзік, Г. Марчук, С. Кавалёў, А. Ждан, П. Васючэнка і інш.

У праграме семінара экспрэс-паказ п'есы "Жанчыны Бергмана М. Рудкоўскага, прэм'ера якой чакаецца ў хуткім часе, а таксама п'есы "Крыж" А. Дударэва, "Вандруўнікі ў Нью-Йорку" А. Папова, "Адэль" Я. Таганова. Над падрыхтоўкай экспрэс-паказу працуюць рэжысёры: В. Анісенка, В. Катавіцкі, В. Грыгалюнас, В. Дудзін, С. Кавальчык, М. Кірычэнка. У першы дзень семінара плануецца правесці капуснік з удзелам Маладзёжнай студыі тэатра, які будзе прысвечаны сустрэчы гасцей.

А. КАРЭЛІН

### "Сучасная... крытыка..."

10 мая ў тэатральнай зале Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў адбылася рэспубліканская навукова-творчая канферэнцыя "Сучасная літаратурна-мастацкая крытыка ў сродках масавай інфармацыі", у якой прымалі ўдзел У. Кохан, Л. Саянкова, Р. Смольскі, Т. Дасаева, Т. Арлова, Н. Фральцова, В. Нячай, В. Салеў, В. Жук, Н. Крывашэва, Г. Шымелевіч, В. Дапкюнас, студэнты, аспіранты ўстаноў культуры.

У дакладах выступаюць асабліва ўвага надавалася стану сучаснай беларускай літаратурна-мастацкай крытыкі на старонках ачынных газет і часопісаў, значэнню крытыкі ў творчых працэсах развіцця літаратуры, тэатра, кіно і тэлебачання, выяўленчага і музычнага мастацтва, узаемадзеянню мастацкай крытыкі са сродкамі масавай інфармацыі.

Арганізавалі рэспубліканскую навукова-творчую канферэнцыю Беларускі саюз літаратурна-мастацкіх крытыкаў, Беларуская дзяржаўная акадэмія мастацтваў, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (кафедра літаратурна-мастацкай крытыкі факультэта журналістыкі), Канфедэрацыя творчых саюзаў і культурных фондаў.

Ларыса ІЎЛІЕВА

### "Konsonans" і салісты

Старадаўнія велікодныя песняспевы, духоўныя творы Вацлава з Шамотула, Т. Траяноўскага, Ф. Нававейскага, А. Брукнера, М. Іпалітава-Іванова ды іншых кампазітараў маглі паслухаць наведнікі нядаўняга камернага канцэрта ў сталічным Доме дружбы. Усе гэтыя, пераважна малавядомыя шырокай публіцы, музычныя ўзоры прагучалі ў выкананні маладзёжнага хору "Konsonans" пад кіраўніцтвам Алены Ісайкінай.

Калектыву толькі-толькі споўнілася тры гады. Яго ўдзельнікі — студэнты мінскіх ВУЗ і выпускнікі ўніверсітэтаў, аб'яднаныя любоўю да польскай культуры, мовы. Рэпертуар мае вельмі багаты і разнастайны, што пацвердзіла і выступленне ў Доме дружбы. Тут і творы часоў барока, рэнесансу, музыка сакральная і свецкая, і не толькі кампазітараў польскіх. Хор дае канцэрты ў касцёлах; на фестывалю ў Беларусі ды Польшчы адзначаўся дыпламамі, спецыяльнымі прызамі.

Гожым працягам праграмы хору "Konsonans" было ў той вечар выступленне салістаў — лаўрэатаў міжнародных і нацыянальных конкурсаў, маладых зорак беларускага музычнага выканальніцтва. Эла Рыжановіч ды Тацяна Траціцкая, Уладзімір Громаў ды Аляксандр Жукаў слявалі пад акампапанент Алега Лесуна хрысціянскую музыку І. С. Баха, В. А. Моцарта, С. Рахманінава, Г. Ф. Гендэля, Ф. Шуберта. П'яніст Віталь Стахіевіч іграў В. А. Моцарта, А. Месіяна...

Адметнасцю вечарыны сталася прэм'ера сучаснай аранжыроўкі традыцыйнай польскай велікоднай песні ў выкананні Э. Рыжановіч. Беларускі кампазітар Юлія Андрэева прымеркавала гэтую працу акрамя да канцэрта ў Доме дружбы, зладкаванага, дарэчы, пры падтрымцы Польскага інстытута ў Мінску.

С. Б.

# Імянінны альбом

"Талентам Беларусі" — пяць гадоў. За гэты час больш як тысяча маладых людзей — музыкантаў, артыстаў, танцоўшчыкаў, дызайнераў, жывапісцаў, літаратараў, рэжысёраў — адчула падтрымку спецыяльнага фонду, створанага дзеля іх пад патранажам прэзідэнта краіны.

Многія творчыя і навучальныя калектывы, дзякуючы фінансавай дапамозе фонду "Таленты Беларусі", змаглі набыць музычныя інструменты, сцэнічныя касцюмы, матэрыялы для заняткаў выяўленчым мастацтвам, папоўніць свае бібліятэкі. 430 лаўрэатаў рэспубліканскіх і міжнародных конкурсаў атрымалі стыпендыі фонду.

Пяцігоддзе "Талентаў Беларусі" адзначана такімі падзеямі, як выданне каталогаў маладзёжных пленэраў і выставак, выпуск CD з запісамі стыпендыятаў фонду, плённае правядзенне першай творчай школы для юных музыкантаў і мастакоў (гл. "ЛіМ" за 27.10.2000 г. і 2.02.2001 г.).

І, відаць, невыпадкава на "раніцу года", на час правядзення Міжнароднага фестывалю "Мінская вясна" прыпала імянінная ўрачыстасць — прысвечаная пяцігоддзю фонду імпрэза ў Вялікай зале сталічнай філармоніі.

У фэе разгарнулася выстаўка маладых жывапісцаў ды графікаў — талентаў з усяе нашай краіны, вучняў вясковых школ, абласных студый, мінскіх устаноў. А на сцэне давалі канцэрт і ўжо добра вядомыя, ганараваныя міжнароднымі конкурснымі лаўрамі, маладыя артысты, і ўзыходзячы "зорачкі".

З прыгожых адухоўленых партрэтаў таленавітых дзяўчат і хлопцаў, Богам пацалаваных дзяцей, якія вызначыліся ў мастацкім жыцці, годна прадстаўляюць нашу краіну за мяжой, даюць надзею на росквіт беларускай нацыянальнай культуры ў новым стагоддзі, — з іх партрэтаў можна скласці ладны альбом. І альбом той будзе своеадметным летапісам першых творчых крокаў, перамог і прызнання, гадоў "мазольнай" працы і пошукаў, сталення, выбару. Сцвярдзення сябе.

У гэтым альбоме будуць і тыя, хто выступаў на нядаўняй урачыстай імпрэзе. Срэбнагучны ансамбль трубачоў "Інтрада", якім кіруе прафесар М. Волкаў. Залатаструны — ён і называецца: "Залатая струна"! — ансамбль цымбалістаў Мінскага музычнага вучылішча (кіраўнік Г. Колесава). Дасціпныя, гарэзлівыя "Баламуты" (Беларускі ўніверсітэт культуры, кіраўнік В. Трамбіцкая). Рамантычнае фартэп'янае трыо пад кіраўніцтвам І. Галачкінай і артыстычнае трыо баяністаў, узадаванае М. Булам. Навучэнцы Беларускага харэаграфічнага каледжа Вадзім Ільяш ды Дзіяна Лысенка (педагогі С. Пясцехін, М. Пятрова). Выдатны габаст Павел Кундзянок — выхаванец Магілёўскага каледжа музыкі ды харэаграфіі (педагог І. Кундзянок), які паступіў у Маскоўскую дзяржаўную кансерваторыю і ўжо летась меў прэстыжны гастрольны тур з такімі "зоркамі", як У. Співакоў ды Г. Крэмер. Андрэй Паначэўны — першы беларускі піяніст, які пакарыў музычную эліту Амерыкі...

Не, усё-ткі марная гэта спроба — скласці да пятага дня нараджэння "Талентаў Беларусі" памятны імянінны (або імяны?) альбом. Яркіх маладых індывідуальнасцяў у нас, дзякуй Богу, столькі, што і пералічыць іх за адным разам не выпадае. І штогод раскрываюцца новыя. Многія імёны, многія натхнёныя твары знаёмыя чытачу паводле нашых публікацый. Таму сёння, зазірнуўшы ў рэдакцыйны фотаархіў, мы выбралі некалькі здымкаў розных гадоў. Знаёмыя твары? Гэта — лаўрэаты міжнародных конкурсаў. І — наша музычнае заўтра...

С. БЕРАСЦЕНЬ



Аляксей КІСЯЛЁЎ, Георгій АНІШЧАНКА, Уладзімір СІНЬКЕВІЧ.



Выхаванцы прафесара Мікалая Волкава.



Сяргей СМІРНОЎ — вучань Уладзіміра Няжаенкі.



Андрэй ПАНАЧЭЎНЫ (клас прафесара Юрыя Гільдзюка).



Раман ШЫМАНЕЦ (клас Яўгена Шыманца).

## "Перамога" — за еўрапейскае кіно

Сталічны кінатэатр "Перамога" — адзіны з дзяржаўных у Беларусі з'яўляецца членам міжнароднай асацыяцыі Еўгора-сінемас. Гэта арганізацыя імкнецца падтрымаць кінатэатры, якія перадусім дэманструюць фільмы, створаныя на кінастудыях еўрапейскіх краін. Зусім нядаўна прадстаўнік кінатэатра "Перамога" Рыгор Крол вярнуўся з Парыжа, дзе ўдзельнічаў у V з'ездзе міжнароднай асацыяцыі Еўгора-сінемас. Р. Крол прадстаўляў Рэспубліку Беларусь на форуме, у якім бралі ўдзел чатырыста дэлегатаў з сарака краін свету.

— На працягу трох дзён, з ранку да позняга вечара, — расказвае Р. Крол, — дэлегаты абмяркоўвалі пытанні як, наколькі эфектыўна ідзе пракат еўрапейскіх фільмаў у краінах, што ўваходзяць у Еўгора-сінемас;

якое месца гэтыя стужкі займаюць у агульным рэпертуары кінатэатраў гэтых краін. Згодна падпісанай канвенцыі ў кіназалах павінна дэманстравацца не менш за 50% еўрапейскіх карцін, з якіх 20% павінны быць французскімі. Сёлета ў Парыжы аналізаваліся звесткі аб праглядзе глядачамі еўрапейскіх кінапрадукцый іх паказу ў суадносінах з карцінамі ЗША. (Дарэчы, па звестках даследаванняў "Еўрастата" — афіцыйнай статыстычнай камісіі Еўрасаюза — еўрапейскі кінапракат па-ранейшаму цалкам залежыць ад амерыканскай кінапрадукцыі, нягледзячы нават на тытанічны намаганні кінематаграфістаў Старога Свету стварыць уласны еўрапейскі блакбастары. Напрыклад, у Францыі за Галівудам 37% пракату; у Германіі — 51%; у Партугаліі і Грэцыі — 70%, а ў Ірландыі —

75%. Пры гэтым прыбыткі ад пракату ў ўсіх краінах, уключаючы Францыю, практычна цалкам забяспечвае галівудская прадукцыя. — П. Г.)

Многія дэлегаты форуму гаварылі пра тое, што ў буйных гарадах пасляхова дзейнічаюць шматзалавыя кінатэатры, якія мусяць прыносіць каля 70% прыбытку. Дарэчы, гэты вопыт быў перанят у ЗША: падчас крызісу кінавытворчасці знання дзеячы Галівуда прапанавалі пабудаваць менавіта шматзалавыя кінатэатры. Цяпер такіх мультыплексаў там звыш 800. У Еўропе, напрыклад, у Бельгіі сёння працуюць чатырох-пяцізалавыя кінатэатры на 900 месцаў, а ў Нарвегіі ёсць чатырнаццацізалавы кінатэатр на 2310 месцаў! Вядома, усе яны цудоўна прыстасаваны для сервіснага абслугоўвання глядачоў. Гэта цалкам свабодныя аб'яд-



Арцём ШЫШКОЎ (вучань Эдуарда Кучынскага) з Уладзімірам Співаковым пад час яго візіту ў Мінск.



Міхась ЛЯВОНЧЫК (клас Тацяны Сергееўкі).



Камерны аркестр Рэспубліканскага каледжа пры Беларускай акадэміі музыкі пад кіраўніцтвам заслужанага артыста Беларусі Уладзіміра ПЕРЛІНА.



Калі "зоркі" былі "зоркамі"...

нанны, што самастойна вызначаюць рэпертуар, закупляць стужкі ў пракратных арганізацыях ці ў саміх вытворцаў, якія вельмі зацікаўлены ў зносінах з мультыплексамі: шматзалавыя кінатэатры даюць магчымасць хутчэй вярнуць грошы, выдаткаваныя на карціны.

З дапамогай Інтэрнэтнай сувязі ўсе сучасныя кіназалы Еўропы напрамую маюць зносіны з іншымі буйнымі кінатэатрамі, вытворцамі фільмаў. Яны даволі аператыўна дазнаюцца пра тое, якія стужкі карыстаюцца найбольшай папулярнасцю ў глядачоў, а г. зн. могуць прынесці добры прыбытак.

Спадзяюся, што ў хуткім часе кінатэатр "Перамога" ўвойдзе ў Інтэрнэтную сувязь, што дасць нам магчымасць мець зносіны з 340 кіназаламі свету, атрымліваць аператыўную інфармацыю пра вытворчасць цікавых еўрапейскіх фільмаў, пра іх пракрат у кіназалах. Лічу, што нам неабходны закон, які б абмяжоўваў тэлевізійны паказ фільмаў, яшчэ не паказаных у кінатэатрах. Бывае,

што тэлебачанне дэманструе стужкі раней за кінатэатры, тым самым адбіраючы ў нас глядачоў. У еўрапейскіх краінах ёсць дакладныя законы, якія разумна рэгулююць гэтыя пытанні.

На мой погляд, сёння наш кінатэатр найбольш падыходзіць для будаўніцтва ў ім шматзалавага мультіплекса. Акрамя ўсяго, "Перамога" знаходзіцца ў цэнтры горада. Дарэчы, два гады таму мы даслалі свае прапановы па гэтым пытанні ў Міністэрства культуры ды гарвыканкам, але дагэтуль не атрымалі ніякага адказу. Разумею, патрэбны вялізныя капіталаўкладанні ў гэтае будаўніцтва. Але, напрыклад, яго можна было б арганізаваць сумесна з Расіяй, калі на базе нашага кінатэатра зрабіць яшчэ і цэнтр расійскага кіно. Такія папярэднія распрацоўкі, зробленыя сумесна з амбасадай Расійскай Федэрацыі ў РБ былі таксама прадстаўлены на разгляданне. На жаль, ніякага адказу.

Пятро ГАРДЗІЕНКА

ТЭАТР

## Стваральнікі цуду

У Тэатры юнага глядача ў 100-ы раз быў паказаны спектакль "Стваральнікі цуду" па п'есе Уільяма Гібсана (пераклад Уладзіміра Граўцова).

Адразу значым, што спектаклі-«доўгажыхары» ў тэатры — не рэдкасць. Тут і 300-я "Анчутка", і 400-ы "Чыпаліна і яго сябры", і 700-ыя "Кот у ботах" і "Шукай ветру ў полі". Але ж усё гэта спектаклі-казкі, забаўляльныя, хаця і ў самым лепшым сэнсе слова. Зусім іншы — "Стваральнікі цуду". Гэта сур'ёзная псіхалагічная драма, якая вымагае ад глядачоў пэўны высьлак, суперажывання. Ды і ідзе ён не больш за тры разы ў месяц, а каля двух гадоў наогул не ставіўся (нарадзілася дзіцятка ў актрысы, адзінай выканаўцы адказнай ролі). Так што гэты 100-ы спектакль — «дарагога варты».

У п'есе амерыканскага драматурга У. Гібсана расказана праўдзівая гісторыя пра слепаглухую дзяўчынку Элен, якая, дзякуючы настойлівасці, дабрыні, моцнаму характару маладой настаўніцы міс Ані, абуджаецца да жыцця.

Спектакль паставіў (у 1994 г.) рэжысёр Уладзімір Салюк, сцэнаграфія Надзеі Бахвалавай, мастак па касцюмах Ларыса Рулёва. Настолькі дакладна, так у адпаведнасці з аўтарскай задумай была распрацавана ўся партытура спектакля, што і па прашэсці часу ён не разваліўся (7 гадоў у рэпертуары і не аднаўляўся). І зараз усе акцёры (без выключэння) працуюць у ім надзвычай старанна, вельмі чула ставяцца да сваіх герояў. Акцёры стараюцца захаваць не толькі мізансцэны, а і позіркі, дотыкі рук — тут настолькі ўсё ўзаемаўвязана, ну проста як "карункавая вязь" (лепш і дакладней за К. Малюціну, шматгадовага загадчыка трупы тэатра, і не скажаш).

У спектаклі няма так званых «прахадных» роляў — усе важныя. Кожны персанаж запамінаецца. Гэта перш за ўсё Элен і яе настаўніца міс Ані, ролі якіх нязменна выконваюць В. Кавалерава і Р. Астрадавіна і ад якіх найперш і залежыць поспех спектакля. Гэта і бацька Элен — капітан Келер (Л. Улашчанка), і яе маці Кэт (Л. Горцава, Г.

Кухальская), і брат Джэймс (А. Кізіно, іграў яшчэ і Я. Піменаў), і цётка Іў (Ж. Друцкая, К. Доўнар), а таксама служанка Вінэй (Т. Жданава) і яе сын Персі (А. Шабан). Кожная роля знайшла свайго выканаўцу. (У 100-м спектаклі, як і на прэм'еры, ігралі Л. Горцава і Ж. Друцкая). Адзначу, што акцёры вельмі любяць гэты спектакль. Іграюць яго заўсёды з натхненнем, хваляваннем. У спектаклі пануе надзвычай цёплая, добразычлівая атмасфера.

На жаль, старэюць дэкарацыі. А вось зладжаны акцёрскі ансамбль захоўваецца. Рэжысёр-пастаноўшчык па-ранейшаму працуе ў Маскве, але спектакль «даглядае» В. Кавалерава. (Нагадаю, што ў маі 1997 года "Стваральнікі цуду" была паказана на міжнародным фестывалі "Славянскія тэатральныя сустрэчы". За ролю Элен В. Кавалерава была ўганаравана прэміяй за лепшае выкананне жаночай ролі). Ужо ў 101-м паказе спектакля ролю Джэймса выканаў малады акцёр Віталь Казлоў, якога ўява В. Кавалерава.

Пасылы дабрыні, спагады, разумення, шчырасці і любові, што ідуць са сцэны, выклікаюць у адказ рэакцыю глядзельнай залы. Гісторыя пра амерыканскую дзяўчынку крапае душы нашых глядачоў. І нават самых мякка кажучы, «неспакойных» («культпаходных»), не падрыхтаваных да сур'ёзнага ўспрымання такой складанай п'есы. І яны не застаюцца абыякавымі. Паступова і іх захапляе дзеянне на сцэне, і яны аказваюцца ва ўладзе мастацтва тэатра.

У свой час пра спектакль даволі многа і па-добраму пісалі ў друку. Многа добрых слоў пра спектакль казалі, напісалі і нашы глядачы. Вось што адзначыў у сваім водзеве вучань 10-га класа школы № 198 Віталь Пушкін: «Нягледзячы на доволі сур'ёзную тэму, спектакль... успрымаецца лёгкім і чыстым. Паглядзеўшы яго, зноў разумееш, што ўсім добрым і чыстым у нашым свеце кіруе толькі пяшчота і любоў. І калі... і акцёры, і рэжысёр, і аўтар п'есы прачыталі гэтую старонку жыцця, то можам з палёгкай на сэрцы сказаць, што яны таксама «стварылі цуд».

Дзіяна СТЭЛЬМАХ

НОВАЕ

## «Весці» — гэта падзея!

У Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі з'явіўся свой навукова-тэарэтычны часопіс — «Весці». Яго першы нумар пабачыў свет у знамянальны час: вяжучая музычная навучальная ўстанова краіны рыхтуецца адзначыць сваё 70-годдзе.

Адкрывае новы часопіс прадмова рэктара БДАМ прафесара М. Казінца. Ён вітае «Весці Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі» як прыкметную падзею ў галіне навукі і культуры нашай краіны, «адлюстраванне высокага ўзроўню айчыннага музыказнаўства, значных дасягненняў і вялікага навуковага патэнцыялу Акадэміі музыкі». Выказана таксама спадзяванне, што на старонках новага выдання будуць друкавацца лепшыя, найбольш значныя навуковыя даследаванні прафесараў і выкладчыкаў, матэрыялы, прысвечаныя музычнай адукацыі і культуры Беларусі, адлюстроўваюцца гістарычныя падзеі і факты.

Галоўны рэдактар часопіса, першы прарэктар БДАМ, доктар педагагічных навук, прафесар, акадэмік В. Яканюк паведаміў нам, што «Весці» разлічаны на шырокую перспектыву. Тут будуць адлюстраваны ўсе напрамкі дзейнасці ВУН, усе значныя навуковыя працы ў галіне музыказнаўства і музычнай адукацыі, дзейнасць беларускіх кампазітараў і выканаўцаў, адметныя падзеі жыцця акадэміі. А яшчэ плануецца наладзіць і пашыраць міжнародныя стасункі:

запрашаць у якасці аўтараў прадстаўнікоў замежных вышэйшых музычных школ, вядомых даследчыкаў, музыкантаў-практыкаў і вучоных, чые працы, прафесійныя меркаванні былі б цікавыя і карысныя для развіцця нашай навукі, адукацыі, культуры.

Як падкрэсліў В. Яканюк, рэдакцыя «Весцяў» мае намер наладзіць працу ў дакладным рытме, што дазволіла б рыхтаваць новыя выпускі рэгулярна, адпаведна статусу перыядычнага выдання.

Першы нумар «Весцяў» сваім зместам і вёрсткай больш нагадвае навуковы зборнік, чым часопіс. У ім змешчаны працы 19 аўтараў, згрупаваныя паводле адпаведных раздзелаў: «Музычная адукацыя», «Гісторыя і тэорыя беларускага музычнага мастацтва», «Этнамузыкалогія», «Гісторыя і тэорыя сусветнага мастацтва», «Эстэтыка і філосафія музычнага мастацтва». Асобная падборка знаёміць са зместам выданняў і дысертацый, выкананых у БДАМ.

Пагартаўшы «Весці», няцяжка пераканацца, якое шырокае кола навуковых інтарэсаў у нашых ужо масцітых музыказнаўцаў, педагогаў ды іх маладых наступнікаў. Так, В. Яканюк піша пра вышэйшую музычную школу ў кантэкстах рэформы адукацыі, закранаючы пытанні метадалогіі; В. Антаневіч разважае пра нацыянальнае самавызначэнне



кампазітарскай культуры Беларусі; тэма працы Р. Аладавай — «Леў Талстой у музычна-харэаграфічнай інтэрпрэтацыі Г. Вагнера — А. Дадзішкіліяні» (балет «Пасля балю»); А. Гарахавік займаецца філасофіяй гуку паводле канцэпцыі індыйскай музыцы; А. Казлоўская шукае новыя акцэнтны ў стылістыцы позніх твораў Д. Шостакавіча; В. Чабан звяртае ўвагу на месца народнай музыкі ў акадэмічным выканальніцтва баяністаў. Зацікаваць чытачоў новыя працы Т. Ліхач, Т. Якіменкі, Ю. Златкоўскага, Н. Сцепанцовай...

Пажадайце новаму выданню, над якім шчыруе невялікі творчы калектыў (поруч з В. Яканюком — яго намеснік І. Галавач, рэдактар М. Казіміраў, рэдакцыя ў складзе вядомых вучоных Т. Шчарбаковай, Т. Цітовай, І. Назінай, А. Ладзінскай), дасканаласць у працы, спраўджвання задум, добрых аўтараў і чытачоў.

С. Б.



Родам Леў Сяргеевіч з горада Разань (Расія). Жыў з бацькамі ў вёсцы Рудакоў Хойніцкага раёна, а перад вайной сям'я пераехала ў Мінск. У 1953 годзе Л. Караічаў скончыў сярэднюю школу, працаваў тэхнікам-канструктарам у інстытуце "Белдзяржпраект" і вучыўся на вярэньні аддзяленні будаўнічага факультэта Беларускага політэхнічнага інстытута (скончыў у 1960 годзе). З 1958 года быў тэхнікам-каструктарам, старшым архітэктарам, старшым інжынерам-канструктарам Інстытута будаўніцтва і архітэктуры АН БССР, кіраўніком групы тэхнічнай інфармацыі трэста "Аргтэхбуд", працаваў у Міністэрстве будаўніцтва БССР. Затым — загадваў рэдакцыяй тэхнікі, будаўніцтва, спорту "Беларускай савецкай энцыклапедыі", з'яўляўся карэспандэнтам газеты "Звязда", рэдактарам-кінадраматургам сцэнарнай майстэрні "Беларусьфільма", супрацоўнікам часопіса "Нёман", загадчыкам літаратурнай часткі Беларускага тэатра юнага глядача, быў прадстаўніком выдавецтва "Известия" на Беларускай ССР.

З 1958 года пачаў выступаць як публіцыст, тэатральны і кінакрытык, з 1967 — як драматург. Аўтар п'ес "І выхавай сына", "Зорныя ночы", "Слова гонару" і іншых, інсцэніроўкі "Гандлярка і паэт" паводле аднайменнай апавесці І. Шамякіна. Напісаў таксама шэраг кінаінсцэніровак, якія ставіліся на радыё, а таксама сцэнарыяў для аб'яднання "Летапіс" кінастудыі "Беларусьфільм".

З 65-годдзем, шануюны Леў Сяргеевіч! Доўгіх год жыцця Вам, новых творчых поспехаў!

### З лімаўскай кагорты

Родная вёска Сцяпана Ліхадзіўскага некалі называлася Баслаўцы, а цяпер — Барок. Гэта жыццядайная случкая зямля, такая багатая на таленты. Сцяпан Іванавіч вучыўся ў Беларускам педтэхнікуме, у Беларускам дзяржаўным універсітэце, а вышэйшую адукацыю атрымаў у 1939 годзе ў Томскім педагагічным інстытуце (Расія), бо ў 1933 годзе быў рэпрэсаваны і высланы на тры гады на поўдзень Казахстана. Перад гэтым працаваў у рэдакцыі газеты "Літаратура і мастацтва". А ў высылцы вучыўся, настаўнічаў. Пасля паступіў у аспірантуру Ташкенцкага педагагічнага інстытута імя Нізамі (Узбекістан). Быў выкладчыкам гэтага інстытута, дэканам факультэта, а з 1963 года загадваў кафедрай замежнай літаратуры Рэспубліканскага педагагічнага інстытута рускай мовы і літаратуры. Меў навуковае званне доктара філалагічных навук.

З першым вершам С. Ліхадзіўскага выступіў у 1925 годзе ў часопісе "Беларускі піянер". Выйшлі зборнікі паэзіі "Чырванюць вішні" (1931), "Рокаты дальняй прыстані" (1931), "Мы — маладая гвардыя" (1932), "Крывавыя зічкі на снезе" (1932), "Берасянка жывых трывог" (1962), "Вянкі камунарам" (1974), "Чырвоныя макі" (1981), а ў Ташкенце зборнік вершаў і перакладаў "Поіскі сердолика" (1973). Вядомы і як крытык, літаратуразнавец, які выдаў па-руску некалькі кніг. Да ўсяго С. Ліхадзіўскі перакладаў на беларускую мову паасобныя творы французскіх, нямецкіх, узбекскіх паэтаў. І што самае цікавае — за гады жыцця ва Узбекістане дасканала вывучыў узбекскую мову і нават пісаў на ёй.

9 мая з дня нараджэння С. Ліхадзіўскага споўнілася 90 гадоў, а пайшоў ён у вечнасць 13 лютага 1979-га.

## ПЕРАКЛАДЫ

Юкка  
МАЛІНЭН



З ФІНСКАЙ ПАЭЗІІ

### Блюз Перадзелкіна

Але і ў надмагіллі Пастэрнака патайна быў схаваны мікрафон, падключаны калючым дротам; вершы чыталі тут надрыўна; з асцярогай маўчалі; маладыя лейтэнанты дзяжурылі на тым канцы дротаў.

З сюжэтаў тых: мужык чырванатвары спыняе — з палкай! — дэкламуе: "Слухай!.. Радкі чатыры!.." Заклінальны голас святлее, бы ў царкве, калі спяваюць, і неба падключае мікрафоны... — ад мужыка ратуе інтэр'ю.

У восені пісьменніцкі пасёлак, знямелыя бетонныя дарожкі, і немачны сааўтар "Метраполі" на слухавы кілае апарат, а ў горадзе, там, у калыцы Садовым, тры вершнікі: ваіна, чума і смерць.

Звіняць званы — іх звон "братва" спасуе, і "набеліст" гарэлку п'е "з гарла", — Расей!.. Храм. Музей. А лес і поле не перайсці... Сквозь даты, садавіны Раялямі расстроенымі, рэхам Славуцасцей уздыхі... Нафталін.

Габрэй самарскі з тварам валявым спрабуе ўсё ж перакладаць славянам Ашбэра і Паасанена — тых, што ўсе наконіт паграмаў... Вочы Вольгі, каханні ў дні ганенняў, звершавана, з анельскаю нясмеласцю глядзяць.

А з глебы сокі высмактаны... Ранай асіна барвянее. "У нябёсах,

нібы ў смятане блін, слізгае поўна..."  
О, Ганс і Грэтэль! Дзеці! Цёмны лес і непраходны!.. Казак пра яго бабуля вам дагэтуль не чытала.

### Я Дантэ, ты Беатрычэ

заслона ўсё ж аднойчы ўпадзе,  
прамень заблукае ў кнігах, чытаючы  
патаемнае

светлая Донна — дзе?..  
чужога ў сваім свайму не стае,  
свай — узаемнае:

рук тваіх рух —  
рух маіх рук  
сплечены ветрам, як палёт Джэльсаміны

вінавата-бязвінна  
скрозь стагоддзі ўсмехаюцца вочы

ружаў п'ялёткі на ложы ночы

і так лёгка без слоў...  
зноў  
у ашчэпкі ўсе мары, задумы — ух,  
куды ўзносіцца дух!..

а стаіш у зіме на вятрах гарадскіх  
з плакатам,  
чытаеш пра тых, якіх  
у Аўшвіц вязуць — і канаеш пад коламі

на новай старонцы  
транскрыпцыя польмя

транскрыпцыя духавых для клавійных:  
усё так прыблізна, прыкладна...  
гэта ўсяго толькі блюз ранішні  
у вушах у мяне — у прывіда,  
Беатрычэ...

ты ў пакінуты дом уваходзіш  
у часе застойным  
і злялёную лямпу ўключаеш,  
гартаючы шэрага Бродскага

аркі стрэф і аркестр куналоў  
ціхі шлох праскрыпцый  
змагаецца арфа, а зверху навіс імператар  
над вогненным Рымам

над руінамі — чад і атрутная  
плынь герайну

## КРЫНІЧКА

(Заканчэнне. Пачатак на стар. 9)  
— Гэта ж, дзядзька, мой даўні сябар Лявон, пра якога я табе не раз расказваў, — радасна ўскрыкнуў Кастусь, саскочыў з драбчак і кінуўся насустрач.

Сябры абняліся, пацалаваліся, доўга трымаючы адзін аднаго ў абдымках. Да іх нясмела падыйшлі Лявонавы браты Мікалай і Рыгор і сівы, згорблены ад старасці дзядок з кавенскаю — усе ўтрох у доўгіх кужэльных рубашках і шарачковых нагавіцах, закасаных па калені.

Лявонавы браты сарамліва стаялі непадалёк, а дзядок, іх бацька, як з даўнім знаёмым, павітаўся з дзядзькам Антосям і пачаў распавядаць пра свае геройскія ўчынкі на турэцкай вайне і па-вайсковаму адрапартаваў, што ён поўны Георгіеўскага кавалера. Былы гренадзёр не прамінуў з гонарам пахваліцца і сваім сынам-паэтам, які і дзясей сляянскіх грамадзень вучыць, і зямлю абрабляе, і грошы за свае вершы атрымлівае, і супраць паноў выступае, за што на катарзе быў. Старыя яшчэ доўга гаманілі пра гаротнае сляянскае жыццё, нядробным словам успаміналі сваіх паноў-дабрэдзёў. Нарэшце дзядок лагодна кажа:

— Няхай, чалавеча, хлопцы пагамоняць, ім ёсць пра што, а мы паедзем у сядло, да маёй хаты — я тут напрыканцы жыў, пасядзім у цяньку, пагамонім, пакулю на стол зборюць. Каторая пара ад ранку, — для пэўнасці ён прыкляў да лба далонь і зірнуў на сонца.

Дзядзька Антося з Лявонавым бацькам Сцяпанам селі ў драбчак, прагрукацелі коламі па драўляным мастку цераз ручай і падаліся ў вёску, да якой было рукой падаль.

— А твой стары хоць і ў гадах, але даволі жывы, — зірнуў ім услед Кастусь.  
— Дзве вайны прайшоў — крымскую і турэцкую, — некалькі разоў быў паранены, восемдзесят мінула, а як каслі нядаўна, дак нам, маладым, не ўгнацца, — адказвае з усмешкаю Лявон.

Мінулі масток і міжволі прыпыніліся. Кастусь ўразаў крынчэчка-фантан, якая даволі высокім струменем пульсавала з пад мастка і падала ўніз, ператвараючыся ў напорыстую вільную плынь. На жолабе вісеў драўляны карэц.

Заўважыўшы зашкаўлены позірк сябра, Лявон прапанаваў:

— Паспытай, дружа, нашай жыватворнай вадзіцы. Яе спрадвек плілі нашы дзяды і прадзеды, і нам з табой наканавана ёю наталіць смагу. — Ачэрпаў карцюм

бруістай, адвечнай моцы і падаў сябру, запэўніўшы: — З гэтай хвіліны ты назаўжды застанешся бессмертным...

— Вялікі ты фантазёр, Лявоне, як і ўсе паэты, таму недарма такія чудовыя вершы пішаеш, — шчыра ўсміхнуўся Кастусь, паспытаўшы жыватворнай вадзіцы, і дадаў сур'эзна: — Я неўзабаве зборюся ў Вільню — перадам і твае творы ў "Нашу Ніву".

— Дзякуй табе, Кастуська, за ласку і за сустрэчу, — расчудлена адказаў той, — а то мне, браце, як бачыш, не адарвацца ад сляянскіх клопатаў. Пішу пакрысе прываткамі: то раніцай адкавае той, то панаць, бо душа прагне ўздому і волі. Багата напісана, а колькі хочаша яшчэ напісаць?! — распачна ўздыхнуў і нечакана павесялеў: — Пара, Кастуська, і паабедаць — сонца на паўдні, жанкі з поплава даўно пабеглі кароў даць.

Пакулі шлі з поплава да Лявонавай хаты, ён распавядаў пра літаратуру, якую любяць і разумеюць не надта пісьменныя выскоўцы, пра рэвалюцыйную дзейнасць як падпольшчыка, пра радзівічча ўрадлівай солі ў сваім павене, якую, на яго думку, людзі павінны ў недалёкім часе выкарыстоўваць.

Кастусь уважліва слухаў свайго даўняга сябра і дзіўвіўся эрудыцыйнай простага з выгляду высковага настаўніка, шырокімі абсягамі яго неўтаймаванай душы і высокім палётам думкі.

На двары, у цяньку, пад разгалістай старасвецкай бэрай сядзелі на лаўцы Антося са Сцяпанам і пра нешта заўзята гаманілі, пэўна, працягвалі распачатую на поплаве размову. Насупраць іх на новым нядаўна вычасаным лубовым шудле прымастліся Лявонавы браты — з цікавасцю слухалі старых.

— Мы вас, браткі мае, і зачкакаліся — абедаць жа пара, — надзвычай рухава выпрастаўся з лаўкі Сцяпан, запрашаючы гасцей і перш-наперш Антося.

Невялікая новая хата ўразаў Кастуся сваёй часцінёй і нейкай незвычайнай, казачнай утульнасцю. Падлога да жаўцізны вымытая, такі ж колер і чыстынны мелі сцены, столь, лаўкі і ўслоны вакол стала, накрытага адбеленым ухлорцы, прыгожа вытканым кужэльным настольнікам.

Лявонава жонка, у белай паркалёвай кофце за кароткім рукавом, прыгожым узорнай вышыўкай, і доўгай, у хванды, крамнай спадніцы, падалася Кастусю надзвычай прыгожай і вадбай, бышчам сышла з карнішам невядомага прыгоннага мастака. Светлыя з буйнымі завіткамі

скрыжаванне іголак у промнях рэнтгену пад сонцам зваротным навукамі напоўнена скрынка паштова навукамі герольдамі вечнасці

хмельныя дні і гады  
на водмелі ўсе пахмеллі

патанае фрэгат  
і замест карабля — ружаваты лікёр  
небасхілу

а мужык ён мужык  
галавой пакладзеца на рэйкі  
і як толькі Вялікі цягнік загрыміць,  
загручоца,  
адгрызе ён кавалак ад кола, што ўжо  
наязджае

Заяц белы чаго бегаў?

Міг — рванулася з месца машына,  
і дым асядае,  
і матор, прахрыпеўшы, загалу:  
stop, rolling stones.  
Міг, нібы перадох напярэдадні мітыngu,  
і затрымка дыхання —  
што ўтрымаеш да выдыху:  
што сьці з веры, са справы,  
што для гармоніі выгадна?..  
Пустата запаўняе імгненні клопатам.

### One for arto\*

Пісьменнік пасяліўся ў нашай вёсцы.  
Нікому гарадскому не ўявіць,  
як я згараднічаў: бабулі каля крамы  
шодня яму перамываюць косці.

Я ў ліпені там быў. Дом, дзе аптэка —  
і ўсё, як і раней: калоны, дрэвы,  
тэраса з белым мосцікам на сопку.

Але ўжо ў доме — скрозь communications.  
І доўгі вечар, і наханаванасць  
гаворкі пра свабоду, як заўсёды  
тут, у Фінляндыі...

Вясной, як напылае,  
даўжэе дзень, разгортваеш газету —  
і прыплылі: яго няма на свеце.

Пераклад Уладзіміра НЯКЛЯЕВА

\* Фінскі пісьменнік Arto Kytohonka, які скончыў жыццё самагубствам, сказаў: "Няма ў жыцці нічога, апроч свабоды".

валасы акуратна схаваны пад блакітнай у белыя гарохі касынкай; малады, загарэлы твар і бурштынавыя вочы свеціцца дабрынёй і непаўторнай пшчотай. І голас яе, адпавядальны знешнасці, гучыць ласкава-чуйна, спагалліва:

— Сядзіце, госцікі дарагія, за стол — мне Лявон пра вас часта расказваў. А цяпер папшчасціла і ўбачыцца.

На сталі — халаднік са свежых гуркоў з шыбуляю і кропам, кілбаса, паландвіца, кумпяк, сала — нарэзаныя шчодрай рукой тоўстымі кавалкамі, як укусіць. У дадатак — толькі выняты з клінка сыр, галушка масла, а каля іх, як прынада да гэтага, міска пахкага мёду з сотамі. А пасярод гэтай раскошы — з цёмнага шкла вінарка гарэлкі, пэўна, даўно прызапаншаная прадбачлівым гаспадаром у кукавіцкага карчмара Еселя.

Зірнуўшы на ўсю гэту сляянскую раскошу, Кастусю напачатку падалося, што яго сябар Лявон з таго часу, як запрасіў у госці, толькі тым і займаўся, што ззнарок рыхтаваўся да сустрэчы. Аднак, згадаўшы сваіх бацькоў, дзядзьку Антося і іншых руплівых аднавяскоўцаў, успомніў, што на касьбу, жніво і іншыя цяжкія работы, як на свята, заўсёды пакідалі самыя лепшыя прымакі. Вядома, што і для гасцей пастараліся гаспадары.

Узастоллі, пасля чаркі, міжволі зноў пайшла гамана. У дзядзькі Антося са Сцяпанам пра адвечныя сляянскія клопаты, у Лявона з Кастусём пра літаратуру і будучыню. А Лявонавым братам, як малалейшым, не дазволена ўлетку доўга бавіцца за сталом. Яны жыва паабедалі, ад уладарнага позірку бацькі борзджэнка перахрысціліся на абразы і непрыкметна зніклі — паджгалі на сенажаць.

У шчырай задусшэўнай размове час прамільгнуў неўзаўважна-хутка, бышчам прамень святла. Сонца ўжо схілялася да захаду, калі дзядзька Антося зірнуў у канец вёскі, куды яно непрыкметна скочвалася на спачын, заспяшаўся:

— Дзякуем, добрыя людцы, за ўсё, а нас яшчэ дарога чакае. Прыязджайце і вы ў госці, як падходзіцца з сенам.

Развітаючыся, Лявон перадаў Кастусю сшытак з вершамі і з несхаваным сумам у ваचाх зазначыў:

— Да наступнай сустрэчы.

Той, як нейкую надзвычай вялікую каштоўнасць, аспярожна паклаў сябравы вершы ў свой, паношаны ў настаўніцкую бытнасць, старонькі партфель, сцешыў:

— Я табе з Вільні абавязкова напішу. І да хуткай сустрэчы, у нас, на Нёмане...  
Гняды, застаўшыся ў гасцях, весела кашу драбчак дадому, і дзядзька часам напінаў лейшы, каб суняць гарэзу. А Кастусь, уражаны і расчудлены сустрэчай з сябрам, думаў пра новую, будучую. Ды сустрэцца ім ужо не давялося...

# Падводная частка айсберга

Тэрэзе ГОЛУБ — 50

**Тэрэза Голуб — супрацоўнік аддзела выданняў і тэксталогіі Інстытута літаратуры імя Янкі Купалы НАН Беларусі, кандыдат філалагічных навук, лаўрэат прэміі Максіма Гарэцкага. Яна з'яўляецца адным са складальнікаў Збору твораў М. Гарэцкага, П. Броўкі, Поўнага збору твораў Янкі Купалы. Ёй падрыхтаваны "Летапіс жыцця і творчасці А. Куляшова". Зараз даследчыца разам з калектывам тэксталагаў працуе над падрыхтоўкай Поўнага збору твораў Якуба Коласа.**

**Тэрэза Станіславаўна — аўтар шматлікіх публікацый па праблемах літаратуразнаўства і пытаннях музейнай справы. Яе артыкулы надрукаваны ў навуковых зборніках, у часопісе "Полымя", "Роднае слова", "Беларуская мінуўшчына", на старонках рэспубліканскіх перыядычных выданняў: "Літаратура і мастацтва", "Голас Радзімы", "Настаўніцкая газета" і інш.**

**Віншuem Тэрэзу Станіславаўну з поўднем веку! Новых жыццёвых і навукова-даследчыцкіх поспехаў Вам!**

Праца тэксталага вельмі складаная, адказная і адначасова цікавая. Як трапна адзначыў Д. Ліхачоў, "тэксталаг — следкапіт". І сапраўды, пры падрыхтоўцы да выдання спадчыны таго ці іншага пісьменніка тэксталагу даводзіцца прайсці ўсім жыццёвым і творчымі сцэнкамі мастака слова. Пры гэтым — вывучыць эпоху, у якую ён жыў, асяроддзе, якое яго акружала, высветліць, што натхняла на стварэнне таго ці іншага твора, як ішоў творчы працэс, ці адпавядае выдадзены тэкст апошняй творчай волі аўтара. У тэксталагічнай працы няма дробязяў: тут важны і колер чарніла, і структура паперы, выпраўленні ў тэксце і паметы на палях, творчыя планы і накіды, выдавецкія адзнакі і г.д. Кожны факт нясе ў сабе пэўныя звесткі, якія павінны быць вытлумачаны тэксталагам. Часам гэта даволі складана. Асабліва тады, калі не захаваліся аўтографы пісьменніка, калі матэрыялы з яго творчай лабараторыі ў разрозненым выглядзе знаходзяцца ў розных архівах і музеях рэспублікі і за яе межамі. Таму, каб выдаць навукова-каментэраваны Збор твораў таго ці іншага пісьменніка, неабходна правесці вялікую падрыхтоўчую работу па выяўленні, зборы і вывучэнні яго творчай спадчыны, патрэбна вырашыць шэраг тэарэтычных праблем тэксталогіі. Напрыклад, праблему выбару кананічнага тэксту, датавання, атрыбуцыі, кампазіцыі выдання, структуры навукова-даведчага апарата і г.д.

У розныя часы сярод тэксталагаў узнікала спрэчка, што ж такое тэксталогія (ці, як яе называлі раней, крытыка тэксту). Адны лічылі, што рамяство, другія, што мастацтва. Д. Ліхачоў падсумаваў спрэчку наступным чынам: "Тэксталогія — гэта навука, але метадыка работы тэксталага настолькі ўскладнілася, што стала для яго ў пэўнай меры і мастацтвам. ...Поспех даследаванняў тэксталага залежыць ад шырыні і рознабаковасці яго ведаў, ад яго ўмення ахопліваць факты і ад мастацтва, з якім ён прымяняе метадычныя прыёмы вывучэння тэксту".

Уласны вопыт падрыхтоўкі да выдання Збору твораў П. Броўкі, М. Гарэцкага, Я. Купалы, А. Куляшова, Я. Коласа паказвае, што ў працэсе працы ў тэксталага назапашваецца шмат матэрыялу, які не заўсёды ўдаецца выкарыстаць у выданні, але які змяшчае ў сабе цікавыя звесткі, значна ўзбагачае творчы партрэт пісьменніка. Напрыклад, у час працы над "Ле-

тапісам жыцця і творчасці А. Куляшова" ў сямейным архіве аўтара давялося натрапіць на ліст Веры Уладзіміраўны Філімонавай, дзе адасант пісала наступнае:

*"Уважаемый Аркадий Александрович! Обращается к Вам жена полковника в отставке*

*Филимонова Аркадия Михайловна.*

*10 лет тому назад [ліст быў напісаны напярэдадні 30-годдзя з Дня Перамогі. — Т.Г.] мы узнали, что в одной из передач "Подвиг" С.С. Смирнов прочитал, заметку и Ваше стихотворение "Разгром", посвященное моему мужу. Недавно мне удалось найти и скопировать в библиотеке им. В.И. Ленина эту газету... Дело в том, что мне хотелось бы сделать мужу подарок ко Дню Победы. Дорогой Аркадий Александрович! Если Вы окажете любезность и напишете какое-либо пожелание на этой копии, к сожалению в продаже нет Ваших книг, для нас это будет большим подарком.*

*И ещё, извините, пожалуйста, за такую просьбу: т.к. муж еще ничего не знает (ни о том, что я нашла копию и ни о том, что я пишу Вам) прошу написать мне на адрес сестры."*

**Ніжэй дадзены адрас сястры.**

Прачытанае выклікала жаданне больш падрабязна даведацца аб геройскім учынку Філімонава, як аднёсся А. Куляшоў да такой неардынарнай просьбы Веры Уладзіміраўны, дзе ўпершыню апублікаваны верш. Адказ на пытанні быў знойдзены толькі пасля вялікіх намаганняў. Ад сямейнага архіва А. Куляшова шлях ішоў да сховішчаў розных дзяржаўных устаноў. Шмат у чым дапамаглі перыядычныя выданні ваенных і пасляваенных гадоў, дзе сярод шматлікіх матэрыялаў друкаваліся творы Аркадзя Аляксандравіча, успаміны яго франтавых сяброў. Дзякуючы ўспамінам У. Фарберава — рэдактара ваеннай газеты "Знамя Советов", у якой працаваў А. Куляшоў, — стала вядома наступнае: "у жніўні 1941 года, усе часы 11-ай дзёночай арміі Паўночна-Заходняга фронту абляцела вестка аб мужнасці 3-га знішчальнага супрацьтанкавага дывізіёна 396-га артылерыйскага палка, які займаў вялізныя пазіцыі каля вёскі Белы Бор, крыху на поўдзень ад станцыі Лычкова. Задача разліку заключалася ў тым,



каб не прапусціць у глыбіню нашай абароны фашысцкія танкі.

Вораг імкнуўся на ўсход. Перавага ў сілах была на баку праціўніка. Нягледзячы на гэта, нашы воіны некалькі дзён запар упарта адбівалі адну за другой варожыя атакі. Аднак сілы салдат слаблі, і фашысты, прарваўшы абарону, пачалі акружаць байцоў. І тут старшым лейтэнантам Філімонавым, які ўзначальваў разлік і камандаваў агнём, а таксама салдатамі, якія засталіся ў жывых, каб сумленна і да канца выканаць свой свяшчэнны абавязак, было прынята рашэнне — выклікаць агонь дывізіёна на сябе. Ніхто са смельцакоў не разлічваў застацца ў жывых. А немцы, не чакаючы такога ўдару, разгубіліся і падаліся назад. У гэты час падаспела наша пяхота і танкі перайшлі ў контрнаступленне. Да канца дня адважныя воіны вызвалілі вёску Белы Бор і захапілі ў палон групу фашыстаў."

Такім чынам высветлілася, што верш "Разгром" быў напісаны А. Куляшовым на канкрэтным жыццёвым матэрыяле і прысвечаны лейтэнанту Філімонаву і яго разліку. Твор упершыню надрукаваны ў газеце "Знамя Советов" 17 верасня 1941 года. Заканчваецца ён так:

*Враг далеко. Но из его орудий  
Ему вдогонку смерть ребята шлют.  
И все они — вчера простые люди  
Их всех героями сегодня чтут.*

Даведацца, ці адгукнуўся А. Куляшоў на просьбу Веры Уладзіміраўны, можна было толькі з лістоў. Але ці існаваў адказ наогул? Як яго выявіць сярод шматлікай колькасці не сістэматызаванай карэспандэнцыі, што захоўвалася ў сям'і паэта? Некалькі месяцаў карпатлівай працы паказалі, што лістоў з рознага характару просьбаў да А. Куляшова вельмі шмат. Яго прасілі напісаць артыкул або верш для часопіса ці газеты, даць парадку пачынаючым творцам, прыслаць кнігу з аўтографам. Апошняе было выклікана рознымі прычынамі: цікавасцю да паэзіі А. Куляшова, зборам калекцыі аўтографу, адсутнасцю пэўнага выдання ў магазіне, стратай кніжкі настаўніцы і г.д. Ёсць і такі ліст, дзе Аркадзя Аляксандравіча проста просіць прыслаць грошай. Многія звярталіся па дапамогу да яго як да дэпутата.

Інтуіцыя падказвала, што былы салдат-франтавік не мог пакінуць просьбу Веры Уладзіміраўны без увагі. І сапраўды, прадчуванне не падвяло. Пошукавая праца дала плён: была выяўлена паштоўка, у якой Вера Філімонава віншавала Аркадзя Аляксандравіча са святам Перамогі і дзякавала за падарунак (у склад падарунка, як высветлілася пазней, уваходзіла таксама адна з кніг А. Куляшова з аўтографам).

На першы погляд, здавалася б, зусім нязначны факт у жыццёвай і творчай біяграфіі народнага паэта Беларусі. Аднак гэта не так, бо ён у дадатак да таго, што мы ведаем пра А. Куляшова як таленавітага творцу, гаворыць пра яго яшчэ і як пра высакароднага чалавека, уважлівага, чулага, вернага салдацкай дружбе, удзячнага тым, хто мужа абараняў родную зямлю ад фашызму.

Праца ў архіўных фондах патрабуе ад тэксталага ўсёдлівасці, цяпернасці, настойлівасці. Даволі часта жаданы вынік прыходзіць не адразу. Часам выяўлены аўтограф пісьменніка (ці які-небудзь дакумент) не дае гатовага ад-

казу на тое ці іншае пытанне, а з'яўляецца толькі падказкай для роздуму, пэўных меркаванняў. Так, напрыклад, у архіве М. Гарэцкага, што захоўваецца ў фондзе Цэнтральнай навуковай бібліятэкі НАН Беларусі (ф-7), ёсць перапісаны рукой пісьменніка тэкст раманса М. Лістова "Я помню вальса звук прелестный". Безумоўна, вопытны тэксталаг не абміне гэтую знаходку і абавязкова пастараецца знайсці тлумачэнне: навошта М. Гарэцкаму спатрэбілася запісаць тэкст раманса? Перш за ўсё можна дапусціць, што раманс яму падабаўся і, паколькі пісьменнік меў добры музыкальны слых, іграў на балалайцы, дудцы, гармоніку, любіў спяваць, то тэкст яму неабходны быў для асабістага карыстання. Але, калі ўзнятае пытанне паставіць у звязку з перакладчыкай дзейнасцю пісьменніка, то напрашваецца іншае меркаванне.

Як вядома, 4 сакавіка 1920 года на старонках газеты "Беларусь" М. Гарэцкім змешчана падборка "пераробак і вольных перакладаў песельнага матэрыялу для п'яння па-беларуску" на словы Э. Губера, М. Андрэева, А. Пляшчэева, А. Фета, Бенардакі, К. Аленика і інш. У якасці прыкладу прывядзём зроблены М. Гарэцкім пераклад неапалітанскай песні на словы Дж. Капуры (М. Гарэцкаму яна была вядома як народная) і музыку Э. Капуа "Маё сонейка":

*Як ясна свеціць после буры сонца!  
Чароўна каса ўсё ажыўляе,  
Да новага жыцця травіцу рушыць.  
Як ясна свеціць после буры сонца!*

*Як дзіўна свеціць сонца на заходзе,  
Святлом чырвоным ўсё, ўсё залівае  
шле вітанне нам, нас пакідае...  
Як дзіўна свеціць сонца на заходзе!  
Як знаю сонца святлей яшчэ!  
Ты, дарагая, сонейка маё!  
Адна, ах, дарагая, сонейка,  
Ты — сонейка маё!*


Апублікаваныя М. Гарэцкім пераклады песень у газеце "Беларусь", які зробленыя ім апрацоўка многіх беларускіх народных песень, даюць права на існаванне версіі, што і тэкст раманса "Я помню вальса звук прелестный" быў таксама перакладзены М. Гарэцкім. Аднак сам пераклад пакуль не адшуканы. Сказанае вышэй, думаецца, цікава не толькі для даследчыкаў творчасці М. Гарэцкага, але і для знаўцаў музычнай культуры таксама.

Узаемазвязь тэксталагаў з роднымі і блізкімі пісьменнікаў, творчая спадчына якіх выдавалася ці рыхтуецца да выдання, можа быць тэмай асобнай гаворкі і закранаць самыя розныя аспекты. Хацелася б засяродзіць увагу толькі на адным з іх: той канкрэтнай дапамозе, без якой тэксталаг не заўсёды здольны самастойна пракаментаваць адпаведны тэкст ці ўдакладніць пэўныя звесткі.

Пры падрыхтоўцы чатырохтомнага Збору твораў М. Гарэцкага, напрыклад, і двух дадатковых яго тамоў, даволі часта прыходзілася звяртацца па тлумачэнні да Галіны Максімаўны (дачкі пісьменніка) і Гаўрылы Іванавіча (брата). Г. Гарэцкая і зараз не перапыняе супрацоўніцтва з тэксталагамі, заўсёды ахвотна адказвае на пастаўленыя імі пытанні. Аднойчы ў фондзе І. Штутовіча давялося натрапіць на здымак М. Гарэцкага з дарчым надпісам: "Паважанай і дарагой "Зорунне", пані Алёне, на добрую памяць, у прысутнасці жонкі пішу. 23/1-1921 г. Вільня. Максім Гарэцкі". Зразумець змест напісанага дапамагла, безумоўна, Галіна Максімаўна. Яна даслала ліст, з якога стала вядома, што Алёна Кірылаўна Сакалова-Лекант (дзявочае прозвішча Залеўская) працавала разам з Леанідай Чарняўскай-Гарэцкай у пачатковых класах 1-й Віленскай Беларускай гімназіі, была хроснай маці Лёні Гарэцкага. І яшчэ яна расказала пра цяжкі лёс гэтай жанчыны, чым пашырыла нашы ўяўленні пра людзей, што ў свой час мелі цесную стасункі з М. Гарэцкім і яго сям'ёй (Зараз гэты матэрыял апублікаваны Г. Гарэцкай у газеце "Голас Радзімы", 2001, 11 красавіка). Яшчэ можна прывесці шмат прыкладаў цеснага супрацоўніцтва з жонкай і дачкой А. Куляшова, сынам П. Броўкі, роднымі Я. Купалы, Я. Коласа і г.д.

Кожнаму з тэксталагаў ёсць пра што раскажаць. Бо вынік іх канчатковай працы — выхад пэўнага выдання — падобны на айсберг, значная частка якога застаецца нябачнай, яе з'яўляецца трывалай асновай, каб яго надводная паверхня была дасканалая, глыбока змястоўная, па-сапраўднаму навуковай.

Тэрэза ГОЛУБ





“Роднае слова”,  
№ 4

Артыкулы галоўнага рэдактара “Роднага слова” М. Шавыркiна “Літаратура — павучальныя праграмы — асоба” і В. Ляшук “Вывучэнне беларускай літаратуры метадам Дальтан-плана ў 20-я гады XX стагоддзя” прадстаўлены ў раздзеле “Школа і нацыянальнае Адраджэнне”. М. Тычына аналізуе працэсы, што адбываліся ў беларускай літаратуры XX стагоддзя (“На павароце”). Змешчаны артыкулы Л. Тарасюк “Імпрэсіянізм у беларускай літаратуры”, Т. Федарцовай “Трыялет у сучаснай беларускай літаратуры”, У. Конана “Арфічныя матывы і хрысціянскія архетыпы ў паэзіі Францішка Багушэвіча”, В. Максімовіча “Умоўна-рэалістычныя тэндэнцыі і праблема духоўнага сінергізму ў паэзіі Францішка Багушэвіча”, заканчэнне артыкула А. Гурскай “Шчодрасць пазтавай асяніны”, у якім разглядаецца жыццё і творчасць А. Зарыцкага. “РС” працягвае знаёміць з анталогіяй старабеларускай літаратуры. І. Саверчанка прадстаўляе М. Сматрыцкага. Друкецкі тэкст “Казанія на пахаванне Лявонця Карловіча”, а З. Паўлавец (“Рупнасцю мнагагрэшнага міха Мялеця”) разглядае “Граматыку...”. М. Сматрыцкага. Пра функцыянаванне юрыдычных тэрмінаў разважае Т. Салавянчык (“Прафесійны ці прафесіянальны?”). Індывідуальна-аўтарскія наватворы ў тэкстах сяброў Таварыства вольных літаратараў у цэнтры ўвагі Л. Сом (“Цымяніць ліхтыр...”). Пазаслоўнікавую лексіку беларускай мовы аналізуе А. Каўрус (“Словы без прапіскі”). Чытача зацікавяць і матэрыялы “Літаратурныя ўзаемазвязі: заканамернасці і характар развіцця”, Г. Адамовіч, “Слова як аснова лексічнай сістэмы” В. Краснея, “От быў чалавек...” (асоба Ф. Багушэвіча вачыма сучаснікаў і нашчадкаў) У. Содаля, “Русіны — чацвёрты ўсходнеславянскі народ?” М. Новіка, “РС” прадстаўляе разам з мастацкім кіраўніком ансамбля “Бяседа” Л. Захлеўным спявачку А. Макараву і змяшчае песні з яе рэпертуару. “Вялікі знаўца Палесся, чалавек-энцыклапедыя” — слова Л. Салавей пра этнографу Ч. Пяткевіча. Ёсць мажлівасць пазнаёміцца з яго даследаваннем “Вялікі дзень на Беларусі”. І. Чыгрын (“Яшчэ адзін выраз з нашых слоў”) прыводзіць узоры лексікі вёскі Чамяры Слонімскага раёна. М. Ермаловічу споўнілася 60 гадоў. Пра выдатнага пісьменніка-гісторыка прамаўляюць У. Крукоўскі і Г. Далодовіч, а Г. Бураўкін прапанаваў падборку вершаў, напісаных М. Ермаловічам у 1960—1970 гадах (“Табе патрэбна воля”).

“Беларускі  
гістарычны  
часопіс”, № 2

Нумар адкрываецца артыкулам У. Сідарцова “Сучасныя метадалагічныя праблемы гістарычнага пазнання”. Апублікаваны матэрыялы М. Мчэдлідзе “Угліцкая справа”, А. Курылы “Ідэі Французскай рэвалюцыі: паміж гісторыяй і палітыкай”, В. Пілецкага “Падабенства і адрозненне ў школьнай адукацыі Беларусі і Францыі падчас Французскай рэвалюцыі”. В. Ляйко “Адлюстраванне імперскага мыслення ў брытанскай сацыялістычнай ідэалогіі”, І. Святліцкага “Заработная плата ў святыя гістарычныя практыкі”, В. Каранеўскай “Умовы развіцця беларускага перыядычнага друку ў міжваеннай Польшчы (1921—1939 гг.)”, Р. Платонава “Пад пятой германскага кайзера”, В. Грыгор’евай, А. Філатавай “Пратэстанцкая царква ў Беларусі ў канцы XVIII — пачатку XX стст.”, С. Ішчанкі, Д. Марухінай “Дрыкганты Уладзіміра Караткевіча і верхавыя коні Рэчы Паспалітай”, А. Роголева “Паходжанне назвы горада Ігумен”, М. Белямука “Пячатка Усяслава Чарадзея”, В. Кушнера “Стваральнік беларускай школы гісторыі дзяржавы і права” (да 80-годдзя І. Юхо), В. Кушнера, І. Канапацкага, В. Лукіна “Са шляхетнага роду Ясінскіх” (да 50-годдзя А. Лютыга) і іншыя.

З’яўленне Юрыя Станкевіча ў беларускай літаратуры было наколькі нечаканым, настолькі і заканамерным. Нават сёння, калі яго імя і ягоныя творы на слыху: друкуюцца, і што найважней, чытаюцца, — адносіны да пісьменніка і яго творчай практыкі — неадназначныя. Адны захапляюцца ледзьве не кожным новым радком, што выходзіць з-пад пера Ю. Станкевіча, іншыя ж наадварот — не хаваюць іранічна-скептычнай усмешкі. Гэта назіраецца нават у адносінах да найбольш значнага на сёння твора пісьменніка — рамана “Любіць ноч — права пацуюць”.

У чым карані такіх супроцьлеглых падыходаў? Можна быць, у сферы нармальнага творчага саперніцтва, а можа, — у кансерватыўнасці нашай мастацкай свядомасці, фармаванай на працягу дзесяцігоддзяў на аснове традыцыйных эстэтычных стэрэатыпаў.

Паводле сваіх творчых памкненняў, Ю. Станкевіч належыць да мала распаўсюджанага ў нашай айчынай літаратуры тыпу мастакоў, якія дзеля самабытнага мастацкага выяўлення выбіраюць цяжкі і няўдзячны шлях пошуку, пракладвання новых нязведаных яшчэ накірункаў эстэтычнага засваення навакольнага свету. У гэтым разе заўсёды існуе пагроза памылак і паражэнняў. І нават настойлівая праца на працягу дзесяцігоддзяў не заўсёды здольная прывесці да пажаданых вынікаў. У рэчышчы засвоення мастацкай традыцыі працаваць заўсёды прасцей. Пры пэўных прыродных здольнасцях, не так ужо і складана абнаўляць на адпаведным прафесійным узроўні распаўсюджаныя жанры, застаючыся ў межах дасягнутых папярэднікамі светлаглядных арыенціраў.

Юры Станкевіч выбіраў іншы шлях. І яго першым, можа быць, і не цалкам свядомым крокам сталася разбурэнне дакладна вызначанай у літаратуразнаўстве, і адпаведна ў мастацкай свядомасці чытача, мяжы паміж рознымі відавымі формамі літаратуры. Калі нават размыванне мяжы паміж паэзіяй і прозай, паэзіяй і драматургіяй, размыванне, амаль афіцыйна замацаванае ў літаратуры нашага часу, успрымаецца ўсё ж сцюса, то што казаць пра пайднанне рэалістычнай прозы з фантастыкай і містыкай, псіхалагічнай аповесці з жанрам масавай поп-культуры — дэтэктыву? Тым не менш Ю. Станкевіч рызыкнуў зрабіць спалучэнне такіх розных элементаў. І што адразу зазначаеш — гэта не пайшло на шкоду яго светлагляднай канцэпцыі даследавання беларускай самасвядомасці.

Як вядома, вялізная папулярнасць рознага кшталту бульварных раманаў дасягаецца коштам займальнага сюжэта, нетрадыцыйных драматычна-трагічных абставін і такога ж нетрадыцыйнага містычна-казачнага, праўда, палегчанага вырашэння праблем.

А што мы маем у дадзеным выпадку? Зразумела, Ю. Станкевіч далёка не першы пісьменнік у сусветнай і нават у беларускай літаратуры, хто імкнецца ў імя высакорнай мэты выкарыстаць згаданыя якасці займальнай літаратуры. Гісторыя сусветнага мастацтва ведае псіхалагічны дэтэктыў Ф. Дастаўскага, містычныя навелы Э. По, нашыя ж чытачы добра памятаюць “Лабірынты” В. Ластоўскага, “Дзве душы” М. Гарэцкага, яго містычныя апавяданні “Роднае карэнне”, “Што яно?”, подступы да незвычайнай нетрадыцыйнай прозы ў рамана “Млечны шлях” Кузьмы Чорнага.

Нават форма ўнутранага маналога з поўнай адсутнасцю знакаў прыпынку ў канцы сказаў, што так раздражняе прыхільнікаў традыцыйнага мастацтва, у рамана “Любіць ноч — права пацуюць” зусім не адкрыццё самога Ю. Станкевіча. Усё гэта ўжо было, так альбо інакш, у сусветнай ці айчынай мастацкай практыцы.

Але затое там не было і не магло быць іншага. Той адметнай канцэпцыі беларускай нацыянальнай ідэі, беларускага шляху ў тым выяўленні, якія яны набылі напрыканцы II на пачатку III тысячагоддзяў, і ў той інтэрпрэтацыі, што прапанаваў пісьменнікам... Займальнасць сюжэта, нявыяскласць тэматыкі, стыльвыя эксперыменты паслядоўна і арганічна скіраваныя менавіта ў гэтым філасофска-канцэптуальным накірунку — на выяўленне жыццёва важных, быццёвых праблем беларускага грамадства, беларускага этнасу, Пастаноўка філасофска-адцягненых, “вечных” пытанняў у даступнай для масавай свядомасці форме якраз і дае свой эстэтычны плён.

Большасць твораў, якія склалі новую кнігу пісьменніка, — напісаны на працягу апошняга дзесяцігоддзя і з’яўляюцца своеасаблівымі подступамі да рамана “Любіць ноч — права пацуюць” (1998), дзе найбольш выразна і арганічна выявілася аўтарская канцэпцыя “беларускага шляху”...

Возьмем, напрыклад, аповесць “Прузі”. Сюжэт твора, як гэта звычайна бывае ў Станкевіча, насычаны таямнічымі загадкавымі здарэннямі, непрадказальнымі сітуацыямі. Герой тут нават нетыповы, аднак яны жывуць і дзей-

нічаюць у цалкам рэальнай будзённай атмасферы беларускай правінцыі. Фабула твора разгортваецца імкліва. Непадалёк ад звычайнай беларускай вёскі плыў па рацэ кацер і перавярнуўся, са сталіцы прысылаюцца экалаг-вадалаза Германа Ліневіча, які павінен адшукаць ў рацэ сумку, што згінула ў выніку аварыі. Што знаходзіцца ў гэтай сумцы да пары да часу не ведаюць ні герой, ні чытачы. Таямніцы, аднак, з гэтым толькі пачынаюцца. У вёсцы герой знаёміцца з мясцовым настаўнікам Мазурам — былым сталічным інжынерам, які, баючыся старасці і хвароб, хоча, каб хтосьці дапамог яму пакінуць гэты свет, бо як веруючы чалавек не можа ўчыніць самагубства. Атмасфера невядомасці і небяспекі запапоўвае ў творы з першых старонак. Рэальныя і ірэальныя сілы задзейнічаны ў яе нагнятанні. Гэта і нашэце саранчы, што прадвясчае ка-

лагічную катастрофу, і таямнічая смерць Мазура, і шпегаванне за пошукамі Ліневіча, якое вядуць нібыта канкрэтныя зямныя асобы, але за імі тым не менш “стаіць Ён”, той, хто “з’яўляецца пад заслоны” і супроцьстаіць вышэйшай Боскай сіле.

Постаць настаўніка Мазура выразна сімвалічная. У яго вусны ўкладвае аўтар свой роздум над праблемамі сучаснага жыцця, вытулумачэнне іх і мажлівыя варыянты вырашэння. Мазур перакананы, “што ў свеце існуюць сілы, якія накіраваны на тое, каб перасекчы нашы сувязі з Небам”, праяваю гэтых сіл ён лічыць “паморкі, нашэці, паводкі, лажары, землятрус і смерчы”, далучаючы сюды і чарнобыльскую трагедыю. Лёс Беларусі і яе народа, паводле канцэпцыі героя, прадвызначаны, яна асуджана на выміранне, “бо на зямлі, дзе нават мовай сваёй пагарджаюць” свядомы, нармальны чалавек не можа жыць. Для сябе асабіста герой выбірае смерць, але тым, хто застаецца, — перш за ўсё Ліневічу, ўласнай дацэ з сімвалічным імем Надзея, наказвае, каб яны “не адхіляліся ад Шляху”.

“Не абмяжоўвайце шлях сабе не ведаючы ні схільнасці ні шчасця ні пагарды...”, — гэта перадсмертная запіска героя, які і ягоныя развагі пра “Боскую ідэю разумнага жыцця ў Сусвеце”, пра “папярэджанне, якое пасылае Ён у выглядзе шкіднікаў, катастроф, хвароб і землятрусаў”, даволі цымяныя паводле свайго сэнсу, але разам з тым і шматзначныя. Яны могуць тлумачыцца як заўгодна, выклікаючы і ўзвышана-абстрагаваныя алузіі адносна лёсу чалавека і Чалавецтва, беларуса і Беларуса, і з’яўдліва-іранічнае недаверлівае ўсмішку.

Праўда, скептыкаў можна адаслаць да сенсацыйнай публікацыі расійскай газеты “Труд”, надрукаванай у 2001 годзе, на некалькі гадоў пазней з’яўлення твора Ю. Станкевіча. “Тверды планеты” — пад такім загалоўкам выданне змясціла інтэрв’ю кіраўніка Цэнтра інструментальных назірванняў за навакольным асяроддзем і прагнозу геафізічных працэсаў, кандыдата геалага-мінералагічных навук Ігара Яніцкага. Нагоды для публікацыі стаў дакумент пад інтрыгуючым падзагалоўкам “Метадалогія сумоўя з Богам”, накіраваны Цэнтрам вышэйшаму кіраўніцтву расійскай дзяржавы. Сутнасць дакумента заключаецца ў тым, што “фізікі прыйшлі да доказаў існавання Бога, гэта значыць Абсалютнага розуму, паводле задумы якога ўладкаваны свет”. Галоўны выснова-духоўны аспект апошніх адкрыццяў фізікаў у тым, што “калі ў двухтысячагадовую “мінусовую” фазу быцця, якая зараз заканчваецца, чалавек мог так-сяк жыць з якасцямі, што супярэчылі гармоніі Космасу, то да апошня перыяду, што надыйдзе, дойдучы толькі індывіду і грамадства, якія “ачысціліся”. Выснова, якую робяць вучоныя, даўным чынам супадае з канцэпцыяй беларускага пісьменніка: “Цывілізацыя, што заснавана на заганным антрапацэнтрызме (які пакуль пераважае) не можа супроцьстаяць комплексу “фактараў помсты (возмездзя)”. Актыўным спосабам абароны можа служыць толькі змяненне, “акультураванне” светлагляду з антрапацэнтрычнага на зыходнае — касмічнае”. Да “фактараў помсты” адносіцца між іншым і тыя прыродныя і надпрыродныя сілы зла, якія так ці інакш прыгаданы ў аповесці Ю. Станкевіча.

Характэрна, што пісьменнік свае гіпотэзы будзе не на абстрактным, а на рэальным матэрыяле беларускай рэчаіснасці, актыўна выкарыстоўваючы замацаваныя ў нацыянальнай самасвядомасці архетыпы. Такім спрадвечна-традыцыйным для беларускай ментальнасці выступае архетып шляху (згадаем ідэю “беларускага шляху”, культываваную беларускімі адраджэнцамі). Гэты архетып пісьменнікам заакцэнтаваны ў згаданым творы (і ў пазнейшых таксама) вельмі дакладна. Канешне ж, гаворка ў “Прузі” ідзе найперш пра беларускі шлях, пра далейшы лёс беларусаў як этнасу ў гістарычна часавай прасторы XXI стагоддзя.

Вобраз настаўніка Мазура з яго філасофій прадвызначанай асуджанасці беларускага этнасу — свядома аўтарская палеміка з традыцыйным тыпам нацыянальнага беларускага героя, які пасіўнай ахвяры вышэйшых непадуладных яму сілаў зла. Прымусіўшы свайго

настаўніка Мазура, беларуса старэйшага пакалення, сысці са Шляху, памерці паводле як сваёй, так і нейчай іншай волі — аўтар падкрэслівае гэтым, што такая дарога, дарога філасофскіх рэфлексій і пасіўнага чакання — тупіковая. Герой павінен вызваліць Шлях для іншых, якія менш рэфлексуюць, а больш дзейнічаюць, не баючыся, шукаюць выйсця з самых складаных сітуацый. Такім чалавекам выступае ў аповесці Герман Ліневіч, і акурат яму Мазур перад смерцю наказвае трымацца Шляху.

Гісторыкі і філосафы, даследуючы вытокі беларускіх этналагічных праблем, падкрэсліваюць негатыўны вынік рэпрэсій, якія абрынуліся на нашую нескансалідаваную нацыю ў XX стагоддзі, выклікаўшы пачуццё страху, якое ўкаранілася ў свядомасці людзей ледзьве не на генетычным узроўні. Ды і ў мастацкай літа-

Галіна ТЫЧКА

# Шлях пераадолення страху

ратуры апошніх гадоў выявіўся матыў прадвызначанай ахвярнасці, бессэнсоўнай і бяспаспэльнай гібелі герояў. (“Чырвоныя пятліцы” і “Ваучыная яма” В. Быкава, “Смерць на парозе” В. Адамчыка, “Бацька” А. Кудраўца і інш.). Зрэшты, пісьменнікі ў дадзеным выпадку толькі адлюстроўваюць аб’ектыўную рэальнасць, а яна дае больш чым дастаткова прыкладаў пасіўнага прыняцця зла...

Юры Станкевіч ідзе іншым шляхам, ён стварае сваю рэальнасць, адрозную ад сапраўднай толькі тым, што тут пераадоўваецца спрадвечныя беларускія пакарліваць і страх, “Беларусі мужыцкай адвечнае гора” (М. Гарэцкі). Ён, са сваімі героямі, перакананы, што “людзі, якія не ўмеюць не баяцца, не здольныя ні на што вартае”. Характэрнай у гэтым плане з’яўляецца яго аповесць пад вымоўнаю назвай “Збіральнік страху” (1996). Галоўны герой твора навуковец Марка Валынец, які і шмат хто ў наш час, мяркуе, што “народ, які дазволіў вынішчыць цэлае пакаленне (...), дасюль не можа пазбавіцца страху”. А каб дамагчыся незалежнасці, страх павінен быць пераадолены, таму Валынец прыводзіць свае эксперыменты са страхам, якія ў святле апошніх дасягненняў навукі, рызыкоўна называюць псеўда-навуковымі. Сутнасць іх заключаецца ў тым, каб навучыцца кіраваць пачуццём страху, падпарадкоўваць яго інтэлекту і пераводзіць у іншыя якасці. Напісаная на аснове крмінальнага сюжэта, з адступленнямі ў галіну парапсіхалогіі, аповесць цікавая менавіта пастаноўкай праблемы страху.

Выразная схільнасць пісьменніка да нетрадыцыйных, неспазнаных і невытлумачальных ці мала вытлумачальных для сучаснай навукі з’яў светлаўладкавання дае падставы меркаваць пра свядомаму звышзадачу пісьменніка — пра яго паслядоўнае і мэтанакіраванае стварэнне вобраза новага дзейснага нацыянальнага героя, тыпу бясстрашнага героя змагара і пераможцы. Гэтыя намаганні зусім не выглядаюць абсурднымі ў святле навуковых даследаванняў уздзеяння мастацкага слова на фармаванне грамадскай псіхалогіі.

Якраз такога героя-змагара, героя-пераможцы і выводзіць Ю. Станкевіч у рамана “Любіць ноч — права пацуюць”. Гэта сталічны інтэлігент, канструктар-будаўнік Даніла Прусак, у прозвішчы якога аўтар, здаецца, свядома падкрэслівае балцкія карані этнагенезу беларусаў. Рашучы і смелы, які і колішня дзедка прадкаў, Даніла Прусак прыязджае ў родны правінцыйны гарадок Янаўск, устроўвае пільныя пільныя настаяўніцы Любы. У родным доме ён знаходзіць запалоханага і недагледжанага пляменніка, “што нарадзіўся з хваробай Даўна па той прастай прычыне, што быў зачаты там, дзе дзіметры паказвалі больш як пятнаццаць кюры”, а ў хлэўчыку на мяжы ўласнай сядзібы і суседскага двара, дзе зараз жывуць чужыя наезджыкі людзі, — забітую сястру. Падкупленая міліцыя не хоча шукаць забойцу і Даніла Прусак адзін (бо тутэйшыя людзі, за выключэннем былога палітэза Кнігі, баяцца яму дапамагчы) уступае ў няроўнае змаганне з чужынцамі, вінаватымі не толькі ў гібелі яго сястры, але і ў свядомым і мэтанакіраваным вынішчэнні мясцовых жыхароў шляхам маральнага разбэшчвання і наркаманы.

Такім чынам, цёмныя містычныя сілы набываюць у творы зусім рэальнае аблічча — чужых, наезджык людзей, галоўна мэта якіх захапіць мясцовую тэрыторыю. Супроцьстаянне сваіх і чужынцаў, тутэйшых і прыхільных, якія, выкарыстоўваючы раз’юджанасць, пасіўнасць і страх аўтахтонаў перад нахабствам і сілай, фізічна, духоўна і генетычна вынішчаюць іх — галоўны змест твора. (Значна ў дужках: праблема гэтая пазначылася ў беларускай літаратуры на пачатку мінулага стагоддзя, у трагікамедыі Янкi Купалы “Тутэйшыя”. (1922). Тут, згадаю, на сцэну выходзіць — прыхільны, чужынцы. Гэта заакцэнтавана ў самой назве твора — “Тутэйшыя”, якая сама па сабе выклікае алузію гэтай праблемы адпавядае рэальнасці, бо якраз на пачатку 20-х гадоў мінулага стагоддзя на Беларусь пачынаецца актыўнае, думаю не памылюся, калі ска-

Юры Станкевіч. Любіць ноч — права пацуюць. — Мінск, “Маст.літ”, 2000.

# ПОШУКІ ІСЦІНЫ

жу, — нашэсце чужынцаў, якое дасягае потым свайго апагею ў нашыя часы.

Раз'яднанасць, фрагментацыя, пасіўнасць нацыі, абьякавасць да свайго лёсу, якія так трывожылі ў свой час вялікіх беларускіх адраджэнцаў, знайшлі адлюстраванне ў рамане Ю. Станкевіча. Аднак, што характэрна, галоўную сваю ўвагу ён імкнецца скіраваць не на выкрыццё агульнавядомых заганў нацыянальнага характару, а на тых, хай сабе і нешматлікія стваральныя сілы, што яшчэ захаваліся ў здэградаваным грамадстве. Ён выводзіць галоўным героем ужо згаданага Данілу Прусака, які, рэалізуючы на практыцы біблейскую заповедзь: "Стукайце і вам адчыняць", змагаецца і перамагае. Істотна, што ў гэтым змаганні ў героя з'явіўся саюзнік, "стары з дзіўнаватым прозвішчам Кніга, які жыў у доме адзін, (...) ён быў жоўты і нездаровы з твару, не меў ніводнай валасіны на шышкаватым чэрапе, але ў вачах яго раз-пораз бліскала іскра паразумнення, калі ён патлумачыў мужчыну, што сеў адразу пасля вайны і цягнуў поўны "чырвонец", бо ў вайну пайшоў маладым яшчэ хлопцам у атрад самааховы, за што з прыходам бальшавікоў "атрымаў па рагах"...

Мастакоўская інтуіцыя не падвяла Станкевіча нават у выбары прозвішча. Кніга — з аднаго боку, тыпова беларускае і досыць расійскае прозвішча, а з другога, — яно падкрэслівае характэрную асаблівасць падобнага тыпу людзей, іхнюю адданасць кніжнай культуры, іхнюю глыбокую і непаказную зрудыццю, якая ў правінцыйнай глушы робіцца для іх ледзьве не адзінай духоўнай ратавальніцай.

Зрэшты, сімволіка ў рамане Ю. Станкевіча (як і ў іншых яго творах), хоць і празрыстая, але зусім ненавязлівая, натуральная. Яна нібыта падказана самім жыццём, і надзвычай паспяхова працуе на рэалізацыю пісьменніцкай задумкі. Да ліку творчых удачы аўтара адносіцца, безумоўна, вобраз хворага дзіцяці — даўнёнкі Улі, рахманага, ціхага хлопчыка, які "размаўляе з птушкамі, пчоламі, восамі, чмялямі, трусом у клетцы..." Даўнёнак Уля — гэта сімвал хворай спакутаванай паслячарнобыльскай Беларусі, што здолела захаваць для будучыні найлепшыя рысы сваёй духоўнай самасці адно ў такім, набліжаным да першапрыроднага выглядзе.

Празрыстым і натуральным сімвалам выглядае і звыклы плот, што аддзяляе былую фралоўскую сядзібу ад саду Данаілавай сястры. Чужынцы, невыпадкова атабарыўшыся ў доме былога расійскага вайскоўца, які таксама не мае каранёў на гэтай зямлі, пачынаюць сваё ўварванне ў чужое жыццё менавіта з разбурэння плота. І датуль, пакуль яны застаюцца суседзямі, усе намаганні Любы і яе брата Данілы аднавіць гэты плот, адгарадзіцца ім ад іхняга жыцця і іх саміх застаюцца марнымі.

Сімвалічнае значэнне ў сучаснай беларускай літаратуры набыло і слова "сцяна" — як знак пераадольнай перашкоды. (Згадаем быкаўскую "Сцяну" ці "Сцяну" С. Яновіча). Ю. Станкевіч таксама выкарыстоўвае ў сваім рамане гэты сімвал, але трактуе яго інакш. Яго Даніла Прусака, трапіўшы ў зняволенне, каб уратавацца, пачынае разбіраць турэмную сцяну, "часам не даючы сабе веры, што яго намер мець поспех, але ж у гэтым свеце, у гэтым краі ўсё можа быць, думаў ён, як можа адбыцца здзеку, гвалт, здрада, нечаканае ўзвышэнне адных і падзенне іншых, беззаконне і напад тых, каго залічваюць у службы д'ябла, а іх трэба асцерагацца найбольш і не пасаваць перад сцяной, якая б яна ні была (...), а сцяну трэба ці ўзмацняць, ці разгойдваць, бо сказана: пастукай — і табе не адкажуць, зноў пастукай — і табе не адчыняць, тады ўзмацняй перашкоду, і ты пабачыш, што за ёй пустата, а шлях свабодны..." Нацыянальная самасвядомасць звялася з думкаю, што за сцяною будзе яшчэ адна сцяна, і таму свабодны шлях за сцяной — гэта цалкам новая для беларускай ментальнасці ўстаноўка, якая таксама, паводле аўтарскай задумкі, можа даць свой добры плён.

Герой Ю. Станкевіча пераадоляе сваю сцяну, ён адваёўвае свой дом, сваю сядзібу, але не перамагае зло. Чужынцы проста перамяшчаюцца на іншую тэрыторыю, у сталіцу, дзе "зоймуць спачатку дом, які ўжо раней быў імі прыгледжаны, а потым і куплены, і як пачуць да раніцы ўладкуюцца ў ім, і ўсё пойдзе ў іх там, як і тут да сённяшняй ночы — толькі з большым імпэтам: пацягнуцца да іх у цемру таксі за "дур'ю" і "шмалем", пойдучы на вуліцы іх дзеці, але ўжо не дзеля таго, каб прыкідвацца жабракамі, а з пакецікамі парашку, які будучы ў іх купляць на тых жа вуліцах напаяпантаных недаваркі, зрушаныя на дурной модзе, шматлікія расчараваныя ў жыцці, розныя няўдачнікі і проста апушчэнцы ды хворыя на замаскіраваныя суіцыды, а да лаўкі перад брамай іх кубла пацягнуцца мясцовыя дзяўчаты і стануць манерна адстаўляць пальцы і хіхікаць юрліва

хе-хе-хе-хе  
а потым зацяжараць і народзяць мяшанцаў, і гэта будзе працягвацца ва ўсё большыя і большыя памерах..."

І ўсё ж аўтарская канцэпцыя беларускага шляху і беларускае будучыні далёкая ад безвыходнага песімізму. Паняцце Радзімы, бацькаўшчыны ў Ю. Станкевіча класічна канкрэтнае: гэта — твой дом, твая сядзіба, твая сям'я. Пераадолей страх, здолей уратаваць свой дом, сваю жанчыну, сваіх дзяцей — і тым уратаеш сваю нацыянальную дзяржаву, уратаеш свой край.

(Заканчэнне. Пачатак на стар. 5)  
Якою ж будзе дзяўчына стагоддзя дваццаць першага?

## Нявестка

Свякруха вельмі не любіла адну сваю нявестку, колькі разоў падбівала сына развесці з ёю. А жыццё павярнулася так, што іменна гэта нявестка даглядала свякруху ў старасці, а потым хадзіла на могількі і прыбірала яе магілу.

## Сэрца

Яно прымае на сябе ўсе нашы пакуты, усю нашу бяду, яго баліць ад кожнага неасцярожнага дотыку, ад кожнага неасцярожнага слова. Але яно ўсё трывае і апошнім пакідае нас перад дарогаю, адкуль не вяртаюцца. Пакуль б'еца сэрца — чалавек жывы, хоць ён, можа, і сам не разумее ўжо гэтага. Толькі з апошнім яго ўдарам пакідае чалавека жыццё. Ён жыве — пакуль б'еца сэрца — далікатнае, кволае, ранімае і разам з тым трывае, магутнае.

## Дзядуля

Выхавальца ў садку пытаецца ў Наташкі:

— Ну, дзе ты была летам, як гуляла?  
— Я была на дачы ў дзядулі, — адказвае Наташка.

— А хто твой дзядуля?  
— Ён пісьменнік, але ён акучвае бульбу і ходзіць у вельмі брудных штанах.

## З першых вуснаў

— Пакуль жывы быў Сталін, то мы ў калгасе не мелі права рэзаць скаціну і пакідаць сабе мяса, усё здавалі дзяржаве. А калі Сталін памёр, то нам ужо дазволілі. І бацька зарэзаў цялушку, маці паклала мяса ў чыгунок і паставіла ў печку. Я па сёння чую пах таго мяса, яго смак.

## Расія

З якой тканіны саткана Расія, што тканіна гэта рвецца, распаўзаецца то тут, то там? Колькі ні спрабуюць залатаць, умацаваць, дагледзець — яна не паддаецца рамонту. Быта нячыстая сіла лунае над абшарамі Расіі і колькі ні стараюцца яе перамагчы — яна мацнейшая за ўсіх цароў і прэзідэнтаў.

## Голад

На прылаўках, хоць і дарагія, але розныя кілбасы, вяндрліна, сыры. Хлеб, хоць і дарагі, але ёсць у магазінах. А мне часам робіцца боязна — раптам усё гэта знікне і прылаўкі зноў ашчэрацца пустатаю? Перажыўшы голад у час вайны, у пасляваенны час, баішся, каб тое зноў не вярнулася. І я разумю незбыўнага Юрыя Нікуліна, які, перажыўшы блакаду ў Ленінградзе, не мог трываць, калі дома канчаўся хлеб, бег купляць яго хоць сярод ночы.

## Дыялог

— Малады чалавек, на выгляд здаровы, і жабруеце

— А што больш сорамна, красці ці жабраваць? Я ў чужыя кішэні не лезу, мне людзі самі падаюць.

— Не вельмі, бачу, і падаюць, няма дурных.

— На мой век хопіць...

## Абьякавасць

Пра беларусаў кажуць — разважлівыя, талерантныя. А па-мойму, ніякая гэта не талерантнасць, а звычайныя раўнадушша, абьякавасць. Наш народ у сваёй масе абьякавы да свайго ўласнага лёсу, да лёсу сваёй радзімы. Калі свядомыя беларусы хочунь нешта перайначыць у краіне, то натыхаюцца іменна на гэту абьякавасць. Не ведаю ніводнага народа на зямлі, які так абьякава ставіўся б да свайго.

## Вышэйшыя сілы

Мы часам дзівімся з паваротаў нашага лёсу, не разумеем, чаму сцэжка нашага жыцця некуды збочыла альбо наогул завяла ў тупік. І як некалі першабытныя людзі прыпісвалі ўсё з'явы жыцця і прыроды багам, так і мы пачынаем верыць, што нашым жыццём кіруюць вышэйшыя сілы, пачынаем верыць ва ўсемагутнасць гэтых сіл, перад якімі мы зусім бездапаможныя.

## Кіно

Зіма — чорна-белае кіно. Лета — кіно каляровае.

## Пенсія

Мне павялічылі пенсію на пяць тысяч. Але ў дзесяць разоў павялічылі плату за камунальныя паслугі, у два разы — плату

за электрычнасць, кожны дзень даражэюць прадукты. Так што нават тых пяць тысяч узялі з маёй жа кішэні і пенсія ў мяне не павялічылася, а паменшылася.

## На прыпынку

На прыпынку тралейбуса сабралася трое мужчын-пенсіянераў. Тралейбуса доўга няма, і яны паспяваюць разгаварыцца. І вось галасы іх размовы:

— Ельцына, Шушкевіча і Краўчука трэба расстраляць — такую краіну развалілі!

— Шушкевіч помсціў за свайго бацьку!

— Пры Сталіне такога не было б!

— І гэтыя яўрэі — яны прыклалі рукі да развалу Саюза, яўрэі і Амерыка!

Пры размове высвятляецца, што ўсе трое камуністы і некалі займалі высокія пасады. І не ў галаве ім тром, што Саюз развалілі не Ельцын з Шушкевічам ды Краўчуком, а яны самі і такія камуністы, як яны, — сваёю тупою палітыкай, тупою ідэалогіяй, цемрашальствам і бескультурам.

## Здзек

Ідуць дружнаю грамадою маладыя дзяўчаты, маладыя хлопцы, прыгожыя, энергічныя, вясёлыя. І думаецца — гэта ж усе яны некалі будуць старыя, а потым, некалі, усе палягуць у зямлю. І робіцца крыўдна, што прырода ўтварыла такі здзек з чалавека.

## Белы туман

Глыбокая восень. Нават зіма, бо на вуліцы снежань, але тэмпература паветра вышэй нуля і над зямлёю вісіць белы туман.

На могільках ціха і пустынна, паблізу ніводнага чалавека. Магілы — дзе прыбраныя, дагледжаныя, з кветкамі, а дзе закіданыя лісцем, відаць, даўно не была тут родная душа, а можа, усе яны ўжо — "там" і няма чаго ім рабіць на зямлі.

Я завіхаюся каля ўласнай магілы, так, уласнай, некалі і мяне тут пакадуць, на помніку мужу я напісала і сваё прозвішча.

І раптам у гэтых цішыні і бязлюддзі пачулася мяўканне. Аднекуль выйшла і падалася да мяне котка — рудая, тоўстая, можа, цяжарная. І поўсць на ёй была не гладкая і бліскучая, як звычайна ў катой, а хутчэй нагадала валасы даўно не мытага чалавека. Яна глядзела на мяне жоўтымі вачмі і патрабавальна мяўкала. Мяўкала не так, як коткі, што жывуць пад апекаю гаспадароў, і нават не так, як мяўкаюць бяздомныя коткі нашага двара — лісліва і жаласна. Котка на могільках мяўкала агрэсіўна, патрабавальна, выстаўляючы дробныя вострыя зубкі. У мяне не было чаго ёй даць, і колькі я ні тлумачыла ёй гэтага, яна не адыходзіла, а наступала. Яе мяўканне рабілася нават пагрозлівым, быта ўсялілася ў яе нечая злосная душа і блукае тут, між магіл.

Котка доўга круцілася вакол мяне, а потым, мусіць, зразумёўшы, што чакаць тут няма чаго, пайшла сярод магіл, у белы туман, цяжка несучы сваё цела, шукаючы, мусіць, іншую жывую душу, якая б ёй паспагадала.

Котка нагадала мне бамжа, які беспрытульна блукае па свеце.

## Хустка

Сорак сёмы год. Зіма марозная. А ў мяне, студэнткі філфака, толькі куртачка, падшытая ветрам, ды лёгкі берэцік, што тырчыць на макушцы. Холадна. Але я і не дзіўлюся — на тое ж зіма, каб было холадна.

Выйшла неяк так, што падвечар у нашым інтэрнацкім пакоі не аказалася хлеба. І выйшла неяк так, што па хлеб выпала ісці мне. Апанула я сваю куртачку, начапіла берэцік, узяла ў рукі авоську. Адна мая каляжанка глянула на мяне і кажа:

— Гэта ты так пойдзеш? На дварэ мароз дваццаць градусаў!

— А што? — спыталася я, не разумеючы, чаго яна дзівіцца.

— Закруці хоць маю хустку!

Я закруціла тую хустку, выбегла на вуліцу. І божа мой, як жа мне зрабілася ўтульна ў гэтай хустцы! І падзівілася: аказваецца, і зімою, у мошны мароз можа быць цёпла!

## Унук

Гаворыць знаёмы мужчына:  
— Я ў маладосці не баяўся смерці, лез усюды на алом галавы, прыходзілі нават думкі пра самагубства. А цяпер, на ста-

расці, не хачу паміраць, бо як падумаю, што ўнук будзе плакаць...

## Унучка

Дзяўчынцы ў школе задаюць розныя заданні, і бабка ператрасае ўсе кнігі, шукаючы на тых заданні адказу, звоніць знаёмым, каб дапамаглі тое заданне рашыць, бо ўнучы, бачыце, "няма часу".

## Пахваліла

Папрасілі ў "ЛіМе" напісаць рэцэнзію на новую кнігу аднаго даволі вядомага празаіка. Напісала. Але не ведала, што пахваліць гэтага пісьменніка — азначала моцна ўзлаваць другога. Потым не ведала — адкуль каменні сыплюцца і завошта.

## Валюта

У час вайны ў Беларусі пра долары ніхто не чуў і ніхто іх не бачыў, асноўнаю валютаю было сала — за сала можна было купіць усё. Прыязджалі заходнікі і за кілаграм сала маглі купіць паліто ці швейную машыну.

А ў блакадным Ленінградзе асноўнаю валютаю была, мусіць, пайка хлеба.

## Пяшчота, адзінота

Мая знаёмая на старасці гадоў застаўлася адзінокай, толькі з сабачкам Тузікам. І жаліцца, што сабачка нічога не дае ёй рабіць, круціцца пад нагамі, лашчыцца і да сябе патрабуе пяшчоты. То калі сабачку так патрэбна пяшчота — што казаць пра чалавека.

У маіх суседзях сабака таксама, і калі яны пакідаюць яе ў кватэры адну, яна жаласна скавыча і вые. То калі сабака так не любіць адзіноты — што казаць пра чалавека. Толькі жывёліна адкрыта выказвае свае пачуцці, як і дзіця, а дарослы чалавек — трывае.

## Яшчэ раз пра мыльныя оперы

Іх часам варта глядзець, каб пачуць хача б такое:

— Ты што, пасварылася са сваёю нявесткаю?

— Мне дзевяноста гадоў, у такім узросце не сварыцца, бо не ведаеш, ці хопіць часу памірыцца.

## Хто разумнейшы?

Той, хто прыдумаў легенду пра Хрыста і ўсю рэлігію, ці той, хто прыдумаў легенду пра камунізм? І ў тую, і ў тую шмат хто верыў, але першая жыве да сёння, а другая, па-мойму, лопнула, як мыльны пузыр. То хіба "тады" людзі былі разумнейшыя?

## Метамарфоза

Яна вельмі шмат працавала, была энергічная, заўсёды на людзях і здавалася прыгожаю і зусім маладою. Аднак калі, вельмі стомленая, яна садзілася ў крэсла, заставалася сама з сабою і расслаблялася, то вельмі мянялася, і было відаць, што не такая яна і прыгожая, і зусім не маладая жанчына.

## Адкрыццё

Кожнаму чалавеку ў маладосці здаецца, што жыццё, сусвет адкрывае толькі ён, толькі ён упершыню бачыць характэрнае слова — гэтыя дзівосы — успрымае як адкрыццё, зробленае толькі ім. І толькі потым зразумее, што ўсё гэтыя пачуцці да яго перажывалі мільёны людзей і яшчэ будуць перажываць мільёны.

## Баланда

Трагікамедыя... Хабарнікі і махляры, якія маюць рахункі за мяжой у шмат мільёнаў долараў, якія маюць свае вільі і палатны, гадамі сядзяць у турмах і ядуць турэмную баланду.

## Чалавекі

Вадзіцель у трамваі абвешчае прыпынкі па-беларуску і шмат каму прыемна чуць родную мову ва ўжытку. Але вось да вадзіцеля падскоквае пасажыр.

— Ты чого гаворыш не по-человечески, может, я тебя не понимаю!

На погляд гэтага пасажыра, гаварыць "по-человечески" — гаварыць па-руску. І наогул чалавекі — толькі рускія, астатнія — хахлы, кацапы, касавокія, чучмекі, чарназядыя і гэтак далей.

## Зло

Зло твораць няшчасныя людзі. Шчаслівія людзі зла не могуць твараць.

Аркадзь ГУРСКІ — карыкатурыст. Нарадзіўся ў 54-ым, з 61-га жыве ў Мінску. Друкуецца ў газетах "Знамя юности", "Літаратурная газета", "Комсомольская правда", "Известия", часопісах "Вожык", "Крокодил", "Новое время", "Магазин", "Красная бурда". Удзельнік выстаў карыкатур у Балгарыі, Бельгіі, Польшчы, Югаславіі, Італіі, Турцыі. Словам, чалавек ледзьве не сусветна вядомы. Праўда, вуліца Гурскага ў Мінску названа пакуль не ў яго гонар (Ілья Гурскі — даваенны рэдактар нашага тыднёвіка "Літаратура і мастацтва"). Але Аркадзь не крыўдуе. Тым больш што з "ЛіМам" яго звязвае вельмі многае.

— Адзін з першых маіх малюнкаў, — расказвае ён, — быў надрукаваны менавіта ў "ЛіМе", у 80-ым годзе...

— А калі ўвогуле пачаў малюваць?

— З шасці год. Мы тады ў Оршы жылі. Бацька гэтым крыху займаўся, ягоны брат таксама. Не прафесійна, а для душы. Пачаў штосьці крэмаць і я. Знаёмы з дарослых некай заўважыў — ухваліў. З гэтага моманту ўсё і распачалося.

— Калі не памыляюся, Аркадзь, спецыяльнай адукацыі ў цябе няма?

— Не памыляюся. У свой час закончыў Беларускае політэхнічнае Інстытут па спецыяльнасці (ты не паверыш!) — рухавікі ўнутранага згарання. Тэхнар! Працаваў на трактарным. Адначасова і вельмі нясмела малюваў. Самаходны курсы пры Акадэміі

мастацтваў наведваў. Паступова любімы занятак стаў асноўным і прафесійным. Так што чаго толькі ў жыцці не бывае! Але мне, перакананы, проста пашчасціла.

— Мастак Алег Карповіч, даведаўшыся, што бяру ў цябе інтэрвю, зазначыў, што Гурскі на Беларусі — незапапрабаваны. Калі ласка, твае каментары.

— Ну, не ведаю, што Алег меў на ўвазе. Мо тое, што я і па сёння не сябра Саюза мастакоў? Справа не жыццёва важная, але кожнаму творцу не пашкодна б прызнанне і на нейкім афіцыйна чынавенскім узроўні... На секцыі мастакоў, дзе абмяркоўвалася мая кандыдатура па прыёме ў саюз, мне катэгарычна зазначылі: "Ты ж не мастак, а журналіст!" Так, мая графіка ў большасці публіцыстычная. Але ўпэўнены, што публіцы-


стыка, даведзеная да адпаведнага мастацкага узроўню, не такі ўжо і вузкі, толькі газетны жанр. Аднак пакуль афіцыйна мастака Гурскага няма. Ну, ды не бяды! Ад гэтага менш ды горш маляваць я не стаў. Затое, калі ў рэдакцыі заходжу, адразу чую: "А вось і Гурскі прышоў!" Ведаюць і вераць!

— Дарэчы, а з якой "прадукцыйнасцю" працуеш? Крызіс жанру не замінае?

— Не. Ідэй процьма! Дзесьці 180 малюнкаў у год "на-гара" выдаю. А папярэдніх накідаў і эскізаў, якія ідуць у сметнік, — проста тоны!

— У расійска-крыўскім слоўніку Ластоўскага пазначана, што карыкатура — гэта малюнак, які па змесце сваім выражае насмешку. Згодны?

— Часткова. Мне цяжка вызначыць жанр, у якім працую. Гэта ні ў якім разе не палітычная сатыра. Не забавляльны гумар з абавязковай падтэкстоўкай... Я вельмі люблю парадоксы. Шмат вакол сітуацый, прадметаў, іншых праяў чалавечага жыцця, на якія імкнуса глядзець не вачамі шараговага і занябданага побытам абыякавага (ён — лайдак, і цікаваць яго збольшага толькі рэчы праяўленыя і канкрэтныя), а вачамі чалавека, які не стамляецца здзіўляцца, для якога ў кожным руху — свая, няхай і прыхаваная,



філасофія, у кожным прадмеце — свой, нябачны на першы погляд, характар і сэнс... Так што ў мяне хутчэй не карыкатуры атрымваюцца, а гэтка ірацічная графіка з нейкімі парадыйнымі адценнямі. І нікога тут я не высмейваю. Не, сапраўды так. Фіксую на паперы нечаканыя, а таму парадасальныя сітуацыі. Адну са сваіх выстаў назваў па гэтай прычыне таксама ірацічна: "Графіка".

— Дацкі мастак Бідstrup казаў: "Маляваць карыкатуру цяжка. Тут не дапамогуць ні лінейка, ні вугольнік..." Што дапамагае табе?

— Вельмі люблю Бідstrup. Чудоўны майстар адлюстравання жыццёвых, бытавых камічных сітуацый... Што мне дапамагае? Напэўна, тое, што вельмі люблю малюваць. Іншым разам проста жыву гэтым. Калі працую, мэта мяне не надта цікавіць. Усё ў падсвядомасці. Усё робіцца не дзеля канчатковага выніку, а дзеля самога працэсу.

Вельмі падабаецца постмадэрнісцкая літаратура. Пісьменнікі гуляюць у словы, я ж адначасова думаю і забавляюся з дапамогай тушы. Чорным па белым — гэта заўжды канкрэтна і выразна... Іншым разам мне нават здаецца, што сапраўднае жыццё менавіта на маіх графічных аркушах, а не навокал, у так званай рэальнасці, дзе, апроч абсурду, зашмалёваных думак і заштампаваных учынкаў, проста нічога няма. Вось і існую ў гэтым сваім "рэальным" графічным жыцці. І на пытанні "Слухай, дзядзька, а што ты гэтым творама хацеў сказаць?" прынцыпова не адказваю. Бо іншым разам проста не ведаю, што адказаць (смяецца).

— Як думаеш, каму па душы твае малюнкi?

— Відаць, людзям, якія маюць адвагу думаць, якія па прафесіі сваёй таксама звязаныя з творчасцю. Думаю, аднадумцаў вакол шмат. Прынамсі, вельмі б хацелася ў гэта верыць...

Гутарыў Яўген РАГІН

чальным годзе, вызваляюцца ад здачы ўступнага экзамену па мове і літаратуры з выстаўленнем ацэнкі "пяць".

Прыём на падрыхтоўчае аддзяленне спеваў ажыццяўляецца ў адпаведнасці з "Прыёмнымі патрабаваннямі па спецыяльным дысцыпліна для поступаючых у Беларускае дзяржаўнае ўніверсітэцкае акадэмію музыкі", зацверджанымі Міністэрствам культуры Рэспублікі Беларусь. Абітурыенты здаюць адзін экзамен па спецыяльнасці. Экзамен складаецца з двух раздзелаў, кожны з якіх ацэньваецца асобнай адзнакай; першы раздзел — у класе, другі — у канцэртнай зале.

Паступаючы на падрыхтоўчае аддзяленне кампазіцый прадстаўляюць асабістыя творы, якія ацэньваюцца адзнакамі: "пяць" (5), "чатыры з паловай" (4,5), "чатыры" (4), "тры з паловай" (3,5), "тры" (3), "два" (2). Залічваюцца абітурыенты, які атрымаў найбольш высокі бал.

**Абітурыенты прадстаўляюць у прыёмную камісію наступныя дакументы:** заява ўстаноўленага ўзору на імя рэктара; дакумент дзяржаўнага ўзору аб сярэдняй адукацыі ў арыгінале; сертыфікат цэнтралізаванага тэсціравання па беларускай або рускай мове і літаратуры ў арыгінале або яго натарыяльна завераная копія ці ксеракопія; медыцынская даведка па форме 086У (абавязковым з'яўляецца праходжанне ўсіх прышчэпак); даведка ўрача-фаніятра (спецыяльнасці "Спецыяльнасць", "Харовае дырыжыраванне"); выписка з працоўнай кніжкі (для тых, хто працуе); даведка службы занятасці насельніцтва (для тых, хто знаходзіцца на яе ўліку); 6 фотакартак памерам 3 на 4 см; дакументы, якія пацвярджаюць перамогі ў музычных конкурсах у арыгінале; пашпарт або іншае пасведчанне асобы, выдадзенае органамі Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь.

Абітурыенты, якія паступаюць не ў год атрымання сярэдняй адукацыі, абавязаны прадставіць дакументы, якія пацвярджаюць іх вучобу ці работу за гадзі, што пярэднялі паступленню (дыплом, выписка з працоў-

най кніжкі або даведка службы занятасці насельніцтва, іншае).

Прыём дакументаў на дзённую форму навучання — з 18 па 30 чэрвеня з 10.00 да 16.00, акрамя нядзелі.

Прыём дакументаў на завочнае навучанне і на спецыялізацыю "опера-сімфанічнае дырыжыраванне" — з 10 па 15 верасня з 10.00 да 16.00.

Кансультацыі для абітурыентаў дзённай формы навучання — з 28 па 30 чэрвеня. Уступныя экзамены на дзённую форму навучання — з 4 па 19 ліпеня.

На перыяд уступных экзаменаў абітурыентам дзённай формы навучання прадстаўляецца інтэрнат (з 28 чэрвеня) з аплатай кошту пражывання.

Уступныя экзамены на завочную форму навучання і на спецыялізацыю "опера-сімфанічнае дырыжыраванне" — з 17 па 24 верасня; кансультацыі для абітурыентаў завочнай формы навучання — 14—15 верасня. На завочную форму навучання маюць права паступаць толькі асобы з сярэдняй спецыяльнай адукацыяй, працуючыя па спецыяльнасці. Паступаючыя на месцы мэтавага прыёму павінны мець накіраванні абласных упраўленняў культуры.

Азнаёміцца з парадкам прыёму ў Беларускае дзяржаўнае акадэмію музыкі і атрымаць кансультацыю па іншых пытаннях можна па адрасе: г. Мінск, вул. Інтэрнацыянальная, 30, Беларускае дзяржаўнае акадэмію музыкі. Тэл. прыёмнай камісіі 206-59-60.

**БЕЛАРУСКАЯ ДЗЯРЖАўНАЯ АКАДЭМІЯ МУЗЫКІ ажыццяўляе таксама прыём**

на Педагагічны факультэт акадэміі ў г. Магілёве па спецыяльнасцях: "Дырыжыраванне" (спецыялізацыя харовае дырыжыраванне); "Інструментальнае выканальніцтва" (спецыялізацыі фартэпіяна, скрыпка, духавыя інструменты, баян-акордэон, домра, балалайка, цымбалы). Умовы і тэрміны прыёму, як выкладзена вышэй. Адрас факультэта: 212000, вул. Крыленкі, 12. Тэл. (0222)25-28-14.

## Суфлёр

ПАДКАЗКІ—АНОНСЫ—ПАРАДЫ АД "ЛІМа"

Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі аб'яўляе прыём студэнтаў у 2001 годзе

У Беларускае дзяржаўнае акадэмію музыкі для атрымання бясplatнай вышэйшай адукацыі (калі яна атрымліваецца ўпершыню) прымаюцца на падставе сярэдняй адукацыі і на конкурснай аснове грамадзяне Рэспублікі Беларусь і беларусы, якія пражываюць за яе межамі, грамадзяне Расійскай Федэрацыі, Рэспублікі Казахстан, Кыргызскай Рэспублікі, Рэспублікі Таджыкістан, а таксама асобы, якія пастаянна пражываюць у Рэспубліцы Беларусь або маюць статус бежанца.

Абітурыенты, якія станоўча здалі ўступныя экзамены, але не прайшлі па конкурсе на планавы месца, грамадзяне іншых (акрамя пералічаных) дзяржаў СНД, якія станоўча здалі ўступныя экзамены, могуць быць залічаны ў акадэмію па кантракце на ўмовах поўнай кампенсацыі выдаткаў на навучанне ў межах колькасці месцаў для платнага навучання, вызначаных прыёмнай камісіяй па кожнай спецыяльнасці і спецыялізацыі. Калі колькасць заўя на платнае навучанне перавышае колькасць выдзеленых месцаў, паміж абітурыентамі праводзіцца конкурс па выніках уступных экзаменаў.

Прыём ажыццяўляецца па спецыяльнасцях "Музыказнаўства" (спецыялізацыі музыказнаўства; музычная беларусістыка); "Кампазіцыя"; "Дырыжыраванне" (спецыялізацыі харовае дырыжыраванне, опера-сімфанічнае дырыжыраванне); "Інструментальнае выканальніцтва" (спецыялізацыі фартэпіяна, скрыпка, альт, віяланчэль, кантрабас, арфа, флейта, габой, кларнет, фагот, саксафон, труба, валторна, тромбон, туба, ударныя інструменты, баян-акордэон, цымбалы, домра, балалайка, гітара); "Спецыялізацыя акадэмічна-

ныя спецыялізацыі; лаўрэаты нацыянальных конкурсаў па выканальніцтве спецыяльнасцях (сярэдні конкурс сярэдняй спецыяльнай навучальнай установы, у якасці салістаў), па кампазіцыі; лаўрэаты нацыянальных конкурсаў па выканальніцтве спецыяльнасцях (сярэдні конкурс сярэдняй спецыяльнай навучальнай установы, у якасці салістаў), па кампазіцыі (перамогі на вышэйпералічаных конкурсах павінны быць атрыманы ва ўзросце не маладзей за 16 гадоў) здаюць раздзел экзамену па спецыяльнасці "выкананне праграмы" або "выкананне ўласных твораў". Пры атрымванні адзнакі "пяць" яны вызваляюцца ад наступных экзаменаў; пры атрымванні адзнакі ніжэй за "пяць" яны здаюць усе астатнія экзамены. Да ўдзелу ў конкурсе на спецыяльнасць "Кампазіцыя" дапускаюцца толькі абітурыенты, якія атрымалі на раздзеле экзамену па спецыяльнасці "выкананне ўласных твораў" адзнаку "чатыры", "чатыры з паловай" або "пяць".

Абітурыенты, паступаючы на спецыялізацыю "харовае дырыжыраванне", якія скончылі сярэдняе, сярэдняе спецыяльнае навучальнае ўстанова з дыпламам "з адзнакай" або з медалём, пры атрымванні адзнакі "пяць" на раздзеле экзамену па спецыяльнасці "сальфеджыю", "гармонія", "выкананне праграмы" вызваляюцца ад наступных экзаменаў. Абітурыенты, паступаючы на спецыяльнасць "Музыказнаўства", якія скончылі сярэдняе, сярэдняе спецыяльнае навучальнае ўстанова з дыпламам "з адзнакай" або з медалём, лаўрэаты і дыпламанты міжнародных юнацкіх і дарослых конкурсаў па выканальніцтве спецыяльнасцях (у якасці салістаў).

Абітурыенты, паступаючы на спецыялізацыю "харовае дырыжыраванне", якія скончылі сярэдняе, сярэдняе спецыяльнае навучальнае ўстанова з дыпламам "з адзнакай" або з медалём, лаўрэаты і дыпламанты міжнародных юнацкіх і дарослых конкурсаў па выканальніцтве спецыяльнасцях (у якасці салістаў).

Пераможцы (I, II, III месца) міжнародных і рэспубліканскіх прадметных алімпіяд па мове і літаратуры, праведзеных Міністэрствам адукацыі ў бягучым наву-



ЗАСНАВАЛЬНІКІ  
Саюз беларускіх пісьменнікаў;  
рэдакцыя газеты  
"Літаратура і мастацтва"  
ВЫХОДЗІЦЬ  
З 1932 ГОДА

Галоўны рэдактар  
Алесь ПІСЬМЯНКОЎ

РЭДАКЦЫЙНАЯ РАДА:

- Вольга БАРАБАНШЧЫКАВА
- Святлана БЕРАСЦЕНЬ,
- Павел ВЕРАБ'ЁЎ,
- Навум ГАЛ'ПЯРОВІЧ —
- намеснік галоўнага рэдактара,
- Алесь ГАЎРОН —
- адказны сакратар,
- Мікола ПІЛЬ,
- Алесь МАРЦІНОВІЧ,
- Яўген РАГІН,
- Людміла РУБЛЕЎСКАЯ,
- Віктар ШНІП —
- першы намеснік галоўнага рэдактара

АДРАС  
РЭДАКЦЫІ:

220005, Мінск,  
вул. Захарава, 19

ТЭЛЕФОНЫ:

прыёмная рэдакцыі — 284-8461  
намеснікі галоўнага рэдактара — 284-8525, 284-7985

АДДЗЕЛЫ:

- публіцыстыкі — 284-8204
- пісьмаў і грамадскай думкі — 284-7985
- літаратурнага жыцця — 284-8462
- крытыкі і бібліяграфіі — 284-7985
- паэзіі і прозы — 284-8204
- музыкі — 284-8153
- тэатра, кіно і тэлебачання — 284-8153
- віяленчага мастацтва, аховы помнікаў — 284-8462
- навін — 284-8462
- мастацкага афармлення — 284-8204
- фотакарэспандэнт — 284-8462
- бухгалтэрыя — 284-8462

Пры перадруку просьба спасылка на "ЛіМ".

Рукапісы рэдакцыі не вяртае і не рэцэнзуе.

Пазіцыя рэдакцыі можа не супадаць з меркаваннямі і думкамі аўтараў публікацыяў.

Набор і вёрстка камп'ютэрнага цэнтра тыднёвіка "ЛіМ"

Выходзіць раз на тыдзень па пятніцах

Друкарня Рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства "Выдавецтва "Беларускі Дом друку" (г. Мінск, пр. Ф. Скарыны, 79)

Індэкс 63856 Наклад 2806  
Нумар падпісаны ў друку 17.5.2001 г. у 17.30

Рэгістрацыйнае пасведчанне № 715  
Заказ 2775

Д 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12